

БА144418

45555



Я.МДУР


КЛ



Лібрарація  
1931

# У КРАЇНЕ РАЙСКАДЕ ПТУШКІ

ДВБ



Ба 174418

Я. МАЎР

Ча зідастъся  
до дома

Бел. здзес  
1994 г.

С. А.

# У КРАІНЕ РАЙСКАЕ ПТУШКІ

МАЛЮНКІ

А. АБРАМАВА

ВЫДАНЬНЕ ДРУГОЕ

88  
46463  
93  
88

б. 45555

2333 р.

III

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ  
ЮНДЗЕТСЭКТАР

МЕНСК


1932



Заказ № 1636. 3.000 экз. (9 $\frac{3}{4}$  арк.) Галоўлітбел № 3518.

Друкарня імя Сталіна.

10.12.2009



„Земны рай”. — У мангравым лесе. — Кітаец Чунг-Лі. — У гасьцёх у папуасаў.

Далёка-далёка ад нас, на другім баку зямлі, можна сказаць, супроць нашых ног, на поўнач ад Аўстраліі,— ляжыць вялікі востраў Новая Гвінэя. На  $2\frac{1}{2}$  тысяч кілё-мэтраў працягнуўся ён у даўжыню і больш за 600 кілё-мэтраў—у шырыню.

Гэта самы вялікі востраў на зямлі. Сем такіх рэспублік, як наша Беларусь, зъмясьціліся-б на ім.

Ляжыць ён каля самага роўніка; значыцца, там стаіць вечнае лета. Ня трэба дбаць ні аб апале, ні аб цёплым адзеніні, ні аб шчыльной хаце.

І ўвесе год растуць і цвітуць там розныя дзіўныя расыліны. Ня трэба рабіць там на эіму запасаў. Круглы год можаш карыстацца съвежымі пладамі, гароднінай, збожжам і інш.

І па чырвоных кветках, даўжынёю і шырынёю з наш ручнік, лётае райская птушка, якая толькі і жыве ў гэтай краіне ды на некалькіх бліжэйшых выспах.

Хто з вас не хацеў-бы жыць у гэтым раі?

Але чамусьці гэты рай нікога ня вабіць.

Народу там жыве ў 30 разоў меней, чым у нас. Ды і тыя лічацца самымі дзікімі на съвеце, і назва іх—папуасы—ужываецца ў нас, як лаянка. У гэтым раі яны, кажуць, і цяпер ядуць людзей.

Эўропэйцаў-жа жыве там усяго некалькі сот чалавек. Ды і тыя разьмасціліся толькі на морскіх берагох, а ў сярэдзіне ня толькі ніхто ня жыве, але нават у некаторых мясцох ні разу ня была нага белага чалавека.

Спрабуем заглянуць у гэту невядомую цікавую старонку.

Сонца паліла так, як толькі можа паліца пад зваротнікам. Гарачыя праменіні быццам праразалі наскролькі усё, што ім траплялася па дарозе,—і лісьце дрэў, і ваду, і зямлю. Здаецца, яны хацелі выссаць з зямлі ўсю вільгаць, але ўсюды было столькі вады, што ня сушэй рабілася, але нібы яшчэ вільгатней.

Здавалася, што паветра стаяла якоесь густое, як у лазні, толькі пары ня было відаць. Розныя пахі адчуваўліся ў ім—і кветкавыя, і пладовыя, і разам з тым нейкія гнілыя, душныя, шкодныя.

Гэта і ёсьць тое першае, галоўнае, што перашкаджае прыежджым людзям жыць у гэтай старонцы.

Такая цёплая вільгаць і зьяўляецца галоўнай прычынай самай распаўсюджанай у гарачых краінах хваробы—жоўтасы.

Гэта ёсьць тое самае, што ў нас малярый, толькі ў горшым стане.

Але-ж затое расьлінам усё гэта вельмі спрыяе. Яны так шпарка растуць, што, здаецца, каб прыслухаўся, дык мог-бы ўчуць, як яны пруць з зямлі.

Кожнае дрэва, кусг ці трава цягнуцца ўверх, да сонца, быццам навыперадкі. Кожная расьліна стараецца адаптнунць свайго суседа і захапіць як мага больш месца пад сонцам. Слабейшыя застаюцца ўнізе, заглушаюцца і паступова марнеюць.

Вышэй за ўсіх уздымаюцца пальмы. Іх верхавіны, з лісьцем даўжынёю да 4 мэтраў, выглядаюць як памёлы.

А там, ніжэй, ідзе ўжо такая гушчыня, што і не пазнаеш, што там расьце. Праўда, большасць дрэў для нас зусім і невядомыя. Лісьце вялізнае, яскрава-зялёнае, здаецца, тлустае, а кветкі проста гараша рознымі колерамі. Нават наша папараць расьце тут як дрэва, велічынёю з сасну. Бліжэй да вады разъмясьціліся так званыя мангравыя дрэвы, карані ад якіх уздымаюцца ўверх вышэй за рост чалавека, так што можна пад імі хадзіць.

Некаторыя расьліны, з-за недахвату месца і святла, прыладзіліся на чужым карку і п'юць сок з другога дрэва. Самымі распаўсюджанымі з іх зьяўляюцца ліяны, якія, як вяроўкі, таўшчынёю з руку, пераблыталі ўвесь лес. Нават адна парода пальмаў, так званая ротангавая, таксама прыладзілася на чужы кошт.

Можна было толькі адзначыць, што жывёл мала ў гэтым лесе. І праўда, на новай Гвінэі звяроў амаль што няма, калі ня лічыць некалькі парод, з якімі мы яшчэ сустрэнемся.

Сярод гэтага лесу, на поўдзень, цячэ рэчка, павольна, ціха. Розныя затокі і адтокі разыходзяцца ва ўсе бакі,— відаць, што рака канчаецца, што блізка павінна быць мора.

Па бакох, як съцяна, стаіць высокі бамбук. Дзікія качкі ка-  
пошацца там. На мангравым карэніні тырчиць белая чапля.  
Відаць, ніхто іх тут ня нішчыць. Нікога няма навакол.

Але вось з завароту ракі паказаўся човен, прости,  
выдзеўбаны з бервяна. У ім сядзеў чалавек сярэднага  
росту, жоўты, з вузкімі касымі вачыма. Відаць было, што

гэта кітаец. Толькі як  
ён сюды трапіў з дру-  
гога канца съвету?

Аднак-жа, гэта быў  
сапраўды кітаец, муж-  
чына гадоў 25.

Адзеньне яго скла-  
далася толькі з парток  
і кашулі, але і ад іх  
засталася толькі назва,  
бо гэта былі адны ануч-  
кі, звязаныя рознымі  
съцябельчыкамі і ка-  
рэнчыкамі.

Веславаў і руляваў ён нейкай жардзінай, а на дне  
чаўна ляжала торба і невялічная піка.

Ехаў ён ціха, асьцярожна, увесь час азіраючыся, быц-  
цам баючыся кагось. Ён баяўся выїжджаць на сярэдзіну  
ракі і ўсё тримаўся берагу. Худы, замораны твар съед-  
чыў, што падарожны многа перацярпеў.

Адзін, другі заварот—і перад ім адкрылася мора. Але  
нельга было вызначыць, дзе яно пачыналася і дзе канча-  
лася, бо ўсё навакол было заліта вадою, а мангравы лес  
выдаўся далёка ў мора.

Ды і мора было няглыбокае. Нават далёка відаць  
было, як пенілася і разъбівалася вада аб падводныя рыфы.

Гэта была Торэсава пратока, якая аддзяляе Новую



Гвінэю ад Аўстраліі. У гэтай частцы Вялікага акіяну, на паўночны ўсход ад Аўстраліі, даўно ўжо працуюць каралевыя паліпы і хутка\*), мусіць, зусім забудуюць мора.

Да гэтага часу кітаец лёгка плыў уніз па рацэ, але цяпер ён стаў адчуваць, што вада пачынае цячы наадварот, верх. Вось ужо і човен пачало адносіць назад, і кітаец павінен быў напружваць усе сілы, каб пасоўвацца уніз.

Тымчасам і зьверху вада таксама прыбывала. Вось сустрэліся дзьве хвалі, зьверху і зынізу, і закруцілі човен. Становішча рабілася ўжо небясьпечным.

Пакруціўшыся некаторы час пасярэдзіне ракі, кітаец неяк здолеў вырвацца з віру і як мага хутчэй накіраваўся да берагу, правільней сказаць, у лес, бо ніякага берагу ня было.

Ён праціснуўся паміж мангровых карэнняў і стаў чакаць. У працягу гадзіны вада ўсё падымалася, а потым пачала спадаць. Але кітаец, відаць, ня мерыўся далей ехаць. Ён пашукаў яшчэ большага гушчару і ўехаў туды так, што зусім схаваўся. Потым сваім нажом адрезаў кавалак ліяны і прывязаў човен да карэнняў.

Вада тымчасам усё спадала ды спадала. Вось ужо спод чаўна дакранаўся да зямлі. Вось пачалі паказвацца чорныя плямы зямлі. Вось вада зусім адышла. Засталася толькі з боку спалая рака. Ды мора блішчэла дзесь далёка скрозь дрэвы.

Кітаец вылез з чоўна, узяў сваю торбу і дзіду, яшчэ раз аглядзеў човен, ці добра ён схаваны,—і пашоў на лева, уздоўж берагу мора. Ісьці было вельмі дрэнна. Зямля была гразкая, усюды пазаставалася шмат лужын.

\* ) Праз некалькі сот тысяч год. У жыцьці зямлі гэта вельмі кароткі час, як у нашым жыцьці якая-небудзь хвіліна.

У аднэй з іх кітаец зауважыў значнага краба. Ён быў велічынёю з шапку, і быў-бы вельмі падобны да нашага рака, каб ня быў такі круглы.

Гэта была добрая спажыва, і кітаец ня мінуў яе. Ён узяў галіну і сунуў яе ў крабаву клюшню. Той раз-жа крэпка ўчапіўся, і кітаец бяз клопату выцягнуў яго і паклаў у сваю торбу.

Але не пасьпей ён прайсьці некалькі крохаў, як раптам закрычаў і заскакаў: гэта краб ухапіў яго сваёй клюшняй за бок. Кітаец тады зьняў торбу і некалькі разоў стукнуў ёю аб дрэва.

Кітаец ішоў наўкос, набліжаючыся да берагу. Відаць было, што гэтае месца яму знаёмае. Але пасоўваўся ён вельмі марудна, бо цяжка было праціскацца праз карэні. Тымчасам сонца ўжо пачало спускацца на захад. Няцікавая будзе справа, калі нач захопіць ягу тутака. Тым болей, што ён ведаў і другую небясьпеку, якая пагражае яму, калі ён замарудзіцца.

Як на злосць, лужыны пачалі трапляцца ўсё часьцей, а потым ён зауважыў, што некаторыя зноў злучыліся з морам істужкамі вады.

Кітаец зразумеў: гэта зноў пачынаўся прыліў мора. Калі ён не пасьпее, прыдзеца на дрэве чакаць шэсць гадзін, пакуль вада зноў спадзе.

Ён пашоў як мага хутчэй, але неўзабаве пераканаўся, што не пасьпее. Мора набліжалася, а яму трэба было яшчэ прайсьці некалькі кілёмэтраў да месца, куды прыліў не дасягае.

Каб дарэмна ня траціць сілы, ён пачаў выгледжваць зручнае месца, каб прыладзіцца на гэтыя шэсць гадзін. І ўжо быў час, бо навакол былі ўжо вазёры.

Ён выбраў сабе больш прыгульнае дрэва і палез на яго.

Няпрыемная была пэрспэктыва сядзець на дрэве да поўначы. Але і далей ня лепш: альбо ісьці сярод начы, альбо прапусьціць час, і тады чакаць новага прыліву і адліву.

Але ўсім вядома, што кітайцы самы цярплівы народ. і наш падарожнік, здавалася, не адчуваў ніякай прыкрасыці. Спакойна прыладзіўся<sup>\*</sup> на дрэве, выцягнуў з торбы некалькі бананаў<sup>\*\*</sup>) і павячераў імі.

Было яшчэ съветла. Навакол цішыня: бо ня любяць жывёлы і нават птушкі гэтых вадзяных вільготных лясоў. Затое любяць іх камары і розная паганая машкара. Яны больш шкодзяць чалавеку, як самы вялізны драпежны зъвер.

Кітайцу нават прыемна было адпаучыць. Ён сядзеў сабе і думаў аб сваёй бацькаўшчыне, далёкім Кітаі, аб сваёй сям'і.

Звалі яго Чунг-Лі. Радзіўся ён у Шанхаі. Бацька яго быў кулі, як звычайна завуць кітайскіх рабочых. Чунг-Лі меў брата Хунь-Чжы, які быў малодшы толькі на адзін год, і яшчэ маленькіх брата і сястру.

Сям'я іх была такая бедная, што нават ня мела месца на зямлі, а жыла на „сампане“, г. зн. на маленікім плыце, мэтраў пяць даўжыні і два шырыні. Цэлыя вёскі з такіх сампаноў знаходзяцца на рацэ, побач вялікіх кітайскіх гарадоў.

На гэтых сампанох былі пабудаваны будкі, у якіх туліліся сем'і. Добра яшчэ, калі гэтая будкі мелі саламянія сцены і шчыльную столь. Увесь-жа будынак сям'і Чунг-Лі складаўся з некалькіх кавалкаў дошак на калкох, і праз шчыліны між гэтых дошак можна было прасунуць руку.

<sup>\*</sup>) Салодкія плады, крыху падобныя да гуркоў.

Можна себе ўяўіць, як жылося ім у халоднае данжыстае надвор'е, якое там бывае заместа нашае зімы.

Бацька, а потым і Чунг-Лі з братам падраблялі тым, што нагружалі і разгружалі караблі. Але ахвотнікаў-беднякоў было так шмат, што і такая выпадковая праца рэдка здаралася.

Адзін раз зъявіліся на сампаны нейкія агенты і сталі ўгаварваць пайсьці на сталую працу ў далёкі край. Яны абязвалі плаціць па 300 даляраў за год і ўзяць на сябе ўсе іншыя выдаткі. Трэба толькі падпісаць контракт на 5 год. Праз 5 год можна будзе мець чистых 1.500 даляраў, калі дарэмна ня траціць грошай.

Тысяча пяцьсот даляраў (каля 3.000 рублёў)! Гэта такі капитал, аб якім ніхто на сампане нават ня съніў. І ўсяго толькі трэба папрацаваць пяць год.

Чунг-Лі меў 21 год; значыцца, калі ён будзе мець 26 год, ён будзе ўжо багатым чалавекам. Перабярэцца на зямлю, набудзе гаспадарку, гародчык, дом, адным словам, будзе самы шчаслівы чалавек у сьвеце. І бацькі пад старасць спакойна пражывуць пры ім.

Для гэтай справы варта рызыкнуць. А працы ён не байдзца. Брат Хунь-Чжы таксама захацеў ехаць, і гэта было яшчэ лепш, бо на чужыне вельмі многа значыць свой чалавек. А ўдвох яны праз пяць год будуць мець 3.000 даляраў!

Пайшлі ў кантору, дзе ў прысутнасці ангельца і нейкага важнага кітайца ў акулярах падпісалі ўмову.

Падрабязнасцяй умовы яны не зразумелі, але аб 300 далярах у год яны добра чулі нават ад самога кітайца ў акулярах. Значыцца, справа пэўная.

Потым іх, у ліку 200, пагрузілі, як гурт быдла, на карабель і зъмясьцілі ў труме. Потым шматтыднёвая дарога.

Ад задухі і дрэннага харчаваньня пачалася хвароба, людзі сталі мерці, як мухі.

Гаспадары спалохаліся, што іх „тавар“ згіне, зрабілі ў дарозе прыпынак, падчысьцілі, падлячылі людзей, і прывезьлі на месца 150 чалавек.

Там іх пачалі разъмяркоўваць па розных мясцох. Быў момант, калі братоў ледзь не разлучылі. Але неяк пашанцевала, і ўрэшце яны абодва апынуліся на гумавай плянтанцы ў Новай Гвінэі.

Пачалася служба. Ад цямна да цямна павінны былі яны працаваць пад палючымі праменьнямі сонца. А ніводнага дню адпачынку ня было вызначана. Адпачывалі толькі тады, калі гаспадары бачылі, што людзі ня вытрымаюць і што можа быць страта.

За самую нязначную хібу бізун гуляў па съпіне. Скардзіца ня было каму, а каб і было, дык усё роўна нічога ня вышла-б, бо, згодна контракту, у працягу пяцёх год яны былі ўласнасцю гаспадара. Апрача таго, свой свайго заўсёды пакрые.

Адно толькі суцяшала—гэта мары аб tym, што праз пяць год яны будуть багатымі. Ах, каб хутчэй праляцелі гэтыя пяць год!

Але выявілася, што і гэтаму багацьцю пагражала небяспека. Выходзіла, што выдаткі па ўтриманью клаліся на рабочых, і ва многіх выпадках гэтыя выдаткі перавышалі заробкі.

Так, напрыклад, па разрахунку Чунг-Лі выходзіла што яму праз тры гады належыць заместа 900 даляраў толькі 130. Нават дарога і лекі былі пастаўлены ў рахунак.

Найгорш-жа за ўсё былі зьдзекі і біцьцё. Асабліва вызначаўся ў гэтай справе кіраўнік працы, містэр Брук.

Адзін раз Чунг-Лі браў з-пад дрэва гаршочак з гумавым сокам і неяк вывернуў яго. Якраз ішоў міма містэр Брук.

Убачыўши такое злачынства, містэр Брук аж пачырванеў.

— Як съмееш ты, сабака, псаваць гаспадарскае дабро?— закрычаў ён не сваім голасам, і, ня доўга думаючы, моцна штырхануў ботам у зубы Чунг-Лі, які стаяў, пакорна скліўшыся перад ім.

Чунг-Чі і да гэтага часу добра ня ведаў, як гэта здарылася; толькі памятае, як гаршочак разъляцеўся на кавалкі аб... галаву містэра Брука, а рэшта гумавага соку заляпіла яму ўвесь твар. Брук зароў, як бык, выхапіў рэвольвэр, але ня мог страляць, бо нічога ня бачыў: гума заляпіла яму вочы. Ён стаў церці, але ад гэтага рабілася яшчэ горш.

Рабочыя зарагаталі ад радасьці. Брук пачаў страляць ня гледзячы. А Чунг-Лі падбег да брата, абняў яго і ўцёк. Уцёк у той самы мангравы лес, дзе ён цяпер сядзеў.

І добра зрабіў, бо за такое „злачынства“ ён трапіў бы на катаргу можа гадоў на дзесяць. Такі ўчынак быў-бы растлумачаны, як замах на забойства „белага“. А гэта ў тых краёх азначае тое самае, як у нас раней, напрыклад, замах на цара.

Калі-б спраva тычылася „каляровага“—жоўтага або чорнага,—тады зусім іншае, а падняць руку на „белага“ ды пры гэтым яшчэ „цара зямлі“—ангельца, тады ўжо лепш таму і не нарадзіцца на съвет.

Затое для ўсіх „каляровых“ рабочых гэтае здарэньне з'явілася першай радасьцю за ўсе тры гады.

Але пасля гэтага ім стала яшчэ горш, асабліва Хунь-Чжы, на якога злажылі адказнасьць за брата, г. зн. ён павінен быў адпрацаваць усю „шкоду“, якую зрабіў Чунг-Лі. Адносіны да другіх таксама зрабіліся яшчэ больш жорсткімі, қаб усе адчувалі, што азначае замах на белага.

Ды і становішча ўцекача было ня лепшае. Куды было яму дзецца? Каб вярнуцца дамоў, яму, па-першае, трэба было мець шмат грошай, а па-другое—ля берагу, дзе толькі і жывуць белая, яго зараз-жа злавілі-б.

Заставалася толькі ісьці, куды вочы глядзяць, далей ад берагу.

І ён пайшоў...

Пайшоў у сярэдзіну вострава, туды, дзе яшчэ ніхто ня быў, туды, дзе віднеліся таемныя горы, дзе жывуць людзі, якія і самі ня ідуць да белых і іх да сябе ня пускаюць.

Пайшоў адзін, бязбройны, ня ведаючы куды ісьці і што рабіць.

І праз год чамусыці вярнуўся назад у тое самае месца, адкуль уцёк і дзе яму пагражае небяспека.

Успамінаючы цяпер свой родны сампан, ён лічыў яго за самы найлепши куток на зямлі. Цяпер яму здавалася, што тамака акурат і жывуць найшчасливейшыя людзі, што дарма яны лічылі сябе ўжо такімі няшчаснымі.

Ён так задумаўся, седзячы на сваім дрэве, што нават не пачуў, як пад'ехала досыць вялікая лодка і спыніліся пад ім.

У лодцы сядзела чалавек шэсць папуасаў, узброеных лукамі і пікамі. Усё іх адзеньне складалася з аднаго толькі хвартуха. Яны былі высокага росту, моцныя і здаровыя. Чорнае цела іх блішчэла, як бот.

Яны былі кірпатыя, з вялікімі лупамі і выступамі шчок. Але дзіўней за ўсё былі іх кудлатыя галовы. Ку- чаравыя валасы ўздымаліся на галаве, як стог сена, і на- давалі ім вельмі люты выгляд.

Яны нешта загаргаталі паміж сабой. Чунг-Лі здрыва- нуўся і зашуршэў. Папуасы паднялі галовы і ўбачылі яго.

Яны ўзяліся за лукі і грозна сталі яму нешта казаць. Пры гэтым паказвалі рукою, каб ён зълез да іх у лодку.

Чунг-Лі за гэты год часта сустракаўся з папуасамі, але ён цяпер лічыў-бы за лепшае застацца нач на дрэве, чымся карыстацца іх гасьціннасцю.

Хто іх ведае, што яны сабе думаюць? Праўда, узьбярэжныя папуасы, якія часьцей сустракаюцца з другімі людзьмі, якія бліжэй бачаць сваё начальства—ангельцаў,— цяпер ужо не нападаюць, як раней, але усё-ж такі аднаму трапіць да іх няпрыемна.

Чунг-Лі зрабіў салодкую міну, заківаў галавою і сказаў:

— Кавас! Кавас!—Што азначае: „прыяцель, прыяцель“.

Папуасам, відаць, гэта падабалася. Яны апусьцілі лукі, але ўсё роўна чакалі яго да сябе. Ня было чаго рабіць—трэба было злазіць.


Чунг-Лі ўлез у лодку, зрабіў выгляд, што ён вельмі ўдзячны за іх ласкавасць і ўсё паўтараў:—Уян, уян (добра, добра)!..

Потым выцягнуў з торбы краба і аддаў ім.

Папуасы ўбачылі, што гэта сапраўды „кавас“ і зрабіліся мяkkімі. А калі Чунг-Лі пачаў выкладаць усе свае веды па папуаскай мове, з якою ён азнаёміўся ў часе сваіх вандраваньняў, тады ўжо зусім зрабіўся сябрам. Але трэба зазначыць, што ведаў гэтых у Чунг-Лі зусім не хапала. Папуасы жывуць паасобку, сталых зносін паміж сабой ня маюць, дзеля гэтага няма ў іх і адзінай мовы. Часта здараецца, што дзьве суседнія вёскі гавораць па-рознаму.

Папуасы не разумелі і паловы таго, што казаў Чунг-Лі, але з некалькімі словамі ды мігамі ўсё-ж такі дагаварыцца можна было.

Папуасы выехалі з лесу ў мора. Сонца заходзіла. Чунг-Лі ўбачыў у моры, недалёка ад берагу, над вадою вёску, да якой яны і накіроўваліся.



У лодцы сядзела чалавек шэсьць папуасаў.

Халупы былі пабудованы на мангравых карэннях, на якіх былі пасланы жердкі. Дах быў зроблены з плещенага пальмавага лісьця, а съцен зусім ня было.

Там ужо зауважылі, што едзе чужы чалавек. Насельніцтва згуртавалася на краі насьцілу і з цікавасцю чакала госьця.

Лодка пад'ехала „пад вёску“. З насьцілу зьвешваліся плеценея сходні, па якіх прыехаўшы і падняліся ўверх.

Паміж усіх халуп асабліва адзначалася адна, даўгая, вялікая,—туды і павялі госьця. Чунг-Лі адразу пазнаў, што гэта быў нібы клуб, дзе жывуць нежанатыя папуасы і дзе звычайна прымаюць госьцей.

Чунг-Лі супакоіўся: значыцца, яго прымаюць, як госьця.

Увайшлі ў сярэдзіну. Па бакох цягнуліся нары, дзе кожны чалавек меў сваё месца. Над галовамі віселі розныя прылады, галоўным чынам для лову рыбы. Цікава было, што сярод розных рэчаў можна было знайсьці разам і каменную сякеру і жалезнную, і касцяны нож і стальёвы; сярод лукаў і стрэлаў была адна старая стрэльба.

Адным словам, відаць было, што гэтыя дзікуны ходзі і жылі па першабытнаму, але ўжо карысталіся і сучаснымі прыладамі.

Пасярэдзіне халупы была насыпана зямля, дзе гарэў агонь. Зараз-жа дадалі гальля, паклалі ў попел рыбу, загорнутую ў зялёны ліст, сунулі туды і краба.

Паселі навокал і пачалі, як маглі, гутарыць з Чунг-Лі. Чунг-Лі пачаў тлумачыць, што ён ідзе да белых, але разам з тым асабліва стараўся паказаць, што ён сам не належыць да іх, што ён ня любіць белых і лічыць іх ворагамі.

Відаць было, што папуасы зразумелі, ухмыляліся, ляпали яго па плячы і казалі „уян, уян“.

Ля дзьвярэй стаялі жанчыны і дзеші і зьдзіўлена глядзелі на рэдкага госьця.

Чунг-Лі цяпер ужо быў здаволены, што так здарылася, і што ён будзе магчы адпачыць і паспаць, як мае быць. Бо назаўтра яго чакала вельмі небяспечная справа...

Тымчасам зусім стала цёмна. У гэтых мясцох ноч на-  
дыходзіць адразу, раптам. Увесь год цямнене а сёмай га-  
дзіне, і ноч і дзень маюць па 12 гадзін, з невялікім ухі-  
лам, бо Новая Гвінэя ляжыць крыху далей ад роўніка.

Мора было чорнае; аніводнай хвалькі ня было на ім.  
Але далей, ля рыфаў, яно ўсё шумела.

Аднак жа, папуасы ня мерыліся ісьці спаць. Яны зноў  
сталі рыхтаваць свае лодкі.

І мора загарэлася!.. Ад кожнага руху лодкі, асабліва  
вясла, вада запальвалася, бруілася бледным полыменем.  
Здавалася, што ўсе лодкі плывуць у вагні, а ў некалькіх  
кроках некранутая вада ад гэтага здавалася яшчэ чарнейшай.


Але ніхто з тубыльцаў не зварачаў увагі на гэтае  
прыгожае зъявішча. Усе ўжо з маленства прызывычаліся  
да яго. Чунг-Лі таксама ня раз бачыў гэта съятло, хоць  
і ня ведаў, што яно паходзіць ад мікроскопічных жывё-  
лінак, якія съвіцяцца, як, напрыклад, нашыя чарвячкі-  
светлячки або гнілое дрэва.

У кожную лодку села па 3-4 чалавекі. У левай руцэ  
яны трymалі гарэўшы факел з сухога пальмавага лісьця,  
а ў правай—піку з некалькімі вострымі канцамі, прызна-  
чаную спэцыяльна на рыбу. Пасярэдзіне лодкі быў раскла-  
дзены агонь, ад якога яны запальвалі свае факелы. Яны  
запрасілі і Чунг-Лі ехаць з імі, але ён адмовіўся, бо быў  
вельмі змораны.

Вось на моры, у цемры рассыпаліся і заварушыліся  
агні; вось адзін дзікун кінуў сваю піку ў ваду і зараз-жа  
выцягнуў рыбіну, якую спрытна зьняў сваёй нагой.

Доўга глядзеў Чунг-Лі на гэты прыгожы малюнак,  
але трэба было ісьці спаць. Ён увайшоў у халупу і лёг  
на нары. Пад бокам было паслана пальмавае лісьце, а за-  
мест падушкі прыстасаваны некалькі бамбукавых жэрдак.

Ён зараз-жа заснуў і нават ня чуў, калі вярнуліся лаўцы.



## II

Эўропэйская станцыя.—Выгадны гандаль.—Гумовая плянтація.—„Каляровыя“ рабочыя.—Паны і падпанкі.—Зварот Чунглі.—Папаўся!..

На кілёмэтраў дзесяць ад вёскі папуасаў, на ўзвышшы, стаяла „станцыя“, альбо „факторыя“, як звычайна завуць сялібы эўропэйцаў у такіх дзікіх мясцох.

Звычайна такія станцыі зьяўляюцца прадпрыемствамі капиталістых.

Напрыклад, перад вайной амаль што чвэрць Новай Гвінэі была ў руках аднае нямецкае гандлёвае фірмы. Другая чвэрць—у руках ангельцаў, а палова—у голландцаў.

Пасля вайны нямецкую частку адабралі ангельцы, і цяпер Новая Гвінэя дзеліцца напалам паміж ангельцамі і голландцамі.

Наогул трэба сказаць, што капиталістычныя дзяржавы гандлююць гэтымі астравамі, як таварам: мяняюць, купляюць, продаюць адзін аднаму са ўсімі жыхарамі і іх вантрабамі.

А людзі жывуць, працуюць ці грызуцца паміж сабой, і нават ня ведаюць, што можа дзесьці ў Лёндане ці Парыжы ў гэты самы час іх хтосьці камусьці прадае.

У розных зручных мясцох фірмы закладваюць плянтацыі і гандлёвыя пункты.

Тая станцыя, аб якой тут ідзе гутарка, належала да аднэй ангельскай фірмы, якая шмат іх мела ўздоўж усяго ўзьбярэжжа. На гэтай станцыі разводзіліся гумавыя, альбо каўчукавыя дрэвы. Але, як гандлёвае прадпрыемства, яно не адмаўлялася і ад іншых гандлёвых спраў.

Пасля гумы галоўнае месца займала „копра“. Копра— гэта разрезаныя і высушаныя какосавыя арэхі. У Эўропе з яе робяць какосавы алей, які ўжываецца ў рознай вытворчасці, напр., у мыльнай.

Яе прывозілі галоўным чынам з суседніх выспаў, якіх шмат было навокал.

Станцыя і сама вырабляла копру і купляла ў папуасаў. Раней за якую-небудзь шклянную цацку можна было атрымаць мех копры, але цяпер папуасы паразумнелі патрабавалі сякеру, нож і іншае.

Бліжэй да мора стаяў галоўны дом, у якім жыў начальнік станцыі містэр Скотт і яго памоцнік містэр Брук.

Дом быў лёгкі, з дошак, і стаяў таксама на слупах, як і папуаскія халупы, толькі, зразумела, інакш пабудованы.

Навокал усяго дома ішла вэрanda, на якую выходзілі вялікія вокны. У некаторых вокнах заместа шкла былі густыя сеткі. Яны абаранялі ад камароў і разам з тым пралускалі свежае паветра.

Каля дому расьлі пальмы, бананы, эўкаліптусы і розныя другія дрэвы гарачых краін.

На вэрандзе, на плеченых крэслах сядзелі містэр Скотт і містэр Брук, апранутыя ва ўсё белае, як звычайна ходзяць у гэтих краёх.



Містэр Скотт быў высокі мужчына, гадоў 40. Чысты, голены твар яго выказваў гордасьць і самаўпэўненасьць. Ён заўсёды быў спакойны. Спакойна выслушаў няпрыемнасьць, спакойна загадваў біць на съмерць якога не будзь слугу, калі той завінаваціца ў чым. Быў спакойны і ў вясёлы час. Ніколі ня крычаў і не злаваў, бо яго крык быў-бы вялікім гонарам для таго чалавека, на якога ён крычаў-бы.

Самае большае, што ён мог сабе дазволіць,—гэта ўсьміхнуцца, размаўляючы з сваім братам-эўропэйцам. Ды і то толькі тут, а там у Ангельшчыне ён з больш-менш простым чалавекам і не размаўляў-бы.

Ён быў шляхетнага паходжэння і марна страціў усе свае гроши. Сюды прыехаў таму, што, па-першае, ён тут атрымліваў вялікую пенсію, а па-другое, што ў гэтай невядомай старонцы наогул можна пажывіцца.

Яго памочнік, містэр Брук, быў зусім другога складу: нізкі, таўсты, зласлівы. Ён меў 45 год, і за свой век зъмяніў шмат професій: і вайсковым быў, і на моры служыў, і казані ў царкве гаварыў, і ў тэатры працаваў,— і нідзе ня меў удачы праз свой харектар.

Толькі тут ён быў прыгодны. Тыя рабочыя, якімі ён распарађаўся, не маглі нічога яму зрабіць, а містэра Скотта ён вельмі паважаў і баяўся.

Ангельцы сядзелі моўчкі і пілі каву.

Раптам Брук дакрануўся да рукі містэра Скотта і ціханька паказаў у кут вэранды. Там, асьцярожна азіраючыся, паўзла яшчарка, даўжынёю з мэтр. Яна трymала ў роце досыць значны кавалак мяса.

Гэтыя ствэрэнныні вельмі часта крадуць тут спажыву ў людзей, як у нас пацуکі. Толькі яны больш палахлівыя. Ледзь толькі людзі паварушыліся, як яна пакінула мяса і зьнікла.

— Хутка прыдзе карабель,—сказаў Скотт:— ці хопіць нам гумы і копры, каб нагрузкіць яго?

— Павінна хапіць,—адказаў Брук,—але вось рабочых мала. Учора зноў памёр адзін. Трэба яшчэ выпісаць.

— Колькі мы іх маем цяпер?

— Дзьвесіце дзесяніста трывалісткі. Восемдзесят шэсць памёрла за паўгода, ды два зноў уцяклі некалькі дзён назад.

— Гэта невялікая бяды, выпішам другіх,—спакойна сказаў Скотт.

І сапраўды, гэта была не бяды. Наадварот яшчэ: гэта была карысная справа.

Уцекачы, парушыўшы ўмову, нічога не атрымлівалі. Іх заработка, часам за некалькі год, заставаліся ў кішэнях гаспадароў.

З гэтага боку містэру Скотту заставалася толькі жадаць, каб больш уцякалі, і ў глыбіні души ён быў удзячны Бруку за тое, што той дапамагаў у гэтай справе сваёй жорсткасцю да рабочых.

Але ўцякалі толькі тыя, якія ўжо ні на што не спадзяваліся і выбіралі съмерць. Вядома, такіх было мала.

Трэба адзначыць, што сярод гэтых дзесяніста—стачалавек толькі дзесятак быў з тутэйшых папуасаў. Усіншыя былі кітайцы, японцы, малайцы, нават нэгры.

Прычына была тая, што, па-першае, папуасы ня былі прывычныя да сталай рэгулярнай працы, а па-другое, яны хутка ўсе ўцяклі-б ад такога жыцця, бо яны былі, як гаворыцца, дома. А з прывезенымі з далёкага краю рабочымі можна было рабіць, што хочаш.

На вэранду ўзышоў новы чалавек, грэк Кандаракі. Гэта быў немалады ўжо, але юркі, хітры, дасьціпны чалавечак, з бегаючымі вочкамі і казылінай бародкай.

Адкуль ён узяўся, як сюды трапіў—алах яго ведае, але для Скотта ён быў вельмі карысны. Ён быў гандлёвым агентам, усё ведаў, што трэба і нават чаго ня трэба, ашукваў усіх і для ўсіх быў патрэбен. І містэр Скотт заўсёды карыстаўся яго радаю.

— Містэр Скотт!—сказаў грэк, нізка схіліўшыся,— тамака прышлі два папуасы, відаць, з сярэдзіны. Яны прынеслы скуркі райскае птушкі і кавалак золата, велічынёю з куринае яйка.

— Што яны патрабуюць за гэта?—запытаўся Скотт.

— Дзъве стрэльбы.

Містэр Брук аж падскочыў на сваім крэсьле:

— Што? Як? Стрэльбы? Ня можа быць! Яны-ж ня ведаюць, што з імі рабіць!

— Мусіць ведаюць, калі просяць,—сказаў Кандаракі.

— Гэта справа нядобрая,—разважаючы, сказаў Скотт,— калі яны захацелі стрэльбаў, гэта кепскі знак.

— Мабыць, іх наўчыў хтось,—сказаў грэк.

— Паклічце іх сюды,—загадаў Скотт.

Кандаракі махнуў рукой. Падышлі два папуасы. Відаць было, што яны рэдка сустракаліся з белымі. Глядзелі неяк спадылба, як загнаныя зьвяры.

— О, гэтая малайцы мне не падабаюцца!—сказаў Брук.

І сапраўды, яны значна адрозніваліся ад бліжэйшых папуасаў. Асабліва цікавая была іх зачоска. Усе валасы былі падзелены на мноства кос, і каб гэтая косы ня злучаліся, яны былі аблеплены гразьзю. Гэтая косы звшываліся з усіх бакоў і нават бразгаталі пры кожным руху.

На руках і на нагах былі бранзалеты, штучна зробленыя з травы і аздобленыя чарапашкамі. На шыі віселі каралі з зьвярыных зубоў.

Адзін трymаў вязку птушыных скурак бяз ног, а другі—кавалак золата. Асабліва цікавы былі скуркі птушак. Райскія птушкі невялікія, прыблізна, як верабей, альбо крыху больш. Сама назва іх паказвае, што яны нейкія асаблівые. І сапраўды: такога прыгожага, яскравага і рознастайнага колеру ніхто нават ня мог бы выдумаць!

Іх ёсьць некалькі парод, але больш вядомая адна, якая мае хвост каля 30 см. даўжыні з такім тонкім, далікатным і яскравым пер'ем, што імі вельмі ахвотна ўпрыгожваюць сябе як дзікуны, таксама і эўропейскія жанчыны. Для апошніх і вывозяцца гэтыя скуркі ў Эўропу, і вельмі дорага цэнняцца.

З прычыны таго, што тубыльцы звычайна адразаюць ногі ад скурак, у Эўропе склалася легенда, што гэтыя птушкі ўсё сваё жыцьцё трymаюцца ў паветры, жывяцца толькі расой і маюць нейкую цудоўную сілу. Адсюль і назва іх—райскія.

Кандаракі з дапамогай некалькіх слоў, а больш за ўсё мігамі запытаўся, што яны хочуць за свой тавар.

Папуасы зразумелі, паказалі рукамі, як страляюць і сказаі: „Пуф! Пуф!“ Нават Скотт усміхнуўся.

— Вось чаго захацелі! — сказаў ён;— але шкодна даваць вам такія цацкі. Прынясеце і пакажэце ім лепш другое,— загадаў ён Кандаракі.

Кандаракі зараз-жа прынёс сякеры, нажы, рыдлёўкі і г. д. Відаць, што такія багатыя прылады зрабілі на іх уражанье, але ўсё-ж такія яны адмоўна ківалі галавой.

— Падазроная справа—сказаў Скотт.


— Ці не пачаставаць іх гарэлкай?—прапанаваў Кандаракі;— можа тады яны зробяцца мякчэйшымі.

— Сьпірытусам лепш! — дадаў Брук, — што значыць гарэлка для гэткіх чарцей!?

Скотт згадзіўся.

Кандаракі прынёс бутэльку і наліў поўшклянкі сьпірытусу. Падышоў да папуасаў, ласкова гапляскаў іх па плячы і працягнуў шклянку. Недаверліва паглядзеў папуас і не хацеў браць.

Кандракі сам дакрануўся губамі, съмяяўся і ласкова запрашаў. Дзікун узяў і крыху глымнуў. Спачатку ён



спалохаўся; відаць было, як захапіла яму дух. Але праз хвіліну, адчуўшы прыемную цяплыню, зас্মяяўся. Тады ўжо яго таварыш выпіў блізка што ўсю шклянку. А за ім першы зноў выпіў.

Тады ўжо гандаль пайшоў шпарчэй. Папуасы забыліся ўжо аб зброі і цікавіліся ўсё цудоўнай „вадой“. Ім пака-

залі дзьве поўных бутэлькі. Яны ўхапіліся за іх і пакінул  
свае тавары.

Трымаючыся за свае бутэлькі, хістаючыся ды весела  
гаргочучы, пайшлі яны дадому.

— Ха-ха-ха! — зарагатаў містэр Брук, — вось гэта дык  
гандал!

— Дай бог часцей так, — соладка дадаў Кандаракі.

І яны весела пачалі падлічваць, колькі на гэтым „зара-  
білі“.

А шчаслівяя гандляры тымчасам адышліся крыху ад  
будынкаў, спыніліся, зноў выпілі і паваліліся на зямлю,  
як мёртвыя. Бутэлькі пакаціліся, рэшта вылілася, — справа  
пакуль што на тым скончылася.

---

На поўкілёмэтра ад будынкаў, у балацітай нізіне была  
плянтацыя гумавых, альбо каўчукавых дрэў.

Ёсьць некалькі дзесяткаў выглядаў такіх дрэў, але  
найлепшыя паходзяць з Паўднёвой Амэрыкі, з нізіны ракі  
Амазонкі. Адтуль іх сталі вывозіць і разводзіць у розных  
другіх гарачых краінах і ў тым ліку на Новай Гвінэі.

Гэтыя дрэвы належаць да аднаго роду з нашай травой  
малачаем, але тут яны дасягаюць велічыні дуба.

Тры тысячи дрэў былі пасаджаны правільнымі радамі,  
і паміж іх завіхаліся рабочыя.

Гуму дае сок гэтых дрэў, і здабыча яго падобна да  
таго, як у нас увесну здабываюць сок з бяроз. Каўчукавы  
сок падобны да малака, толькі гусьцейшы.

Каля плянтацыі было раскладзена многа вогнішчаў.  
Рабочыя з лесу прыносілі сюды гаршчкі з сокам. А дру-  
гія мачалі ў сок дошчачкі і трymалі іх над дымам. Сок  
гусьцеў. Тады зноў мачалі гэтую самую дошчачку і зноў  
капцілі і г. д., пакуль не набіраўся вялікі камяк. Тады

яго разразалі, адкладвалі кавалкі гумы, а дошчачку зноў мачалі.

Ля вогнішчаў ляжалі вялізныя кучы гумы. Сок з лесу ўсё падносілі ды падносілі. Паміж рабочых хадзіў дазорца, малаец Файлу, і паддаваў духу бізуном.

Гэты Файлу быў сам рабочы, але за тое, што вельмі дагаджаў гаспадаром, ён быў зроблены старшим над рабочымі і выконваў свае абязязкі не за страх, а за сумленье.

Ён усё выгледжваў, падслухваў, сачыў за кожным крокам рабочых і паведамляў гаспадаром. Рабочыя яго ня любілі нават больш як містэра Брука, бо Файлу быў бліжэй да іх і больш шкодны.

Разы са два рабочыя яго пабілі, але гэта ім вельмі многа каштавала: адзін з іх быў так зьбіты, што праз некалькі дзён памёр, а другі ледзь застаўся ў жывых.

Усе рабочыя былі „каляровыя“: жоўтыя кітайцы, карэйцы, японцы; цёмныя малайцы, чорныя нэгры, але ня з Афрыкі, а з Амэрыкі, бо ім там вельмі дрэнна жывецца. Асабліва многа было кітайцаў.

Нездаровы клімат, дрэннае харчаванье і бязупынная праца адбіліся на ўсім іх выглядзе. Трымала ўсіх толькі адна надзея, што вось яны скончаць свой тэрмін і вернуцца дадому „багатымі“.

Падышлі Брук і Кандаракі. Файлу падскочыў і пачаў скардзіцца, што сушыльшчыкі вельмі марудна працуюць, не паспываюць.

— А навошта ў цябе ў руках бізун? — адказаў Брук.


— Не дапамагае: сама праца ўжо такая марудная.

— Гэта праўда, — сказаў Кандаракі: — я даўно ўжо кажу, што трэба перайсьці на хэмічнае згушчэнье соку. У другіх мясцох даўно гэта робіцца.

— Калі гэта больш выгадна, трэба будзе абмеркаваць,—  
адказаў Брук.

Увайшлі ў лес. Рабочыя яшчэ больш замітусіліся.  
Каля аднаго дрэва Брук раптам спыніўся і, паказваючы  
рукой, сурова запытаўся Файлу:

— Што гэта такое? А?



Брук, падняўшы бізун, спусьціў яго на съпіну Файлу.

Файлу замармытаў:

— Я... я... ня бачыў... Гэта Чык-Чу.

— А ты дзеля чаго тутака?—крыкнуў Брук і, падняўшы бізун, апусьціў яго на сьпіну Файлу. Той толькі схіліўся да зямлі і жалобна залапатаў:

— Выбачайце, дарагі пан... больш ня буду...

Тымчасам сюды съпяшаўся небарака Чык-Чу, якому была даручана гэтая частка дрэў. Падбег і зъялеўся.

Гаршчок быў ужо даўно поўны, і гумавы сок даўно ужо цёк праз верх.

Брук нават не паглядзеў на кітайца і, адыходзячы, толькі сказаў Файлу:

— Глядзі ў другі раз...

Файлу яшчэ больш схіліўся; твар яго глядзеў на Брука як поп на абраз, але як толькі Брук адышоў, Файлу сам зрабіўся ў сто раз больш паважным і грозным, як Брук.

— Ну,—просіпеў ён, звярнуўшыся да Чык-Чу:—а цяпер мы з табой палічымось.

Кітаец кінуўся на калены і пачаў прасіцца:

— Выбачай... паночку... ня буду... не пасьпеў... паночку...

Але „паночак“ ня зьмілаваўся... Бо яму пагражаяў другі паночак, які ў свой чарад баяўся трэцяга пана.

А самы галоўны пан сядзеў у гэты час у Лёндоне, у рэстаране, піў шампанскага і нават ня ведаў, як там далёка розныя паночки кладоцяцца, каб ён мог смачна папіць і паесці.

Надыходзіў вечар. На вільготнай плянтацыі пачаў зъяўляцца туман. Гэта самы нездаровы час у гарачых краінах. Эйропэйцы звычайна ў такі час сядзяць дома і ня выходзяць на двор.

Работу скончылі і пайшлі дадому. Для рабочых быў пабудованы асобны вялікі будынак, але не на слупох, як для гаспадароў, а праста на зямлі.

На дварэ нэгра-кухар, альбо „кок“, як усюды на моры завуць кухароў, зварыў ужо вялізны казан чорнага варыва з бобу. Боб і рис, прыпраўленыя какосавым алеем, былі амаль што адзінаю страваю рабочых. Мяса яны ніколі ня бачылі.

Праўда, яго і ня было. Кароў на Новай Гвінэі зусім німа. Некалькі галоў былі прывезены на станцыю; вядома, яны былі прызначаны для белых, ды і то, галоўным чынам, на малако. Гаспадары, вядома, мелі і дзічыну, але не для рабочых. Толькі рыба была даволі часта.

Пасёрбалі варыва і пайшлі спаць. Памяшканье было вялізарнае; па бакох стаялі нары, на якіх ляжаў сухі чарот, і больш нічога. Дзе-ні-дзе ляжалі рызыкё—адзеньне рабочых—альбо заместа падушкі ляжаў клуначак. Аніякіх рэчаў больш ня было відаць.

Рынуліся рабочыя на свае нары і скора паснулі.

Ня спаў толькі Чык-Чу, бо цяжка яму было прыстасаваць свае раны да жорсткай пасъцелі; ды яшчэ енчыў у трасцы адзін карэец.

Ня спалася і Файлу.

Ён жыў у гэтym жа самым памяшканьні, але, як дазорца, меў асобны адгароджаны куток каля ўваходу.

Ні на адну хвіліну ён ня мог забыцца аб удары, які сёньня атрымаў ад Брука. Праўда, ня першы раз ён быў біты; у свой час ён досыць атрымаў бізуную. Але вось ужо два гады, як ён сам зрабіўся старшим; сам мог біць сваіх таварышоў, як яго самога калісьці білі; часта здаралася, як, напрыклад, сёньня, што яго нават называлі „панам“,—яго, цёмнаскурага, ніжэйшай пароды чалавека.

З цягам часу ён ужо пачынаў лічыць сябе „чалавекам”, спачатку сярод даручаных яму рабочых, а потым крыху і сярод „іх”, белых.

І вось сёньня яму напомнілі, што ён яшчэ не чалавек.

І ўсё праз гэтага праклятага Чык-Чу! Каб ня ён, дык можа назаўсёды прывыклі-б, што Файлу—чалавек.

Шкода, што мала даў яшчэ гэтаму паганаму кітайцу. І Файлу гатоў быў зараз-жа пайсьці і дадаць яму яшчэ.

Тымчасам знадворку, каля будынку зьявілася нейкая постаць. Асьцярожна тулілася яна каля съязны і набліжалася да дзьвярэй. Дзверы ціханька адчыніліся, і фігура ўвайшла ў памяшканье.

Відаць было, што чалавек быў свой, бо ня блытаўся ў цемнаце. Ён ціханька пачаў красыціся ўздоўж нар да таго канца, дзе ляжаў Чык-Чу. Незнёмы скіліўся над суседам Чык-Чу і стаў прыгледжвацца.

— Хто тут?— запытаўся Чык-Чу.

— Тсс!..— прашаптаў незнёмы;— гэта я: Чунг-Лі.

— Ты?!— крыкнуў Чык-Чу і, забыўшыся аб сваіх больках, ускочыў з пасьцелі.

— Ціха! Што ты робіш? Ты загубіш мяне!— засіпеў Чунг-Лі.

І сапраўды, Файлу пачуў і заварушыўся.

— Кладзіся!— прашаптаў Чунг-Лі, і сам лёг на зямлю.

У гэты самы момант адзін з рабочых голасна забалбатаў нешта праз сон. Файлу супакоіўся.

Пачакаўшы некаторы час, Чунг-Лі запытаўся:

— Дзе брат?

— Няма,— адказаў Чык-Чу.

— Памёр?

— Не, уцёк.

Чунг-Лі ажна застагнаў ад роспачы.

— Куды? Чаму?

— Пасьля таго, як ты ўцёк,—пачаў шаптаць Чык-Чу,—  
уся злосьць Брука накіравалася на твойго брата. Брук  
ніяк ня мог і цяпер ня можа забыцца, галоўным чынам,  
на тое, у якім ён быў съмешным становішчы перад  
усімі рабочымі, і што ён ня мог пакараць цябе. Яму  
увесь час здавалася, што рабочыя съмяюцца з яго. Калі  
ён бачыў, што хто-небудзь усміхаецца, зараз-за пускаў  
у ход бізун. Асабліва даставалася Хунь-Чжы. Ня было  
таго дню, каб яго ня былі. Вядома, каб дагадзіць Бруку,  
сабака Файлу стараўся яшчэ больш. Хунь-Чжы зусім немаг-  
чыма стала жыць, тым болей, што і ў будучым ён ні-  
чога добра га не мог чакаць: Брук праста сказаў, што,  
Хунь-Чжы павінен будзе працеваць хоць дзесяць год  
пакуль не адпрацуе за цябе. Акурат у гэты час зьбіраўся  
ўцякаць папуас Качу. Хунь-Чжы надумаў уцячы разам з  
ім, бо, як тутэйшы, Качу быў вельмі карысны. і вось  
ужо чатыры дні, як яны ўцяклі,—скончыў Чык-Чу.

— Толькі чатыры дні?—падскочыў Чунг-Лі.

— Толькі; спазніўся ты крыху,—спачувальна сказаў  
Чык-Чу.

Чунг-Лі апусьціў галаву і быццам скамянеў. Такі жаль  
ахапіў яго, што ён гатоў быў плакаць. Цэлы год ён ван-  
драваў, толькі нібы цудам ухіліўся ад съмерці, урэшце  
зарабіў столькі, колькі яны абодва не зарабілі-б за дзесяць  
год, рызыкнуў сваім жыцьцём, каб забраць з сабой брата  
і вярнуцца дадому,—і вось усё гэта дарэмна! Як ён адзін  
будзе прабірацца дадому, пакінуўшы тут брата? Ці шу-  
каць яго? А прыдзі ён на чатыры дні раней...

— Чаму ты вярнуўся сюды? Ці ты ня ведаеш, што  
табе пагражае?—пытаўся Чык-Чу.

— Ведаю, добра ведаю. Але я прышоў, каб узяць  
брата і з ім уцячы дадому. Я цяпер ужо маю столькі гро-  
шай, што хопіць нам на двох.

— Адкуль?

— У сярэдзіне вострава ёсьць невядомыя горы, дзе яшчэ не была нага белага сабакі. Там я знайшоў золата...

Нешта мільганула каля іх; праз некаторы час ціханька рыпнулі дзъверы...

— Вось шчасьлівец!—зайздросыліва сказаў Чык-Чу.

— Хто табе забараняе таксама шукаць шчасьце?—адказаў Чунг-Лі.—Але, трэба праўду сказаць, што гэта толькі шчасьлівы выпадак, на які спадзявацца нельга. Я не дзеля гэтага ўцякаў, а быў прымушаны. І раіць нікому ня буду, бо не заўсёды пашанцуе. Але калі камунебудзь з вас нічога ўжо не застанецца рабіць, як тады было мне,—скажы, хай шукаюць месца Абу на 100 кілёмэтраў на захад ад пачатку ракі Фляй. Ну, бывай здароў!

— Што-ж ты цяпер будзеш рабіць? Куды пойдзеш?—сказаў Чык-Чу.

— Ня ведаю яшчэ,—адказаў Чунг-Лі і пачаў ціханька паўзьці, але спыніўся і зноў падышоў да Чык-Чу.

— Вось што, Чык-Чу. Ты такі самы, як і мы. Ты не захочаш скрыўдзіць нас.

— Вядома, ці трэба аб гэтым казаць!—горача сказаў Чык-Чу.

— Можа здарыцца, што ты раней за нас вернешся дадому, альбо я зусім не вярнуся,—дык вось табе кавалак золата, аддай яго маім бацьком. Калі трэба будзе, і сабе вазьмі на выдаткі. Памятай, што можа яны атрымаюць гэты кавалак замест двух сыноў. А калі і мы вернемся, дык тады ўжо і ты атрымаеш. Сыцеражыся толькі, каб ніхто не даведаўся, што маеш.

Ён вынуў з торбы кавалак золата і аддаў Чык-Чу.

— Добра, будзь упэўнены, усё будзе зроблены, калі

я буду жывы і вярнуся,—сказаў Чык-Чу.—Хай бароняць цябе добрая духі.

— І цябе таксама,—адказаў Чунг-Лі і пасунуўся да выхаду. Ціханька адчыніў дзверы, пераступіў парог і пачуў... як некалькі пар рук абхапілі яго і скруцілі.

— Калі ласка, адважны Чунг-Лі!—пачуўся насымешлівы голас Файлу.—Містэр Брук даўно жадае вас бачыць.

— У-у, сабака!—сказаў Чунг-Лі,—дачакаешся і ты свайго часу!

— Ці будзем будзіць містэра Брука альбо Скотта?— запытаўся адзін з мужчын.

— Дзеля такога госьця ня варта,—сказаў Файлу,— заўтра ўбачаць.

— Ну, хадзем!—сказалі мужчыны і павялі Чунг-Лі ў суседні будынак.

Чык-Чу чуў, як Чунг-Лі папаўся. Шкода яму было свайго сябра. Але мімаволі ён падумаў, які ён, Чык-Чу, шчаслівы: ніхто яго ня ловіць, ніхто не арыштуе, жыве ён ціха, пакойна, засталося яму працеваць толькі адзін год; гэты год праляціць няпрыкметна, і ён сабе паедзе дадому багаты, вольны. А неспакойны Чунг-Лі павінен пакутваць...

Нельга апісаць, што рабілася з містэрам Брукам, калі ён даведаўся, што Чунг-Лі злоўлены. Ён то руکі паціраў ад радасці, то рыкаў, як звер, ад злосці.

— Трэба паказаць усім,—крычаў ён,—што значыць падымаць руку на белага! Трэба яго перад усімі павесіць!

Містэр Скотт аднёсся да гэтага зусім спакойна.

— Павесіць мы ня маём права,—гаварыў ён,—а трэба адаслаць яго ў Морэсбі \*) і засудзіць. Усёроўна яго не пашкадуюць.

\*) Галоўны пункт ангельскай Новай Гвінэі.

— Гэта занадта будзе проста і мякка, — пярэчыў Брук, — прынамсі, хоць скуру садраць з яго трэба.

— Ну, гэта ўжо ваша справа, — сказаў Скотт.

Увайшоў Кандаракі. Увесь яго выгляд съведчыў, што ён ведае нешта цікавае.

— Ці ведаеце, панове, — пачаў ён, — што справа з гэтым няшчасным кітайцам можа мець інтерэс для нас усіх? Я толькі што даведаўся аб усім падрабязна, — і вось вам довар.

Пры гэтым ён паклаў на стол два кавалкі золата: адзін велічынёю з кулак, а другі — крыху меней.

— Што гэта значыць? — запытаўся Скотт.

— Гэта знайдзена пры Чунг-Лі. Ён, аказваецца, знайшоў у сярэдзіне вострава месца; дзе знаходзяцца вось такія рэчы. Прышоў ён сюды, каб забраць свайго брата і ўцячы дадому.

— Ну, што-ж! — сказаў Скотт. — Значыцца, будзе з чаго ўзяць няўстойку як за яго, так і за брата.

— Толькі няўстойку? — закрычаў Брук. — Гэтага мала! Дайце мне спачатку палічыцца з ім!

— Я-б парай палічыцца з ім зусім другім чынам, — сказаў Кандаракі: — нічога яму не рабіць, абяцаць яму поўную свабоду за тое, што ён завядзе нас у тое месца.

— Як? — стукнуў кулаком Брук. — Пакінуць яго зусім непакараным? Ня можа гэтага быць!

Скотт глыбока задумаўся, а Кандаракі падышоў да Брука і ціха шапнуў яму:

— Не пярэчце. Калі ён пакажа нам месца, тады вы заўсёды будзеце мець магчымасць палічыцца.

— Ага! Гэта іншая справа, — супакоіўся Брук.

— Гэта добрая ідэя, — сказаў Скотт, — але-ж вы самі павінны ведаць, як цяжка наладзіць экспедыцыю ў сярэдзіну вострава.

— Ведаю, — адказаў Кандаракі, — але ж трэба таксама прыняць пад увагу, што, калі ён адзін дасягнуў, дык добра падрыхтаваная экспэдыцыя — тым болей, а па-другое, трэба памятаць, што ня шукаць мы пойдзем, а на пэўнае месца.

— Гэта праўда, — задуменна сказаў Скотт, — прывядзеце яго сюды!

Праз некалькі хвілін прывялі Чунг-Лі. Ён увайшоў пад даглядам двух салдат-сіпаяў.

Сіпаямі называюцца тубыльцы Індыі — індусы, якія ня-суць вайсковую службу. Трыста мільёнаў насельніцтва Індыі знаходзяцца ў руках 600 тысяч ангельцаў. Дасягаецца гэта тым, што ангельцы больш за ўсё клапоцяцца, каб не дапусціць аб'яднання народу, каб насельніцтва грызлася паміж сабой. У гэтым ангельцам шчыра дапамагаюць тамашнія князі — „раджы“, якім ангельцы не перашкаджаюць эксплётаваць народ і нават яшчэ гроши даюць. І гэтай-же справе служаць сіпаі — войска з асяродку таго-ж самага насельніцтва. Гэтых сіпаяў так выхоўваюць, што яны верай і праўдай служаць сваім гаспадаром.

І як мы бачым, сіпаі таксама абараняюць прыватныя прадпрыемствы ангельскіх капиталістых у чужых краёх. Іх тутака было 12 чалавек, пад кірауніцтвам сэржанта Ханубі.

Індусы належаць да тэй самай расы, што і эўропэйцы. Высокія, складныя, прыгожыя, з смуглым тварам і чорнымі, бліскучымі вачымі, яны тут, сярод розных папуасаў і кітайцаў, адчуваюць сябе вышэйшымі людзьмі і нават на ведалі, што яшчэ вышэйшыя — ангельцы — глядзяць на іх таксама, як яны на гэтых папуасаў.

Чунг-Лі са звязанымі рукамі стаяў перад Скоттам і чакаў, што будзе. Брук сядзеў, вылупіўшы вочы, і ляскаў зубамі. Скотт даў знак, каб сіпаі вышлі, потым звязнуўся да Чунг-Лі:

— Ты ведаеш, что па закону, за тое, что ты хацеў забіць ангельца, ты можаш быць прысуджаны на съмерць.

— Зусім я ня думаў і не хацеў забіць,—сказаў Чунг-Лі.

— Суд ня можа ведаць, что ты думаў; ён будзе судзіць па тым, што ты рабіў. І тваё дзеяньне лёгка назваць замахам на забойства. Разумееш?

Чунг-Лі маўчаў.

— Ты бачыш,—прадаўжаў Скотт,—што ты знаходзішся ў нашых руках. Мы можам з табою зрабіць, што хочам.

Скотт спыніўся і пачакаў, каб Чунг-Лі лепш адчуў сэнс апошніх слоў.

— Але ты можаш атрымаць поўную волю, сваё золата, зынішчэньне кантракту і нават дапамогу вярнуцца дадому, калі ты нам пакажаш тое месца, дзе ты знайшоў золата. Згодзен?

Чунг-Лі маўчаў. Па-першае, ён не вельмі хацеў зноў пачынаць гэту цяжкую і небясьпечную дарогу, па-другое, не хацеў служыць сваім ворагам і, па-трэцяе,—саме галоўнае—ня быў упэўнены, што яны выканаюць сваё абяманье. Але што яму заставалася рабіць? Яны маглі-б і зараз яго забіць, і нічога ім за гэта ня было-б.

— Ну, адказвай!—сказаў Кандаракі.

— Ці сапраўды вы мяне тады адпусьціце?—сказаў Чунг-Лі, каб толькі адразу не паказаць, што ён згодзен.

— Я сам даю гаранровае слова,—паважна сказаў Скотт.

„Мала карысьці ад гэтага“, падумаў Чунг-Лі.

„Чакай“, падумаў Брук.

„Паглядзім ящэ, што будзе“, падумаў Кандаракі.


І толькі адзін Скотт верыў у сваё слова, бо яму ня было аніякай патрэбы ашукваць гэтага кітайца.

— Добра,—згадзіўся ўрэшце Чунг-Лі.

Скотт паклікаў сіпаяў і сказаў:

— Развяжэце яму руکі, добра даглядайце, кармееце,  
ні ў чым ня съціскайце, толькі пільнуйце, каб ня ўцёк,  
бо тады адкажаце сваімі галовамі.





### III

У моры.—Сустрэча з папуасамі.—Станцыя Доэр.—Чорны місіонэр.—Па рэцэ Фляй.—Жывыя плады.—Какаду і асва.—Конь!.. — Экскурсія ў папуаскую вёску.—Кэнгуру на дрэве.—Ноч на высьпе.

Уздоўж паўднёвага берагу Новай Гвінэі, на ўсход, хутка ляцела моторная лодка, альбо катэр. Ён быў досыць вялікі, меў каюты, зъмяшчаў 14 чалавек і шмат розных прылад і запасаў, асабліва зброі.

Наперадзе сядзелі Скотт, Брук і Кандаракі. Кіраваў катэрам стары боцман Старк, машыну даглядаў мэханік Гуд. Галоўную сілу экспедыцыі складаў Ханубі з сваімі шасьцю сіпаямі. Сярод усіх іх находзіўся і Чунг-Лі.

Файлу быў узяты ў якасьці кухара. У такой экспедыцыі кожны чалавек павінен мець рознастайную вартасць. Нэгра-кок быў бы толькі кокам, а Файлу, апрача гэтага, быў верны чалавек ва ўсіх справах.

Мора было ціхае і блішчэла ад сонца, як люстра. З правага боку ўздоўж берагу цягнулася белая града, то набліжаючыся да берагу, то аддаляючыся. Гэта былі каралевыя рыфы, аб якія разъбіваліся хвалі. Дзякуючы гэтаму, паміж рыфамі і берагам заставалася ціхая паласа, як вуліца.

Праз дзьве гадзіны ўбачылі наперадзе папуаскую вёску на слупах. Яна выходзіла ў мора так далёка, што прыходзілася праяжджаць зусім побач яе.

Там даўно пачулі, што трашчыць і набліжаецца дзіўная лодка, заварушыліся, палезылі ў свае чаўны, і хутка на спатканье катэру выехала восем вялікіх чаўноў, у якіх сядзела па чалавек дванаццаць.

Чаўны іх мелі тулю асаблівасць, што побач, на некаторай адлегласці, былі дароблены бярвені, злучаныя з чаўном жэрдкамі. Дзякуючы гэтаму, чаўны былі ўстойлівыя і не маглі перавярнуцца.

Папуасы крычалі, махалі рукамі. Чутно было слова „кос, кос“ (тытунь).

— Чаго яны хочуць, што яны думаюць рабіць? — трывожна сказаў Скотт.

— Чорт іх ведае, — сказаў Брук, — але ў кожным разе гэтая арава для нас небяспечная. Надта іх многа.

— Яны нават з ласкі могуць нашкодзіць нам, — дадаў Кандаракі.

• Катэр набліжаўся, а дзікуны згрудзіліся і не давалі дарогі.

— Трэба распудзіць іх, — сказаў Скотт. — Страляйце ўверх!

Сіпаі пачалі крычаць і страляць. Папуасы замітусіліся, некаторыя кінуліся ў ваду і далі нырца. Катэр тымчасам урэзаўся у сярэдзіну, зачапіў са дзьве лодкі, адламаў прылады, а адну лодку дык зусім перавярнуў.

Падняліся крыкі, выцьцё. Праўду кажучы, яны ня мелі намеру нападаць, бо, жывучы ля берагу мора, яны ня раз сустракаліся з белымі і ведалі, што нападаць на іх небясьпечна, але цяпер яны раззлаваліся і гатовы былі сапраўды распачаць бойку, ды катэр быў ужо далёка.

Ехалі ўвесь дзень. Краявід быў аднолькавы і, можна сказаць, нудны. З левага боку—ніzkі бераг, заросшы лесам, большаю часткаю мангравым. Дзе-ні-дзе зъяўлялася ўзвышша; там часамі ўздымаўся дымок. Мінулі яшчэ некалькі вёсак на вадзе.

З правага боку—белая града. Часамі далёка ледзь значыліся выспы.

— Глядзеце, глядзеце!—раздаліся галасы на катэры. І сапраўды было на што паглядзець. Сярод мора, бытчам з вады, правільным колам падымалася 15—20 какосавых пальмаў. Ня відаць было анікай зямлі, усё тая самая вада, і пальмы стаялі, калыхаліся нібы ў паветры.

У рачаіснасьці-ж яны стаялі на грунце, але ён так нязначна высоўваўся з-пад вады, што з боку не заўсёды можна было зауважыць. Гэта быў так званы „атолл“, якіх так многа ў гэтай каралевай частцы Ціхага акіяну.

Потым рыфы паступова сталі адыходзіць далей ад берагу. Катэр уваходзіў у адкрытае мора, і разам пачулася хваляванье, тое звычайнае хваляванье, якое завуць „мёртвае калыханье“ і якое заўсёды бывае ў адкрытым моры нават пры самым ціхім надвор’і. Караблі яго не адчуваюць, а лодкі часам добра калыша.

Бераг павярнуў на поўнач; стала цішэй. Ехалі ўсю ноч, і раніцою прысталі да станцыі Доэр, якая стаіць недалёка ад утокі ракі Фляй.

Станцыя Доэр зъяўляецца ўжо дзяржаўным пунктам. Тут ёсьць ужо некаторыя ўстановы: пошта, судзьдзя, школа і нават царква.

Экспэдыцыя мела намер прастаяць тут цэлыя суткі, бо гэта быў апошні культурны пункт, дзе можна было канчаткова падрыхтавацца, набыць бэззыны і г. д.

Зразумела, ніхто з удзельнікаў экспэдыцыі нікому не казаў, куды і чаму яны едуць.

Каманда катэра па чарзе выходзіла на бераг, і Чунг-Лі таксама было дазволена пагуляць па беразе, вядома пад доглядам сіпаяў.

Між іншым, Скотт і Брук захацелі зайсьці ў царкву. Там якраз таўсты, голены місіонэр гаварыў казаньне. Слухала яго чалавекі са два белых і 20—30 цёмных. Місіонэр казаў, што хоць чорныя і малодшыя браты белых, але ўсё-ж такі браты, і бог любіць іх усіх. Затое трэба таксама любіць бога і выконваць яго загады. Вось, напрыклад, чаму белыя вышэйшыя, дужэйшыя, багацейшыя і разумнейшыя? Таму, што яны пакланяюцца адзінаму сапраўднаму богу і слухаюцца яго закону. А чаму чорныя ніжэйшыя? Зразумела, таму, што яны ня ведаюць хрысьціянства. І першы наказ хрысьціянства—гэта любіць усіх і слухацца старших. Але сярод вас часта здараецца, што вы ня любіце і нават ня слухаеце сваіх старших братоў—белых, і г. д., і г. д.

Тут-жэ стаялі і вучні, чорныя, стрыжаныя, досыць чыстыя, усе ў кашулях, зусім не такія, як голыя „бяспрытульныя“ папуасікі. Іх і кормяць, і даглядаюць, і адзяўяюць, і вучаць дарма. А праз год дзесяць з іх робяць памоцнікаў сабе, таксама місіонэраў.

І нарэшце выходзіць „рэжым экономії“: выхаваньне і праца чорных місіонэраў патрабуе менш паловы тых грошай, якія трэба было-б даць на белых місіонэраў.

А з другога боку, праца чорных місіонэраў сярод сваіх братоў зьяўляецца больш продукцыйнай, чымся праца чужых, белых.

Пасъля малебства місіонэр падышоў да Скотта і Брука і, даведаўшыся, што яны едуць уверх па рацэ Фляй, стаў прасіць, каб яны павязылі аднаго з іх чорных місіонэраў, які адпраўляўся да папуасаў на „асьветную“ працу.

Скотт згадзіўся.

У гэтай старонцы прыезд белых зьяўляеца заўсёды вялікім здарэннем, бо бывае яно ўсяго некалькі раз у год; вядома, начальнік пункту адразу даведаўся аб прыездзе гасьцей, і Скотт быў прымушаны наведацца і да яго.

Начальнік пункту, містэр Сыміт, сустрэў Скотта радасна, і, першым пытаньнем яго было, куды і чаму яны едуць.

Скотт падрыхтаваўся да адказу і сказаў, што ён едзе лавіць сваіх уцекачоў-рабочых.

— Добрая справа, містэр Скотт! — абраадваўся Сыміт. — Нам было-б значна лягчэй, каб усе гэтак рабілі. А то вось бачыце, колькі ў нас абвестак аб уцекачох, нават па 25 даляраў абяцаем за кожнага, а толку мала. Можа вам трэба дапамога? Я могу даць людзей.

„Дзякую табе“, падумаў Скотт і сказаў: — Ня трэба, я ўзяў столькі людзей, колькі можа зъмясьціць катэр. Папросім дапамогі, калі будзе бядка. А што чуваць там у сярэдзіне?

— Як заўсёды — нічога. Наша ўлада дасягае толькі кілёмэтраў на 25 ды па рацэ кілёмэтраў на 50, а там яны жывуць сабе самі, як жылі тысячу гадоў назад. Ня раю і вам далёка ехаць.

— Я маю некаторыя пэўныя весткі, — адказаў Скотт, — датуль і паеду.

Каля катэра тымчасам сабраліся развязкі і чорныя, і белыя, і жоўтыя. Каманда пагружала апошнія запасы.

Пад вечар прышоў пасажыр місіонэр. Гэта быў малады чалавек гадоў 22, убранны ў чорнае адзеніне, ціхі, сымірны.

Цераз плячо вісела торба, а ў руках ён увесь час тримаў біблію. Звалі яго Саку.

Дзіўна было глядзець на гэтага папуаса, які па добраі ахвоце ішоў служыць на карысьць сваім белым гаспадаром.

Ледзь золак катэр пайшоў да ракі Фляй.

Бераг усё заварочвае налева. Вось ужо катэр ідзе на захад. З правага боку ідзе цэлы шэраг выспаў, на якіх жыве нямала народу. Гэта відаць па тым, што ўсюды відны плянтацыі бананаў і какосавых і сагавых пальмаў. Але ні людзей, ні будынкаў сярод гушчару ня відаць.

Асабліва прыемны пах ішоў ад мушкатных дрэў. Тыя мушкатныя арэхі, якія нам вядомы, зъяўляюцца ўнутранай косткай плада, крыху падобнага да сьлівы, а тут разам пахнуць і кветкі, і плады.



Па кветках лёглі яскравыя матылі, з якіх адны, бліскуча-чорныя, былі ў далонь велічыні.

На аднай высьпі было так многа какосавых пальмаў, і катэр праяжджаў так блізка ля берагу, што нельга было ня спыніцца, каб набраць какосавых арэхаў.

— Будзьце асьцярожны, — сказаў Скотт, — можа гаспадар гэтае плянтацыі запусьціць стралу з-за дрэва.

Але нікога ня было. Гаспадароў ці зусім ня было, щі пахаваліся.

Сіпаі зараз-жа разьбілі некалькі арэхаў і пачалі піць і частаваць другіх.

Кожны арэх зъмяшчаў каля дзвёх бутэлек соку, так званага какосавага малака, толькі ня белага, а вадзяністага.

— Вось гэта дык пітво! — сказаў Брук, абціраючы губы, — трэба як мага больш узяць у запас.

— Знойдзем яшчэ, — адказалі яму.

Какосавая пальма мае тую асаблівасць, што адначасна на ёй могуць быць і кветкі, і зялёныя плады, і съпелыя. І кожны месяц адно дрэва дае па 20-25 арэхаў у працягу 200 год.

Так мінавалі яны адну выспу за другой і ўвайшлі ў самую раку. Бег ракі значна затрымліваў катэр, і ён ішоў ужо ня так хутка, як раней.

Місіонэр сядзеў моўчкі і чытаў біблію на ангельскай мове.

— Скажы... скажэ... це... — пачаў было Скотт, але ўстрымаўся, ня ведаючы, як зьвярнуцца да яго, ці на „ты“, ці на „вы“. З аднаго боку зварачацца да чорнага чалавека на „вы“ было сорамна, а з другога — неяк няёмка было казаць і „ты“ адукаванаму чалавеку.

Але тымчасам Брук пачаў гутарку.

— Ты куды едзеш? — запытаўся ён місіонэра, не разважаючы аб далікатнасьці ў адносінах да чорнага.

— Да вышнявіны ракі Фляй, — ціха адказаў Саку.

— Ці ты калі быў там? — зноў запытаўся Брук.

— Быў, але даўно, у часе дзяцінства.

— Як-жа ж ты трапіў да місіонэраў?

— Калі я меў дзесяць год, суседнє племя напала на нас, перабіла шмат людзей, многа забрала ў палон, у тым ліку і мяне з маткай. Бацька быў забіты.

— Як-жа ж гэта вас ня зъелі? — засьмяяўся Брук, — ці ня смачныя былі?

Гэты грубы жарт няпрыемна ўразіў місіонэра, і ён нічога не адказаў.

— А як-жа ж ты трапіў сюды, да місіонэраў? — дапытваўся Брук.

— Мы ўцяклі з маткай дадому. — неахвотна адказаў місіонэр, — але па дарозе каля гэтай самай ракі нас дагналі.

Матку схапілі, а я пабег далей, у раку. У гэты самы момант праяжджаў паход, мяне выцягнулі з вады і ўзялі з сабой.

— Чаму-ж ты зноў едзеш туды? — усё пытаўся Брук.

— Калі я пазнаў вышэйшую праўду, я мушу несьці яе да маіх братоў, — сказаў місіонэр і падняў угору вочы.

„Бачце”, падумаў пра сябе Скотт, „гаворыць акурат, як нашыя папы”.

Брук рассымляўся:

— Патрэбна ім ваша праўда! Ці-ж гэта людзі, калі яны да гэтага часу ядуць чалавечыну? Цяпер, здаецца, на зямлі няма больш аніводнага кутка, дзе-б захаваліся людаеды, апрача гэтае праклятае краіны.

— Вось таму нам і трэба ісьці туды і асьвятляць іх, каб яны ня былі такімі, — сказаў місіонэр, апусціўшы главу: — значыцца, у другія куткі съятло ўжо дайшло, а сюды яшчэ не.

— Якое тут яшчэ съятло, — махнуў рукою Брук, — калі ў іх простага чалавечага пачуцьця няма. Мабыць, іх і зусім нельга зрабіць людзьмі.

— Усе людзі аднолькавыя, — спакойна адказаў місіонэр, — толькі парознаму выхаваныя. Усе людзі маюць аднолькавую душу і ўсе яны роўныя перад богам.

Скотт усміхнуўся, а Брук нават раззлаваўся.

— Ну, ну, лягчэй! — сказаў ён, — адкуль ты ўзяў, што гэтыя людаеды браты нам?

Місіонэр уважліва паглядзеў праста ў вочы Бруку і выразліва прамовіў:

— Ваши місіонэры навучылі мяне гэтаму.

Скотт і Кандаракі адварнуліся ў бок, быццам разглядаючы бераг, а Брук саромліва прамармытаў:

— Але, вядома... вядома перад богам... Я толькі хацеў сказаць, што цяпер іх параўнаць ня можна. Але, вядома...

Чорны місіонэр пачуў вострую прыкрасьць. Ён блізка ўбачыў, як гэтыя белыя людзі, што навучылі яго лічыць усіх людзей братамі, самі ня могуць і думкі дапусціць аб гэтым.

Тады Кандаракі звярнуўся да місіонэра.

— Ці падумалі вы, што пагражае вам? Вы-ж цяпер зусім чужы для іх, яны вас ня прызнаюць, а калі вы яшчэ начнёце казаць ім аб новай рэлігіі, тады ўсё можа быць.

— Усё залежыць ад бога,—уздыхнуў Саку,—а небясьпека ўсюды і заўсёды можа быць. Ня я першы і ня я апошні магу перацярпець за Хрыста.

Нашы „хрысьціяне“ былі вельмі зьдзіўлены, чуючи такія слова з вуснаў гэтага „папуаса“. Яны даўно ўжо лічыліся хрысьціянамі толькі па назыве. Праўда, ад рэлігіі яны не адракаліся і лічылі сябе добрымі хрысьціянамі, але рэлігійнай справай зусім ня цікавіліся і ва ўсім сваім жыцьці ім ня разу ня прыходзіла да галавы накіраваць які-небудзь свой крок так, як патрабуе „закон божы“.

І вось цяпер перад іх вачыма гэты дзікун зьбіраецца праводзіць іхнюю рэлігію ў жыцьцё і нават быццам навучае іх хрысьціянству.

— Дзіўныя справы твае, божа,—прашаптаў Кандаракі.

Увечары паўстала пытаньне, што рабіць, ці ехаць наперад, ці спыніцца на начлег. Боцман і мэханік казалі, што ім будзе вельмі цяжка без перапынку ехаць дзень і ноц. Але і стаяць уначы на адным месцы таксама было нядобра: у цемры маглі падкрасыціся ворагі.

Парашилі ехаць ноц, а адпачынак зрабіць удзень, тым болей, што пакуль рака яшчэ шырокая і глыбокая, нядрэнна будзе ехаць і уначы.

— А ўдзень можна будзе і экспкурсію зрабіць у бок,—сказаў Скотт.

Ночы пад роўнікам цёмныя і доўгія. Усю ноч тарахцеў мотор, трывожачы ваколіцы. Птушкі ўздымаліся і з крыкам разъляталіся ў бакі. А ў сялібах тубыльцаў прыслухоўваліся да гэтага шуму і думалі, што, мусіць, нешта нядобрае чакае іх.

На другі дзень выгляд берагоў значна зъмяніўся. Яны сталі вышэйшыя і сушэйшыя: заместа ляснога гушчару віднеліся бязълесныя прасторы, сярод якіх дзе-ні дзе расьлі рэдкія купы дрэў, але вёсак ля берагу ня было. Справа ў тым, што такая рака, як Фляй, зъяўляецца тут самым галоўным шляхам. А жыць пры дарозе тут на зусім прыемна, асабліва на адкрытым месцы. Лёгка могуць заўважыць нежаданыя госьці. Лепш туліцца дзе-небудзь на вотшыбе ў гушчары, няпрыкметна, каб ты мог бачыць, а цябе—не.

Рака ішла на паўночны заход. Краявід зъмяніўся некалькі разоў. За высокімі берагамі зноў пайшлі нізкія заросшыя бамбуком. Тут застрэлілі некалькі дзікіх качак і, выбраўшы больш сушэйшае і зручнае месца, зрабілі прыпынак. Усе былі вельмі радыя, бо ўжо ногі здрантвел ад доўгага сядзення.

Файлу ўзяўся гатаваць качак, а Скотт, Брук, Кандаракі і Ханубі адышлі крыху ад берагу, каб разъмяць ногі. Тут яны заўважылі шырокое, густое, вельмі зялёнае дрэва.

— Вось хлебнае дрэва,—сказаў Брук,—трэба было бы спрабаваць „свежага хлеба“.

— Вядома,—сказаў Скотт,—асабліва калі сухары трэба шкадаваць, бо можа не хапіць.

Паклікалі Файлу. Той выбраў адзін плод, вагою больш поўпуда, аднёс яго, разьбіў, выбраў сярэдзіну і „замясіў цеста“, з якога потым на патэльні стаў пячаи каржы. Хаця ў кніжках звычайна і хваляць такі хлеб, але мы не замянілі-б яго на наш жытні.

Крыху далей зноў убачылі нейкае дрэва, на якім в-  
села шмат чорных вялікіх пладоў. Але ледзь толькі людзі  
падышлі да дрэва, як усе плады закрычалі і паляцелі ва-  
ўсе бакі.


— Што за цуд такі? — крыкнуў Брук.

Кандаракі і Ханубі расьсьмяяліся.

— Гэта-ж лятучыя сабакі, — сказаў Кандаракі.

— Во яшчэ чаго не хапала, — буркнуў Брук.

Лятучыя сабакі падобны да нашых кажаноў, толькі  
значна большыя. Морда іх падобна да сабачае, за што і



назвалі іх сабакамі. Таксама, як і наши кажаны, яны лё-  
таюць толькі ўначы, а ўдзень вісяць, зачапіўшыся заднімі  
лапамі і абкруціўшыся сваімі крыльямі.

Падняліся на ўзгорак. На заход распасцерлася бязь-  
леснае ўзвышша. На ўсход — заросшая нізіна. На беразе-  
ля катэра ўздымаўся дымок. І нідзе ня было відаць ту-  
быльчых сяліб. Здавалася, што толькі падарожнікі і былі  
адзінымі людзьмі ва ўсёй краіне.

— Дзіўная рэч, — разважаючы сказаў Скотт, — такі край — і быцтам нідзе ніякага насельніцтва.

Кандаракі ўсьміхнуўся.

— Ну, не кажэце, — сказаў ён, — я ўпэўнены, што ў гэтых самы момант не адзін дзесятак вачэй сочыць за кожным нашым крокам.

— Чаго-ж яны хаваюцца, дурні? — сказаў Скотт. — Ці-ж мы ім хочам зрабіць якое ліха?

— Мусіць калісьці хто-небудзь і нарабіў ім шкоды, — сказаў Кандаракі.

Тут Ханубі раптоўна ўзьняў стрэльбу і нацэліўся.

— Што, што такое? — трывожна запыталіся другія, таксама схапіўшы стрэльбы.

— Во, якая птушышча бяжыць, — сказаў Ханубі.

— Гэта казуар, — сказаў Скотт, — ня варта стряляць. Ён далёка і няма цяпер часу з ім важдацца. Сустрэнем яшчэ, калі трэба будзе.

Казуар нёсься па даліне, як вецер. Ён быў вельмі падобны да ўсім вядомага страуса, толькі на галаве меў грэбень, як у курэй, ды на шыі каралі, як у індыка. Апрача таго, ня меў ён на канchoх крыльляў і хваста тых прыгожых белых пер'яў, з-за якіх так цэніцца страус. Наогул яго пер'е нейкае асаблівае, нібы поўсьць.

Можна яшчэ адзначыць, што ў казуараў выседжванье яек уваходзіць у абавязак самца, а ня самкі.

— Шкода, — сказаў Брук, — у гэтай дурной старонцы, апрача казуара, няма, здаецца, аніводнай жывёліны, на якую можна было-б папаляваць. Нават ніводнага драпежнага зьвера.

— Затое досыць драпежных людзей, — сказаў Скотт. — Але пойдзем ужо дадому. Файлу, мабыць, чакае з абедам.

Ідучы праз хмызньяк, яны былі аглушаны зычным, праразлівым крыкам какаду. Значны гурток гэтых папу-

гаў сядзеў паміж галін і нібы перагаварваўся. Белыя з розавай шыяй і чырвоным чубам, яны зьязлі на сонцы, як намалёваныя.

— Вось разбалбаталіся, як папугі! — сказаў Брук, застыкаючы вуши, і раптам чамусьці заскакаў, пабег, замахаў рукамі, зароў і пакаціўся на зямлю.

Таварышы спыніліся ў зьдзіўленыні.

— Што гэта з ім здарылася? — сказаў Скотт. — Ня-ужо-ж крык какаду зрабіў на яго такі ўплыў?

— Памажэце! Асва! Асва! — выў Брук.

Хаця справа была і ня-прымная, але таварышы

не маглі ўстрымацца ад рогату. А тым часам і каля іх ужо загуло, і заместа дапамогі яны самі пабеглі прэч.

Здарэньне было простае: Брук трапіў нагой у асінае гняздо і пацярпеў за гэта.

Ну і лаяўся-ж паслья гэтага містэр Брук! Усім дасталося: і асьве, і какаду, і папуасам, і Новай Гвінэі наогул. І было за што, бо ўвесь твар яго спух, вочы заплылі, і, глянуўшы на яго, цяжка было ўстрымацца ад съмеху. Асабліва радаваліся Чунг-Лі і Файлу, два ворагі, якія адолькава жадалі добра містэру Бруку.

Так ехалі некалькі дзён. За ўвесь час яны толькі адзін раз сустрэліся з папуасамі. З затокі выехала насустрэчу некалькі чаўноў, у якіх сядзела шмат людзей, узброеных лукамі і пікамі. Па ўсяму іх выгляду і рухам відаць было, што яны выехалі на вайну.



Але як толькі загрукацела стрэльба ўверх,—яны ўсе паўцякалі.

— Мне ўжо пачынае здавацца,—сказаў Скотт,—што пры такіх умовах наша экспедыцыя зъявіцца простай пагулянкай.

— Добра казаць, калі мы цяпер сядзім „дома“, і ў нас пад рукою ёсьць шмат зброі, нават кулямёт, бомбы і газы. А на зямлі ня так лёгка будзе,—сказаў Кандаракі.

Другі раз усіх узварушыў крык боцмана Старка:

— Глядзеце, глядзеце: на левым беразе чалавек на кані! Каб у нас закрычалі: „Глядзеце, слонь на самалёце!“— дык менш зъдзівілі-б людзей, чым тут слова: „чалавек на кані“.

Справа ў тым, што на Новай Гвінэі зусім няма коняй. Толькі эўропэйцы па берагах прывезьлі сабе некалькі. А каб тут, у сярэдзіне, сярод папуасаў зъявіўся конь, яны-б перапалохаліся больш, як мы ад якога-небудзь няіснуючага звера.

Усе кінуліся глядзець у той бок, накіравалі біноклі, але нічога ня ўбачылі.

— Гэта табе так здалося,—сказалі боцману.

Але ён кляўся, што добра бачыў, як праз узгорак праехаў коњнік і скаваўся за дрэвамі.

Як ні глядзелі, як ні пільнавалі,—ніхто больш ня бачыў яго; усе пераканаліся, што Старку толькі здалося. Той нават раззлаваўся:

— Ці я съялы, або пьяны?—агрызаўся ён,—пакуль што вочы служаць, і я не магу ім ня верыць.

Праўда, стары морскі воўк меў вочы, ня горшыя за іншы бінокль, але... усё-ж такі ня можа быць таго, чаго ня можа быць. Адзін эўропэец на кані ня мог-бы сюды трапіць, а папуас, не гаворачы аб іншым, адкуль возьме каня?

Яшчэ праз некалькі дзён убачылі з правага боку другую раку, якая была ня меншая за Фляй. Гэта была прытока Стрыклэнд. Уліваецца яна ў раку Фляй прыблізна пасярэдзіне яе даўжыні, значыцца, засталося яшчэ ехаць па раце паўдарогі.

Але ўжо зусім пры іншых умовах...

Тут місіонэр сказаў, што ён хоча высадзіцца.

— Вы-ж казалі, што вам трэба да пачатку ракі,—сказаў Скотт.

— Я там і буду,—адказаў місіонэр,—напрасьцень гэта ня вельмі далёка. А пакуль я пашукаю маю матку. Тут жывуць тыя, хто ўзяў нас у палон.

— Можа на ўсякі выпадак возьмече рэвальвэр?—прапанаваў Скотт.

— Ня трэба,—сказаў місіонэр:—драпежных звяроў няма, а супроць людзей я маю вось гэтую зброю,—і ён паказаў на біблію.

— Ну, жадаю вам усяго найлепшага,—сказаў Скотт і першы раз у сваім жыцьці працягнуў руку чорнаму.

Місіонэр узяў торбу, біблію, разьвітаўся з усімі і зьнік у гушчары.

— Дзіўны чалавек,—сказаў Кандаракі.

— Вось табе і папуас!—дадаў Брук.

За Стрыклэндам рака Фляй ужо значна зменшилася, бо яна страціла блізка-што палову вады, якую давала прытока. Калі да Стрыклэнду калі-нікалі і езьдзілі паходы, дык вышэй яны ўжо не маглі хадзіць. Сюды толькі разы са два дабіраліся дасьледцы. Нашы падарожнікі мелі толькі тую перавагу, што ехалі на моторнай лодцы, якая магла ісьці і па няглыбокім месцы.

Берагі звузіліся, сталі вышэйшымі і стромкімі. Бег вады стаў мацнейшы, так што лодка пасоўвалася яшчэ цішэй. У некоторых мясцох здаралася нават, што яе ад-

носіла ўзад. Сталі сустракацца падводныя каменьні, і ужо нельга было думаць ехаць уначы.

І вось аднаго разу на катэры зноў крыкнулі:

— Глядзеце налева: коньнік едзе!

На гэты раз ужо ўсе ўбачылі, як далёка на небасхіле нехта едзе на кані. Конь ішоў ступою і накіроўваўся таксама на заход.

Брук паглядзеў у бінокаль і зьдзіўлена крыкнуў:

— Дык іх-жа ўдвох едзе на адным кані!

— Што за дзіва такое?—сказаў Скотт і ўзяў бінокаль, але нічога ўжо ня бачыў: конь зноў зьнік за ўзгоркам.

Падарожнікі нават ня ведалі, што і думаць. Мала таго, што давялося паверыць у сапраўднасць гэтага зъявішча, але яшчэ чамусьці і два чалавекі на адным кані. Хто яны такія? Адкуль? Як апынуліся тут? І чаму?

Але доўга разважаць аб гэтым ім ня прыходзілася, бо перад імі паўстаў другі, важнейшы клопат. Каб ня траціць часу, яны рэдка спыняліся і жывіліся тым запасам яды, што набралі з сабой. А запасы былі ня надта вялікія, бо перш за ўсё, лодка была малая, а затым—галоўнае месца зімала зброя. Яны правільна разважалі, што калі будзе досыць ваенных прылад, тады ўсё другое лёгка будзе здабыць.

Яно так і павінна было-б быць, але ўся бяда ў тым, што дзічыны было мала. Спачатку яшчэ качак знаходзілі, а потым, калі выехалі ў больш высокую мясцовасць, яны ўжо не сустракаліся. Рыба раней была, а цяпер у верхній частцы ракі зусім мала і, каб злавіць рыбіну, ня варта было траціць часу.

На зямлі вадзіліся казуары, але за імі ганяцца можна толькі на конях. А каб падпільнаваць, таксама трэба шмат часу.

Што датычыцца пладовых дрэў, дык яны на волі толькі дзе-ні-дзе сустракаюцца, як і ў нашых лясох. Стала іх разводзіць толькі чалавек. Без чалавека і яго працы самая „райская“ мясцовасць нічога ня варта. Толькі ў кніжках ды на малюнках яна добра выглядае, а падарожнікі церпяць там ад голаду больш, як у нашай самай беднай старонцы.

Праўда, нашыя падарожнікі мелі яшчэ сваёй яды, але падарожжа яшчэ толькі пачыналася, і трэба было думачы аб далейшым.

Аднаго разу з правага боку яны заўважылі вёску, якая знаходзілася за 3-4 кілёмэтры ад берагу. Парашылі пайсьці туды, каб выменяць што-небудзь.

Вёска стаяла на беразе невялікага возера, якое злучалася маленъкаю рэчкаю з галоўнай ракой. Але як толькі жыхары ўбачылі, што набліжаюцца чужынцы,—зараз-жа пачалі ўцякаць хто куды. Эўропэйцы крычалі, давалі розныя знакі, што яны маюць добрыя намеры, але ад гэтага дзікуны яшчэ больш палохаліся.

Прышлі ў пакінутую вёску, зайшлі ў адну, другую хату. Нідзе аніводнага чалавека. У халупах розныя рэчы: адзеньне, спрытна зроблены з травы, кінжалы і стрэлы з касьцей казуара.

— Вось палюбуйцеся на гэтую цацку!—сказаў Кандаракі, паказваючы на чалавечую галаву.

„Цацка“ сапраўды была цікавая. Гэта была скура, старанна зьнятая з чэрата і напханая травой. Рот і вочы шырока расчынены ды яшчэ падмалёваны чырвонай фарбай. Апрача гэтага, былі яшчэ голыя чэрапы, таксама размалёваныя.

— Глядзеце, колькі рубцоў на іх,—заўважыў Скотт,— відаць, што яны здабыты ў бойцы.

— І зъедзены,—дадаў Брук.

— Можа і так,—сказаў Скотт,—але чаму нідзе ня відаць нічога спажыўнага? Чым яны жывяцца?

— Ядуць адзін аднаго,—злосна сказаў Брук.

Усе рассымляліся.

— Далей ад жыльля, у гушчары, яны маюць гароды,—растлумачыў Кандаракі,—апрача таго, разводзяць сьвіней і сабак дзеля яды.

— Ну, ці сабак есьці, ці адзін аднаго,—усё роўна,—бурчэй Брук.

На вуліцы ўбачылі парасяят. Пачалася страляніна і двох забілі.

Рэха разъяслося па ціхіх лясох, і, скаваўшыся, дзікуны радаваліся, што пасьпелі ўшачы. Яны былі ўпэўнены, што гэтыя страшныя белыя ворагі з'явіліся толькі затым, каб зьнішчыць іх са ўсёй іх маемасцю. Ці-ж ня чулі яны гэты гром, які съведчыў аб намерах белых ворагаў?

Назад пайшлі па беразе ручая. На аднэй палянцы яны мімаволі спыніліся, як зачарованыя. Нават Брук ня вытрымаў і сказаў:

— Што за дзіўны куток!

З усіх бакоў звешваліся дзіўныя кветкі, так званай „муккуны“. Гэтая расыліна жыве на другіх дрэвах і налае такі выгляд, быццам усе, самыя рознастайныя дрэвы, зацьвілі аднымі і тымі самымі кветкамі. Даўжыня кветкі—з поўметра, шырыня—больш далоні, а колер іх, чырвоно-жоўты, пераліваўся на сонцы, як агонь.

І таксама, як агонь, мільгалі сярод іх славутыя райскія птушкі. Здавалася, што полымя хістаецца ад іх вогненна-жоўтых тонкіх пер'яў. Другія яскрава-сінія птушачкі павінны былі ўцякаць ад матылёў, якія былі ў некалькі разоў большыя за птушак. А на іх усіх пакрывалі, быццам камандвалі, какалу, сярод якіх асабліва гдзіначаліся вялікія чорныя і рэдкія папугі.

— Чорт пабяры, як у казцы! — сказаў Кандаракі, азіраючыся навокал, але раптам спыніўся, ухапіў стрэльбу і ціханька паказаў рукою на адно дрэва.

Праз лісьце ледзь значна відаць было, як нехта цёмны ціха варушыцца. Ясна, што гэта быў папуас.

Скотт даў знак, каб усе маўчалі, і асьцярожна стаў красыціся да дрэва. Але Брук ня вытрымаў і стрэльнуў.

— Што вы робіце? — крыкнуў Скотт — навошта гэта?

Тымчасам зашуршалі і затрашчалі галіны, мільганула цёмнае цела і грукнулася ў гушчары.

— Што вы зрабілі? — зноў сказаў Скотт. — Ці-ж была патрэба ў гэтых? — Усе стаялі, апусціўшы галовы, і нават Брук адчуваў, што зрабіў нядобра.

— Чаму-ж ён сачыў за намі? — апраўдваўся ён. — Ён-жа ж мог пусьціць у нас атручаную стралу.

— Мы заўсёды маглі зьняць яго, калі было-б патрэбна, — сказаў Скотт. — Калі мы зауважылі яго, ён быў бясьпечны для нас. Гэта нават шкодна для нас, бо можа яшчэ больш раззлаваць іх, і мы будзем мець зусім не-патрэбны клопат. Нядобра, вельмі нядобра, містэр Брук!

Ханубі тымчасам пашоў у кусты, дзе звалілася цела.

— Сюды! Хутчэй! — раздаўся яго вясёлы голас.


Пабеглі і... зарагаталі так, што рэха пайшло па ўсёй ваколіцы. Нават Скотт, можа першы раз у сваім жыцьці, так рагатаў. Заместа папуаса быў... кэнгуру, так званы „лазячы кэнгуру“, які можа лазіць па дрэвах і які водзіцца галоўным чынам на Новай Гвінэі.

— Ну і старонка! — казаў Брук. — Усё у ёй не палюдзку, людзі падобны да зывроў, а зверы да людзей. Але добра, што так здарылася: пасьпеем яшчэ папаляваць і на папуасаў, як трэба будзе. А гэтага „папуаса“ і самі зъямо.

Весела вярнуліся на катэр, дзе ўжо трывожыліся за іх, пачуўшы страляніну. І здабычы ім хапіла на два дні.

На трэці дзень, пад вечар, прысталі да аднай маленекай высны пасярэдзіне ракі. Прыгожая расьліннасьць, сухі стромкі бераг і становішча сярод ракі—усё гэта было вельмі зручна для таго, каб спыніцца тут.

З прыёмнасьцю павылазілі на зямлю, бо за доўгі час язды ў лодцы ва ўсіх ногі здраивелі. Расклалі вогнішча



Але Брук ня вытрымаў і стрэліў...

і пават спаць засталіся тут, бо ў лодцы спаць было  
цесна. Толькі гаспадары пайшлі спаць у сваю каюту.


На нач, зразумела, паставілі варту, але месца было  
такое спакойнае, што вартаўнік заснуў раней за іншых.

Чунг-Лі ляжаў пад высокім дрэвам, у дзесяці кроках  
ад вогнішча, прыслухоўваўся да гурчэння вады між катэ-  
рам і берагам і думаў аб tym, дзе цяпер знаходзіцца  
яго брат, ці сустрэнуцца яны калі-небудзь, можа яго і ў  
жывых няма, і як шкода, што ён спазніўся...

Усе ўжо спалі. Агонь згас. Недзе далёка завыў са-  
бака. Можа блізка жыльлё, а мо' гэта дзікі сабака, якіх  
шмат водзіцца на Новай Гвінэі.

Файлу павярнуўся на другі бок і ў гэты момант яму  
здалося, што каля Чунг-Лі мільгануў нейкі цень. Ён  
падняў галаву, працёр вочы—нічога. Але ён не палена-  
ваўся нават устаць, падышоў да Чунг-Лі,—той съпіць, як  
забіты; ён абышоў навокал, прыгледзеўся, прыслухаўся—  
нічагусенъкі.

Тады ён супакоіўся. Пэўна, са сна яму нешта здалося.  
Падкінуў гальля ў агонь, прыладзіўся і спакойна заснуў...





#### IV

Племя Какаду.—Жыцьцё папуасаў.—Прыход місіонэра.—Хто зьвяры?—Правадыр Мапу.—„Культурная праца“ місіонэра.—Баль на ўвесь съвет.

Як мы ўжо адзначалі, папуасы ніколі не складалі якой-небудзь дзяржавы. Жылі яны паасобку, сваімі родамі, ня мелі сталых зносін з суседзямі, а калі сустракаліся з імі, дык большай часткай у сварцы.

Часта дужэйшы род падуладжаў сабе бліжэйшыя ваколіцы, але хутка магло быць наадварот, і адносіны ўвесь час мяняліся.

Род Какаду налічваў чалавек 400 народу, разам з жанчынамі і дзецьмі. Халупы іх былі раскіданы па абодвух берагох маленькага ручая, на ўзгорках. Большаясьць будынкаў стаяла проста на зямлі, і толькі некаторыя былі пабудованы на нявысокіх слупкох. Стрэхі—з плеце-

нага пальмавага лісьця, съцены—з гальля; зразумела, ні-  
якіх вакон ня было, толькі адна дзіра, якая служыла  
дзьвярмі. Дзьверы гэтыя ніколі не зачыняліся, бо няма  
каму і чаго было красыці.

Толькі адзін больш вялікі дом меў „дзьверы“: бок  
скрыні ад тавараў з ангельскімі надпісамі. Як і калі тра-  
піў сюды гэты „кавалак цывілізацыі“—невядома. Ня ве-  
даў, мусіць, і сам гаспадар дому, правадыр роду.

Але найбольш выдатны быў другі будынак, вялізарны,  
на высокіх слупох і з высокай вежай нібы царква. На  
канцы вежы разъяваўся пук пер'я какаду—знак усяго роду.

Гэта была цікавейшая ўстанова папуасаў—„Ум Камаль“,  
які можна было-б параўнаць з нашым клубам. Тут жылі  
нежанатыя мужчыны, а жанчыны нават і блізка не пад-  
пускаліся.

Тут адбываліся розныя справы і нарады; сюды пры-  
ходзілі госьці і падарожнікі (вядома, толькі мужчыны);  
тут мужчыны праводзілі ўесь свой час, курылі, валяліся,  
съпявалі.

І цяпер тут было досыць народу, але ў другіх мясцох  
вёскі зусім мала.

Асабліва кідалася ў вочы адсутнасць жанчын. Па  
вуліцы бадзяліся съвіньні і сабакі, якія свабодна захо-  
дзілі ва ўсе хаты. Відаць было яшчэ некалькі курэй, якіх  
тубыльцы трymаюць галоўным чынам для пер'я. Больш  
ніякіх адзнак гаспадаркі ня было відаць, нават ані кавалка  
апрацованаі зямлі.

Ля аднэй халупы сядзела жанчына і шукала нешта  
у галаве свайго гаспадара. Час - ад - часу яна падносила  
руку да роту і на зубах яшчэ нешта трашчала...

Перад многімі дамамі стаялі нейкія пляцформы на  
четырох слупох. На іх ляжалі і сядзелі па аднаму ці па  
некалькі мужчын.

Тут яны адпачывалі, гутарылі. Гэта былі ўжо ўласныя. дамовыя месцы адпачынку для жанатых мужчын, бо ў хаце ім не давалі спакою сьвіньні і сабакі. Сюды таксама жанчыны не дапускаліся і толькі ў выключных выпадках, для пашаны ім, дазвалялася пасядзець пад пляцформай.

Вось з лесу падышлі дзьве жанчыны, відаць, матка з дачкой. Усё адзеянне іх складалася з аднай спадніцы вышэй калена, зробленай з чароту.

На сьпіне, зачапіўши вяроўку за лоб, яны несьлі па цяжкай вязцы таро, расьліны, якая тут замяняе нашу бульбу. Уся гаспадарская праца ляжыць тут на жанчынах; коняй няма, і ўсе цяжары пераносяцца жанчынамі гэткім спосабам, так што ў іх на лобе нават выціскаюцца раўкі ад вяроўкі.

Дома яны адрэзалі карэніні таро, загарнулі ў лісьце і паклалі ў гарачы попел. Калі яно съня克лося, абчысьцілі ад гарэлых лісьцяў і растаўклі ў кашу, зъмяшаўши з вадой. Зрабіўся вельмі ліпучы клей. Гаспадыня паставіла яго ў куток хаты, а адтуль узяла другі гаршчок з такім самым клеем-кашай, якая прастаяла ўжо два дні і ўкісла.

Гэту ўжо гатовую кашу яна панесла да гаспадара, які сядзеў на пляцфэрме з госьцем. Яны запусьцілі патры пальцы ў гаршчок, а каб каша вельмі не цягнулася, накруцілі і наматалі яе на руку і пачалі павольна ласавацца.

Прышла дадому і суседка, жонка госьця, таксама з вязкай таро ды яшчэ з малым дзіцянём на руках. Сьвіньні, угледеўши гаспадыню, кінуліся да яе, сталі верашчаць, ціскацца, як пястуны. І сапраўды яны былі пястуны. Папуаскія жанчыны возяцца і песьцяцца з імі як у нас важныя пані з сабачкамі.

Папуаска палажыла дзіцянё каля хаты, ухапіла адно маленъкае парасё, пачала мілаваць яго... і карміць сваімі

грудзямі. Гэта лічыцца тут самым звычайным зъявішчам, і эўропейскія дасьледцы ня раз наглядалі яго.

Паклапаціўшыся па гаспадарцы, жанчыны зноў пайшлі ў лес. Насустрася ім ішлі другія жанчыны і дзеци, таксама з вязкамі. Значыцца, недзе там было іх поле, ці гарод.

Папуаскія гароды звычайна знаходзяцца далёка ад сялібы, часам на 3-4 кілометры, у больш вільготных мясцох, бо самі яны селяцца ў сушэйших. Падрыхтоўваюць зямлю ўсе агулам, талакой, і тут ужо галоўным чынам працуюць мужчыны. Праца гэта пры іх умовах страшэнна цяжкая: трэба высечы, выкарчаваць ці выпаліць лес, перакапаць зямлю зрабіць які-небудзь плот,— і ўсё гэта блізка што голымі рукамі, калі ня лічыць розных там сукоў, каменных сякер, касцяных нажоў і толькі можа на ўвесь род некалькі сапраўдных сякер і нажоў.

„Ворыва“ адбываецца такім чынам: мужчыны становяцца ў рад з каламі ў руках. Яны ўбіваюць гэтыя калы ў зямлю як мага глыбей, потым разам нахіляюць іх і выварачваюць груды зямлі.

За імі ідуць жанчыны. Яны разьбіваюць груды маленькімі драўлянымі рыдлёмі і выбіраюць карэні і траву. За імі ідуць ужо дзеци. Яны ўжо канчаткова пераціраюць зямлю рукамі.

Гэтая праца адбываецца талакой. А потым ужо кожная сям'я робіць сабе грады паасобку.

Але зрабіўши гэтую працу, мужчыны лічаць сябе вольнымі ад усіх гаспадарчых абязьджаў. Далей ужо працуюць толькі жанчыны, а мужчыны толькі „адпачываюць“, як мы бачылі. Жанчына лічыцца карыснаю дамоваю жывёлінай, і багатым зъяўляецца той бацька, які мае больш дачок...

Разводзяць яны какосавую пальму, таро, бананы, ямс (як проса), тытунь і інш. У кожную пару году што-

жебудзь пасьпявае, так што тубыльцы карыстаюцца съежымі пладамі і гароднінай круглы год. Але, дзякуючы ўмовам іх працы, жывуць яны зусім бедна.

У ум-камалітым часам сядзела і ляжала чалавек 15 мужчын. Апранутыя яны былі адным толькі хвартухом ды на руках і нагах былі колцы. Пяць чалавек сядзелі каля агню курылі цыгарку з зялёна га тытунью. Кожны зацягваўся раз і перадаваў свайму суседу. Цыгарка не хацела гарэць і кожны раз трэба было яе запальваць зноў.

Папуаскія франты шмат часу трацяць на свае зачоскі, больш чым добрыя нашы паненкі. Так адзін з іх у працягу дзьвёх гадзін працаваў, каб з дапамогай трэсачкі паставіць старчаком кожную валасіну паасобку. А каб яны тырчэлі, ён перацёр галаву мокрай чырвонай глінай.

Другітым часам абліяпіў галаву вапнай. Праз дзень ці два вапна злазіла, і тады валасы рабіліся на некалькі дзён съветлымі. Дзеля гэткай красы варта было папрацаваць. Старэйшыя мужчыны рабілі тое самае і са сваімі бародамі.

Потым яны панатыркалі ў валасы пер'е какаду і пеўня і нават нейкія грабяні з бамбуку, якія ўжываюцца тут толькі мужчынамі, а не жанчынамі. Гэтыя самыя грабяні ўжываюцца яшчэ, як відэльцы, у часе яды.

Зрабіўши зачоскі, яны весела расьсьмяяліся. Нават сябры іх паглядзелі зайздросціва.

Праўда, і другія мужчыны былі ня горш аздобленыя. Напрыклад, адны каралі з сабачых зубоў чаго былі варты. Нездарма жанчынам забаранялася насіць такія каралі. Яны мелі права насіць толькі два зубы ў вушох, як у нас завушніцы.

Але было нешта яшчэ важнейшае, аб чым жанчыны нават не маглі і думаць: гэта клык вепра. Яго мелі права насіць толькі мужчыны.

Абсталяванье клюбу складалася з нараў па бакох зброі і значнага ліку чалавечых чарапоў. Усе яны былі размалёваны і віселі ў кожнага над галавой. У куце стаяла вялізная фігура чалавека— „тэлум“, зробленая з дрэва ў памяць нейкага старадаўняга героя, і, урэшце, ля дзьвярэй стаяла пустая калода, якая служыла барабанам. Гук гэтага барабану азначаў якое-небудзь вялікае здарэнье і чуцён быў далёка навакол.

— Ходзяць чуткі, што Мукку думаюць пайсьці на нас,—казаў адзін з мужчын.

Мукку—гэта быў суседні род, з якім Какаду заўсёды былі ў варожых адносінах.

— Я буду вельмі рады здабыць яшчэ некалькі чарапоў,—сказаў франт з вапнянай галавой.

— Але чаму Мапу чакае?

— Пасланцоў усё яшчэ няма.

Мапу быў правадыр роду Какаду. Ён лічыўся ня толькі самым дужым і храбрым мужчынай, але і самым разумным. Ён меў дачыненьне да эўропэйскай цывілізацыі. Напрыклад, дзьверы яго хаты былі, як мы ведаем, з дошак ад эўропэйскай скрыні і нават з надпісамі, якія мелі цудоўную сілу.

Апрача гэтага, ён меў эўропэйскую камізэльку, якую апранаў у ўрачыстых выпадках.

Але-ж самае галоўнае было тое, што ён не баяўся эўропэйскай цывілізацыі, а, наадварот, імкнуўся да яе. Гэта ён паслаў тых двух гандляроў, якія прамяніялі сваё золата на гарэлку.

Мапу ведаў, што самая страшэнная зброя белых—гэта „гром“. З другога боку ён ведаў, што больш за ўсё на



сьвеце белыя любяць золата. Вось ён і надумаўся выкарыстаць акаличнасці. Праўда, ён яшчэ ня ведаў, як уладаць гэтym „громам”, але досыць і таго, што ён не пабаяўся сам мець яго. Ён ужо ня лічыў яго цудоўнай сілай і спадзяваўся якім-небудзь чынам даведацца, як з ім спраўляюцца.

— Калі мы будзем мець гром, тады забярэм усіх суседзяў,—сказаў адзін з таварыства.

— Наш Мапу вялікі правадыр,—дадаў другі.

У гэтых момант прыбег адзін хлапец і сказаў, што ідзе нейкі чужы чалавек, чорны, але зусім як белы.

Усе паўскаквалі, ухапілі зброю і пабеглі за ім.

— Вось там,—паказаў хлапец.

Папуасы стайліся і пачалі чакаць. Сярод дрэў па съцежцы спакойна набліжаўся чалавек, чорны, але ў эўропэйскім адзеніні. Дзіўна было тое, што ён, здавалася, ня меў аніякай зброя. Чытачы, зразумела, здагадаліся ўжо, што гэта быў місіонэр Саку.

Калі ён парашаўся, папуасы выскачылі і атачылі яго. Але незнаёменец ні зьдзівіўся, ні спалохаўся.

— Хто ты?—запыталіся яго.

— Я—Саку,—спакойна адказаў ён.

Хаця большасць былі аднагодкі з ім, але, вядома, за дзесяць год забыліся аб ім, тым болей, што ён жыў з імі нядоўга.

— Адкуль і куды ты ідзеш?—зноў задалі пытаньне.

— Іду да Какаду, дзе я жыву і дзе засталася мая маці,—сказаў Саку.—Ці жыва яна?

Цяпер ужо некаторыя прыпомнілі яго, апусцілі зброю і па прыяцельску ўсміхаліся.

— Жыва, жыва. У Мапу. Ідзем,—загаварылі ведаўшыя яго, потым звярнуліся да тых, хто ня ведаў, ці ня памятаў Саку, і сказалі: „Макрай“.

Пасъля гэтага слова і астатнія ўсьміхнуліся і зрабіліся ласкавыя.

Тут нам трэба ўхіліца некалькі ў бок, каб растлумачыць таемнае слова „Макрай“, бо яно мае надзвычайна глыбокі сэнс.

І да гэтага часу ва ўсіх „Эўропах“ чорны дзікун (і таксама жоўты, ці чырвоны, як, напрыклад, амэрыканскі індэец) амаль што ня лічыцца за чалавека. У асьвятлёнай Амэрыцы нават нэграў-дактароў і інжынэраў ня хочуць лічыць за людзей.

Што-ж казаць тады аб сапраўдных дзікунох, напрыклад, папуасах?

Ва ўсіх кніжках яны апісваюцца, як звяры, якія толькі і думаюць аб tym, каб зьесьці белага. Ні дабраты, ні сумлен'ня, наогул анікага чалавечага пачуцьца яны ня маюць.

Праўда, знаходзяцца людзі, напрыклад, сярод вучоных некаторых місіонэраў, якія адносяцца да дзікуноў, як да людзей. Сустракаюцца яны нават сярод ангельскіх ці нямецкіх генэралаў, але яны шкадуюць іх, маючы добрае сэрца, як могуць шкадаваць і кожную іншую жывёліну. Ды і вельмі-ж мала такіх людзей—яны адзінкі. Для рэшты эўропэйцаў дзікун—гэта зьевер.

Так стаіць справа нават цяпер. А як было 40—50 гадоў назад? Аб гэтым і казаць няма чаго.

І вось у той час расійскі дасьледца Н. Н. Міклуха-Маклай прыехаў на Новую Гвінэю і адзін пражыў з імі трох гады (з перапынкамі). Падышоў ён да іх бяз зброі, падняўшы рукі, каб паказаць, што ня мае анікіх злосных намераў. Хадзіў, жыў паміж іх, як свой.

Маклай прывёз розныя прылады і навучыў карыстацца імі, навучыў больш карыснаму земляробству, прывёз новыя карысныя расыліны і жывёл, якіх тут ня было.

І што-ж? Гэтыя „зывяры“ ня толькі не зрабілі яму нічога дрэннага, але палюблі яго, як брата. Яго імя засталося і да гэтага часу для азначэння кожнага добра чалавека. Так, пасъля многіх гадоў, называлі нават аднаго ангельскага губернатара, а потым нямецкага толькі за тое што яны ня надта душылі насельніцтва.

Сучасныя папуасы, мусінь, і ня ведаюць, адкуль узялося слова „Макрай“ (як яны выгаварваюць), і мы можам асабіста аб Маклаі доўга ня думашь, але над некоторымі пытаньнямі мы павінны задумацца.

Напрыклад: ці часта бываюць нашы „шляхетныя“ эўропэйцы такімі ўдзячнымі, як гэтыя „зывяры“? Ці сталі-быны называць другога чалавека „Макраем“ толькі за тое, што ён не зрабіў нічога дрэннага? Ці ня съведчыць гэта аб тым, што такіх „Макраю“ яны ў сваім жыцьці амаль што не сустракалі, а сустракалі адных толькі „зывяроў“? І, нарэшце, хто каго павінен называць зывярамі?

Маці Саку жыла ў Мапу, нібы, як жонка, нібы як нявольніца. Пасъля таго, як яе затрымалі, як яна страціла, апрача мужа, яшчэ і сына, яна не хацела ўжо нікуды ўцякаць, прызычайлася і жыла тут ня горш, як дома.

Калі -яе паклікалі і падвялі да сына, яна ня ведала, што рабіць. Ён зусім ня быў падобны ні да таго дванаццацігадовага хлопчыка, якім яна яго памятала, ні да сучасных хлапцоў, яго таварышоў. Увесь яго выгляд, асабліва адзеньне, былі чужыя, ад белых.

Але ёй адразу зрабілася цёпла на душы і нават сълёзы паказаліся ў вачох, калі Саку абняў яе і сказаў на іхнай уласнай мове:

— Мама! Як я рады, што мы сустрэліся!

Вышаў Мапу, высокі, плячысты мужчына з страшэннай галавой, ад якой тырчэлі валасы ва ўсе бакі: і з галавы, і з барады, і з вусоў, і з шыі. Пер'е какаду і райскае

птушкі зъязла, як жар, а на грудзёх, апрача сабачых і веправых зубоў, віселі яшчэ і чалавечыя. На абодвух плячох былі вялікія рубцы, зробленыя наўмысна: хлопчыкам разразаюць скuru, некаторы час перашкаджаюць ёй загойвацца, а потым, калі загоіцца, застаюцца гэтых пачэсных, шырокія і глыбокія рубцы.



Ён зъдзіўлена паглядзеў на Саку і зъварнуўся да маці:

— Дык гэта твой сын, што ўцёк? Ня можа быць!

— Я жыву у белых і многа ад іх пераняў, — растлумачыў Саку, бачачы, што Мапу недаверліва глядзіць на яго выгляд.

— І громам уладаць ты ўмееш? — запытаўся Мапу.

Саку дагадаўся, аб чым гаворыць правадыр, і сказаў:

— Ведаю, але яны мяне навучылі нікога не забіваць...

— Як так нікога? І ворагаў? — перапыніў Мапу.

— І ворагаў трэба любіць. Бог вышэйшы дух, які стаіць над усімі намі, загадвае, каб усе людзі любілі адзін аднаго.

— А калі вораг пачне цябе біць?

— Падстаў яму другую шчаку, як сказаў наш вялікі настаўнік Хрыстос, — з пачуцьцём сказаў Саку, уздымаючы ўгору вочы.

Усе прысунтыя зъдзіўлена паглядзелі адзін на аднаго. У правадыра мільганула думка, што белыя яго падаслалі, каб ён пастараўся зрабіць іх пакорнымі, каб з імі можна было рабіць, што толькі захочацца. Дзеля чаго-ж тады раіць, каб не становіцца супроць ворага, каб любіць яго нават і тады, калі ён цябе б'е, ды яшчэ падстаўляць другі бок.

— Гэта цябе так навучылі белыя?—суроўа запытаўся Мапу.

— Праз іх бог адчыніў мае вочы,—сымрэнна сказаў Саку.

— Ну, а самі яны не забіваюць,—падстаўляюць другую шчаку?—насьмешліва сказаў правадыр.

— Ня ўсе выконваюць загад бога, але трэба маліцца, каб ён зъмякчыў сэрцы іх.

— А ты можаш памаліцца, каб іх сэрцы памякчэлі і яны нас ня крыўдзілі?

— Не заўсёды бог слухае нас. Ён лепш ведае, што патрэбна. Але, вядома, я павінен маліцца аб гэтым,—сказаў місіонэр.

Пры гэтих словах Мапу павесялеў. Гэтага хлапца можна скарыстаць! Ён можа памаліцца, як яго там навучылі,—і вораг будзе мяккі, ласкавы.

— Ну, а можаш ты памаліцца свайму богу, каб і Мукку памякчэлі?—запытаўся ён зноў.

— Усе людзі аднолькавыя перад богам,—адказаў Саку,—і з усімі ён можа зрабіць, што захоча, ці будуць гэта белыя, ці чорныя.

Хітры Мапу зараз-жа склаў сабе ў галаве добры плян. Вось гэты дзівак памоліцца, Мукку зробяцца мяккімі і пакорнымі, а ён тады—цап!—і забярэ іх усіх у свае руки. Гэта будзе нават лепш за „гром“.

Што белыя маюць вялікую сілу, што яны ўладаюць і громам, і агнём, і вадой—гэта ўсім вядома. Але якім чынам яны гэтага дасягнулі—ніхто тут ня ведае. І вось на шчасьце зъявіўся гэты чалавек, які прайшоў усю науку белых, які ведае, як зварочвацца да іхняга бога—ці можа яшчэ каму так пашанцеваць, як роду Какаду?

І правадыр пажадаў, каб адзначылі гэты дзень урачыстасцю. Мапу хацеў яшчэ больш скіліць у свой бок гэтага дзіўнага чалавека, які атрымаў магутнасць белых і разам з тым быў свой.

На палянцы, крыху далей ад вёскі, расклалі вогнішчы, нацягалі сьвіней і асабліва сабак, якія лічацца найсмачнейшай стравай. Папуаскія сабакі невялікія, з кароткай гладкай поўсьцю і стаячымі вушамі. Яны ціхія, нясьмельяя, ніколі ня гаўкаюць, а толькі выюць. Жывяцца галоўным чынам расъліннасцю, асабліва какосавымі арэхамі. Мусіць, загэтым і мяса іх крыху смачнейшае за мяса нашых сабак.

Прынеслі варанага бобу, таро, ямсу, перапечак з хлебнага дрэва, якія пякуцца на гарачых каменінях.


Саку тымчасам меў магчымасць перагаварыцца з маткай. Але, ня гледзячы на дзесяцігадовы перапынак, яны ня мелі аб чым доўга гаварыць. Матка нічога не могла сказаць апрача таго, што яна жыве ў Мапу, а як ёй жывецца—яна і сама добра ня ведала, бо лёс папуаскай жанчыны ўсюды аднолькавы.

Саку-ж з свайго боку пачаў было тлумачыць аб сваім жыцьці, адукацыі, галоўнае, аб хрысьціянской веры, але хутка зауважыў, што матка нічога не разумее, нават ня цікавіцца. Дый наогул яна пазірала на яго неяк боязна.

Зразумела, ён і сам ведаў, што адразу „выратаваць матчыну душу“ нельга, што прыдзецца доўга, паступова асьвятляць яе.

Тымчасам грамадзяне рыхтаваліся да съята. Чаплялі на сябе ўсё, што толькі было.

У многіх жанчын на плячы былі нейкія плямы, быццам ад даўнейшай балячкі. Гэтыя плямы таксама наўмысьля робяцца для прыгожасці, як мужчынамі рубцы.



На палянцы расклалі вогнішчы, нацягалі съвіней...

Дзяўчынцы гадоў 13 прышоў час надаць гэтую прыгожасць. Матка ўзяла маленькі гарачы вугалёчак і палахыла яго дачцы на голае плячо. Заскварылася скура, застагнала дзяўчына, съязла зубы, заварушыла пальцамі, але стаяла на месцы. Яна павінна была так цярпець, пакуль вугалёчак прайдзе ў попел. А каб ён не загас, матка дзьмухала на яго...



Ідуцы міма, Саку ўбачыў гэтую сцэну, ня вытрымаў і скінуў вугалёчак.

— Што ты робіш? — сказаў ён матцы, — за што ты мучыш дзіця?

Матка паглядзела на яго, як на вар'ята, і пачала лаяцца. Нават дзяўчынка таксама была нездаволена.

Але жанчыны прыбіраліся дарэмна, толькі, як кажуць для кампаніі. Яны ня мелі права прымасць удзел у святкаваньні. Усе святкаваньні адбываюцца бяз іх. Як мужчыны, таксама і жанчыны з дзецьмі перакананы, што калі-б яны ня толькі прынялі ўдзел, але, нават, глядзелі на гэта — тады з імі абавязкова здарылася-б якая-небудзь бяды.

Асабліва нябясьпечная для іх была музыка. Ня толькі граць яны ня мелі права, але нават бачыць музичныя прылады не павінны былі. Усе музичныя прылады ад іх хаваліся, і калі здаралася, што яны траплялі ім на вочы, тады яны самі ўцякалі, бо шчыра верылі, што ад гэтага ім пагражает няшчасце.

Тымчасам ля вогнішчаў адбывалася вялікая падрыхтоўка. Паклалі два бервяны, паміж іх паставілі шмат гар-

шкоў. Прынеслы прывязаных да жэрдкі сьвіней, закалолі іх пікамі. Сабак-жа проста бралі за заднія ногі і разьбівалі галовы аб дрэвы.

У гаршчкі спачатку паклалі зялёнае лісьце, каб страва не прыгарала; потым сталі класьці па кавалку мяса. Некаторыя паклалі асабліва смачную страву: яшчарак і зьмей, разрэзаных удоўж. Для прыправы, хто меў, дадалі жукоў, вялізных павукоў і тлустых чарвякоў. Гэтыя чарвякі (вусьні), нават сырыя, лічацца найсмачнейшай стравай.

Самай-жа галоўнай прыправай лічыцца соль, якой тут зусім няма. Яе здабываюць з дрэў, якія доўга былі ў моры і насыціліся сольлю. Такія дрэвы яны выменьвалі ў суседзяў, якія жылі бліжэй да мора. Зразумела, здаралася гэта вельмі рэдка. Кавалкі дрэў палілі на асобным вогнішчы, і попел ужывалі, як соль.

Кіраваў усёй справай Мапу. На ім была самая ўрачыстая вопратка—эўропэйская камізэлька,—і ён адчуваўсябе ў ёй ня горш як цар Мікола ў сваім каранацыйным адзеніні. І відаць было, што ўсе яго падуладныя адчувалі тое самае. Толькі Саку, зірнуўшы на такую фігуру, апусьціў галову і ўсьміхнуўся.

Зразумела, Саку, як пачэсны госьць, павінен быў сесьція правадыра.

Калі мяса згатавалася, Мапу ўзяў рукамі вялізны кавалак і даў Саку першаму. Гэта было знакам вялікага гонару для місіонэра.

Пакуль елі розныя стравы, пачалася падрыхтоўка да самага галоўнага частаваньня: гэта было пітво, так званае—„кэу“. Дзеля гэтага ўжываецца адна расьліна з пароды перцу.

Прынеслы вязкі гэтае расьліны, і маладзейшыя пачалі жаваць яе ўсю і пляваць у гаршчок. Праца была маруд-

ная: дзеля гэтага частку аднесылі да дзяцей, каб яны дапамаглі.

Відаць, што было горка, бо шмат съліны плявалі ў гаршчок. Але гэта якраз і патрэбна было, бо чым больш съліны, тым лепш \*). Калі ўсё перажавалі, тады дадалі вады, працадзілі праз траву і далі крыху пастаяць.

Пакуль скончылі яду, гарэлка настаялася. Мапу наліў першую „шклянку“ з бамбуку і таксама паднёс Саку,— першаму.

— Не, гэтага я не магу,—рашуча адмовіўся Саку:— наш закон не дазваляе.

Хаця гаспадаром і няпрыемна было, але яны вельмі не прымушалі: закон, дык закон.

Тады другія падставілі свае бамбукавыя кілішкі. Відаць, пітво было нейкае зъвярынае, бо шмат у каго вочы на лоб павылазілі. Але адразу адчувалася, што гарэлка зрабіла ўплыў: некаторыя, нават, стаяць цвёрда ўжо не маглі.

Закусілі бананамі і бататам (салодкая бульба).

Тады Мапу ўстаў і зъвярнуўся да народу з прамовай:

— Вось наш брат Саку. Ён уцёк ад нас і доўга жыў з белымі. Ён даведаўся аб іх сіле. Ён ведае іхняга духа. Ён можа папрасіць яго, каб ён дапамог нам, як дапамагае белым. Саку можа папрасіць духа, каб Мукку не маглі супроць нас ваяваць, і мы тады забяром іх усіх. Хай грае музыка!

Народ закрычаў ад радасці, падняўся шум, гам.

Саку вельмі зъдзівіўся, пачуўшы такія слова, і ўстаў, каб растлумачыць народу, у чым справа.

\*) Эўропэйцы прабавалі зрабіць кэу проста расьціраючы расьліну, але з гэтага нічога ня вышла. Відаць, ад съліны спэцыяльна адбываюцца нейкія хэмічныя процэсы.

— Браты!—пачаў ён казаць.—Праўда, што ў белых я пазнаў вялікага духа, які ўладае ўсімі намі—як белымі, таксама і чорнымі, праўда, што вялікі дух усё можа, але...

Пачуўшы аб tym, што вялікі дух усё можа зрабіць і, значыцца, дапамагчы ім, народ зноў пачаў крычаць, вітаць Саку, уздымаць зброю.

— Съмерць Мукку! Зьнішчым іх!—чуліся галасы.

— Браты!—пачаў ужо крычаць Саку напружаным голасам:—вы памыляецца! Вялікі дух не дапамагае рабіць забойства...

Але задаволены народ ня чуў, што ён кажа; ведалі толькі, што нешта добрае, і ад гэтага яшчэ больш шумелі. Тымчасам падышла музыка і танцоры, і ўся ўвага зьвярнулася на іх.

Саку сеў і горка ўсміхнуўся.

„Няшчасныя цёмныя людзі“, думаў ён, „маюць у галаве толькі адно: каб забіць свайго ворага. Нялёгка будзе растлумачыць ім, што самае галоўнае—выбавіць сваю душу. Але з дапамогай бoga я выканую свой абязвязак“.

На сярэдзіну вышлі чатыры танцоры. Уся іх фігура блізка да калена была схаваная ў пальмавых лісьцях, якія надавалі выгляд звычайнай капы сена, толькі на дзвёх нагах. Але самае галоўнае—гэта вялізарныя, страшэнныя маскі, якія закрывалі ўсю галаву да плеч. Маскі былі размалёваны ў розныя колеры і мелі жудасны выгляд. На высокім вострым канцы іх разъявалася пер'е.

Зайграла „музыка“. Адзін роў праз вялізарную бамбукавую дудку, даўжынёю мэтры са два. Роў і завываў ён так, што здавалася, быццам сто папуаскіх сабак пачалі свой концэрт. Другі сьвісцеў у пусты какосавы арэх, у якім былі прасьвідраваныя дзве дзіркі. Трэці дзьмуў у маленкую сьвісцёлку, а чацверты біў у сваю


калоду-барабан. Была і больш далікатная прылада, на манер трашчоткі: мноства чарапашак было прывязана шнуркамі да дубца; музыкант махаў гэтай пугай, і ад гэтага чарапашкі ляскаталі.

Пад гэту музыку танцоры тупаліся туды-сюды ды нахіляліся. Але людзі глядзелі на гэта вельмі ўважліва, бо танцоры азначалі духаў памершых продкаў і лічыліся таемнымі, вышэйшымі істотамі.

Пасьля гэтага афіцыйнага і съятога танцу пачаліся самужныя скокі, і да самага позняга вечару весяліліся гэтыя дзецы прыроды.

Саку, як шаноўны госьць, начаваў у ум-камалі. Усе ўжо паснулі, а ён стаяў на каленах і горача маліўся, каб бог дапамог яму выбавіць душы сваіх братоў. Над галавою яго шчырылі зубы чалавечыя чарапы, а насупроць у куту стаяў драўляны статуй—тэлум.





## V

Рэлігійныя дыскусіі.—Палон містэра Брука.—Захады Саку.—Мапу хоча выкарыстаць хрысьціянства.—Вызваленіе Брука.—Напад Мукку.—Расправа белых.

Трывожныя чуткі насіліся сярод насельніцтва Какаду.

Казалі, што белыя на нейкай невялікай, але вельмі траскучай лодцы, заехалі так далёка ў сярэдзіну краіны, дакуль да гэтага часу яны не дасягалі.

Казалі нават, што вялізарны, таксама траскучы птах праляцеў над галавой \*).

Можа быць гэта тыя самыя магутныя белыя лётаюць. Тады прапала ўсё.

Казалі яшчэ, што ў краіне зъявіўся нейкі дзіўны зъвер, большы за ўсіх зъяроў, нават за самага вялізнага кэн-

\*) У 1925 г. праз Новую Гвінэю першы раз пераляцеў самалёт і над такімі месцамі, дзе дагэтуль ніхто ня бываў. Аб гэтым пісалася ў газетах, як аб вялікім дасягненні.

гуру. Гэты зьвер вельмі шпарка бегае і на ім... на ім быц  
цам чалавек сядзіцы! Гэта чутка была жудасьней нават  
за траскучага птaha.

І да ўсяго гэтага яшчэ тыя праклятыя Мукку варушацца  
Нядаўна яны захапілі двух какаду. Аднаго зъелі, а друг  
неяк уцёк.

А пасланцоў з „громам“ усё няма ды няма. Мабыць,  
згінулі.

Трэба адзначыць, што Мукку быў той самы род, з якога  
паходзіў Саку з маткай. Яму цяпер усё роўна было, ці  
Мукку, ці Какаду, і ён баяўся толькі аднаго, каб яны зноў  
не перагрызліся. Але ад яго чакалі ня гэтага, а дапамогі  
супроць Мукку.

Мапу ўжо перастаў чакаць пасланцоў. Ён цяпер усю  
надзею злажыў на Саку і „суцяшаў“ яго, што вось хутка  
падрыхтуюцца і нападуць на Мукку, і каб Саку тымчасам  
маліўся свайму богу, каб сэрца Мукку зрабілася мяккім.

Саку-ж тымчасам прарапедваў хрысьціянства.

— Самы галоўны грэх перад вялікім духам,— казаў  
ён,— гэта забойства. Ці не жадалі-б вы ўсе, каб ніхто ні-  
кога не забіваў, каб усе любілі адзін аднаго, як браты,  
каб ніхто вам не пагражай съмерцю?

— Вядома,— адказала некалькі людзей.

— Ну дык і вы таксама рабіце. І калі вам хто зро-  
біць крыўду, перацярпіце, як вучыць нас вялікі настаўнік  
Хрыстос.

— А вось нядаўна Мукку зъелі аднаго нашага,— ска-  
заў адзін хлапец.—Калі мы будзем цярпець і нічога ім не  
рабіць, яны ўсіх нас зъядуць.

І зноў пачыналася спачатку...

Мапу ён казаў:

— Ты не зразумеў і памыляешся наконт таго, што я  
казаў. Ты думаеш, што бог можа стаць на адзін бок, да-

памагчы табе скрыўдзіць другога? Не, ён да ўсіх адноўкава адносіцца. І калі я табе казаў, што мы павінны прасіць бога, каб ён зъмякчыў сэрцы людзей, дык гэта тычыцца ўсіх: Какаду таксама, як і Мукку.

Мапу падумаў-падумаў і сказаў:

— Ну, добра, маліся за абодвух, абы толькі твой бог дапамог.

Мапу съцяміў, што і ў гэтым выпадку ён страціць ня можа: хай толькі яны пакарацца, ён забярэ іх з мяккім сэрцам.

Раптам загрукаў барабан. Нешта здарылася...

Народ замітусіўся.

— Мукку ідуць!—пачуліся галасы.

Мужчыны ўхапіліся за зброю, а жанчыны з дзецьмі пачалі ўцякаць у лес.

Трэба ведаць, што папуасы ў лесе звычайна маюць другія хаты, пабудованыя высока на дрэвах на той выпадак, калі патрэбна будзе ратавацца ад ворагаў. Там у іх зложены запасы яды і зброі, напрыклад, каменьняў, каб не падпусціць ворага да дрэва.

Але сёньня здарылася нешта больш дзіўнае: вялі зъвязанага белага чалавека!

Сярод густога натоўпу народу набліжаўся ён да ум-камалю, а па бакох горда ішлі тыя два пасланцы, якіх Мапу паслаў за громам. Калі яны падышлі зусім блізка Саку ня мог устрымашацца, каб ня крыкнуць ад зьдзіўлення: белы быў містэр Брук!

Ён быў бяз шапкі, твар скрываўлены, адзеньне падзёртае. Страх і злосць віднеліся ў яго вачох. Падвялі і пхнулі яго пад ум-камаль. Народ аглядаў яго, бы дзіўнага звера, некаторыя нават краталі і казалі:

— Добры пачастунак будзе з яго!

І Брук, здаецца, дагадваўся, што азначае гэтае мацаньне і гэтыя слова...

Сабралася нарада. Пасланцы расказалі сваю гісторыю:

— Мы далі ім золата і птушак. Прасілі гром. Яны нам далі агнёвай вады. Больш мы нічога не памяталі. Апынуліся адны ў лесе. І ў нас засталося толькі гэта.

І яны паказалі бутэльку з адбітым горлам. Усе пачалі яе разглядаць, перадаваць з рук у рукі, нюхаць, глядзець праз яе. Асабліва было зауважана, што канцы дужа вострыя. Гэта можа быць вельмі добрай прыладай. Можа яно адно варта таго золата, з якога ніякай карысьці няма.

Але большасць усё-ж такі разумела, што гэта ашуканства.

— Мы пайшлі дадому,—казалі далей пасланцы,—праз некалькі дзён убачылі на рацэ траскучую лодку і пачалі сачыць за ёй. Гэта ехалі белыя з тэй самай станцыі. І вось мы гэтага злавілі.

Каб зразумець, як гэта яны пехатой зраўняліся з моторнай лодкай, трэба глянуць на карту новай Гвінэі. Мы зауважым, што ад паўднёвага берагу, дзе была станцыя (ля ракі Марэгэд), да пачатку ракі Фляй ёсьць два кірункі: або па вадзе, на ўсход уздоўж берагу, а потым на захад па рацэ, або па зямлі, праста на поўнач. У першым выпадку будзе кілёмэтраў 600—700, а ў другім—якіх-небудзь 100—120.

Спрачацца аб лёсе палоньніка было няма чаго, бо досыць ужо аднаго того, што белыя са сваімі страшнымі прыладамі чамусьці заехалі так далёка. Ясна, што яны маюць нейкія злыя намеры. Ці з добрымі яны-б паехалі? Пэўна, яны жочуць забраць усю зямлю і ўсіх насельнікаў. Нават і самі Какаду ці Мукку не адмовіліся-б ад захопу, каб мелі такія вялікія магчымасці, якія маюць гэтыя бе-

лыя. Вядома, трэба ворага зынішчыць, ня толькі гэтага але і тых, што засталіся.

Усе тыя папуасы, якія жылі ля берагу, ужо даўно трапілі пад уладу белых; вольнымі засталіся толькі тыя, што жылі ў сярэдзіне.

І вось цяпер белыя ўжо дабіраюцца і да іх! Апрача таго, гэтыя белыя яшчэ ашукалі іх.

І яшчэ трэба мець на ўвазе, што чэрап белага надасцьць шчасьце, славу і магутнасць роду Какаду. Мукку да гэтага часу яшчэ ня маюць чэрапа белага чалавека.

Некаторыя нават думалі, што прысутнасць Саку гэтаму дапамагла, што вялікі дух зрабіў белых ціхімі і мяккімі, як раіў Саку, і што белыя ўжо ня могуць даць адпору.

А ўжо аб Мукку і казаць няма чаго: тых ужо можна лічыць зусім зынішчанымі.

Адным словам, справы роду Какаду стаялі вельмі добра.

Саку сядзеў, слухаў нараду, і сэрца яго аблівалася крывёю.

— Не, браты, пачаў ён казаць,—нядобра будзе, калі мы загубім гэтага чалавека. Бог нам не даруе. Каб яшчэ ў бойцы, дык і то нядобра. А так загубіць—вялікі грэх. Бог пакарае: пашле белых і будзе нам бяда.

— Значыцца, твой бог заступаецца толькі за белых? Ты-ж сам казаў, што за ўсіх,—адказалі яму сябры.

— За ўсіх тых, хто ня робіць злачынства, хто любіць бога і людзей, хто ня робіць нікому анікай шкоды. А хто бога ня слухае, таго ён карае,—намагаўся растлумачыць Саку.

— Пачакай,—сказаў Мапу,—ці-ж яны ня робяць нікай шкоды? Ці яны не забралі ў другіх нашых зямлю? Ці яны ня прыехалі сюды, каб і нашу зямлю забраць?

Ці яны не ашукалі нашых пасланцоў? Ці яны не забіваюць нас?

— Хто зрабіў грэх, таго бог сам будзе судзіць і караць, а ня мы,—адказаў Саку.

— А чаму-ж ты толькі што казаў, што белыя самі прыдуць і пакараюць нас, калі мы заб'ем гэтага чалавека?—сказаў Мапу.

Саку зноў з прыкрасьцю ўбачыў, як цяжка дагаварыцца з гэтымі цёмнымі людзьмі. Яны бачаць і разумеюць толькі тое, што тычыцца іх беспасрэднага жыцця, а падумаць глыбей, аб сваёй души, яны ня хочуць ці ня могуць.

Ён замаўчаў і пачаў прыдумваць другія спосабы, каб дапамагчы містэру Бруку.

Брука павялі ў адну халупу, дзе ён павінен быў правесці апошнюю ноч у сваім жыцці. І вось па дарозе ён убачыў Саку!.. Брук спыніўся, пабляеў, пачырванеў, хацеў нешта сказаць, але ня мог вымавіць слова.

Саку стаяў і быццам чытаў біблію, як ён звычайна рабіў. Усё насельніцтва прывыкла бачыць яго заўсёды з бібліяй і лічыла, што ў гэтай прыладзе захоўваецца тая цудоўная сіла, якую прывёз Саку ад белых.

Як толькі Брук падышоў бліжэй, Саку, нібы чытаючы біблію, сказаў па-ангельску:

— Містэр Брук! Не зварочвайце на мяне ўвагі. Я спадзяюся, што сёньня ўначы вызвалю вас.

Надзея асьвятліла ўвесь твар Брука. Гледзячы ў гэты момант на яго, кожнаму магло-б здацца, што гэта самы найлепшы, самы ласкавы чалавек у сьвеце.

Яго пасадзілі ў адну з халуп, больш шчыльную, хаця і без дзвіярэй, і паставілі вартаўніком франта з вапнянай галавой. Вартаўніка паставілі на кожны выпадак, бо Брук быў звязаны так моцна, што і думаць ня мог уцячы.

Апрача таго, на ноч яго зноў агледзелі і перавязалі так, каб ён нават і паварушыцца ня мог.

Саку ўсё ламаў галаву, што яму рабіць? Падкрасыціся і развязаць Брука ані ў якім разе нельга было, асабліва ўначы, калі кожны шолах лёгка пачуць. З вартауніком таксама нічога ня можна было зрабіць. Заставаўся толькі адзін, няпэўны, але апошні плян.

Не чакаючы, пакуль будзе позняя ноч, ён, нібы шпацируючы, падышоў да вартауніка.

— Ты адзін будзеш стаяць усю ноч? — запытаўся Саку.

Вартаунік павярнуўся.

— Не, з поўначы мяне зьменяць, — адказаў ён.

Тымчасам Саку няпрыкметна кінуў праз дзъверы нож.

— Ну глядзі, пільнуй добра! — сказаў тады Саку і пайшоў сабе далей.

Брук бачыў, як падыходзіў Саку, ведаў, з якім намерам, але ніяк ня мог уцяміць, якім чынам ён дапаможа. А што калі ня ўдасца?

Пры гэтай думцы дрыжыкі пайшли па съпіне.

І вось у гэты момант каля яго зваліўся нож. Брук зразумеў...

Але далёка было яшчэ да вызваленя. Перш за ўсё як скарыстаць гэты нож, калі Брук увесь звязаны і ляжыць як калода? Па-другое, як распачаць працу, можна сказаць, на вачох вартауніка? Кожны рух будзе чутны, а тут можа прыдзецца валаводзіцца ўсю ноч.

Тады Брук пачаў наогул варушыцца, енchyць, нават лаяцца. Вартаунік спачатку зьдзівіўся, падышоў, паглядзеў на яго. Брук усё енchyў ды варушыўся. Папуас, урэшце, прызвычаіўся да гэтага енку. Ён і сам разумеў, што чалавек перад съмерцю можа быць неспакойны.

Пасля таго Брук узяўся за працу. Спачатку ён спробаваў легчы съпіною на нож і разрэзаць аб яго вяроўкі

на руках, але нож ляжаў бокам і нічога нельга было з ім зрабіць. Тады ён узяў нож у зубы і паслья вялікіх услыхаў здолеў разрэзаць вяроўку на плячы. Але як дастаць рукі, якія звязаны ззаду?..

Тады ён надумаў зубамі ўтыркнуць нож у плеценую съянью. Доўга ён валаводзіўся з гэтым. Многа раз утыркаў, але кожны раз нож ці сам звальваўся, ці паслья таго як дакранешся рукамі. Щокі і зубы Брука былі парэзаны, і адтуль цякла кроў...

А час ідзе... Зараз прыдзе зъмена... Можна спадзявацца, што новы вартаўнік захоча паглядзець, ці добра звязаны палоньнік...

І зноў пачынаў ён сваю працу, ад якой залежала яго жыццё.

І вось, нарэшце, ён развязаўся! Съснушу нож і ляжыць, каб крыху адпачыць. Але трэба съпяшацца...

Ён папоўз да дзвіярэй. Падпільнаваў, калі вартаўнік стаў да яго съпіной. Кінуўся наперад, і... небарака толькі пасьпей глуха застагнаць...

Праз поўгадзіны барабанны грукат зноў устрывожыў вёску. Толькі Саку быў рады, бо гэта азначала, што Брук выратаваўся.

Але што ён адчуў, калі даведаўся, што вартаўнік забіты! Гэта-ж ён сам, слуга божы, забіў яго! Ён, які так клапеціўся, каб усё добра было. Каб ня ён, ня было-б гэтае съмерці.

Але тады-б была другая съмерць... Што было рабіць? Хто вінен? Як лепш?

На гэтыя пытаньні ён ня мог знайсьці адказу ў бога. І недзе глыбока ў сэрцы нарадзілася нейкая крыўда: чаму бог дапушчае гэта, калі яму нічога ня варта зрабіць, каб усё добра было?

Тымчасам 20 чалавек пусьціліся ў дагон за ўцекачом. Папуасы разважалі, што за такі кароткі тэрмін ён ня мог далёка ўцячы, а калі прыняць пад увагу, што была нач і што мясцовасць яму была незнаёмая,—дык тады посьпех мог быць пэўны.

Паглядзім тымчасам, як гэта здарылася, што Брук папаўся.

Пераначаваўшы на высьпе, падарожнікі пачалі зьбірацца ў дарогу. Тут вартаўнік-сіпай зауважыў, што яго стрэльба зьнікла. Пачаў яе шукаць—няма нідзе. Але ён пабаяўся казаць аб гэтым, бо яму было-б за такое нядбайства. Гэўна, складаючы ў лодку рэчы, хто-небудзь узяў і яго стрэльбу. А як стрэльбаў у іх больш, чым трэба,—ён узяў другую і хутка забыўся аб гэтым здарэнні.

Бег ракі рабіўся ўсё хутчэйши. Сустракалася шмат каменіняў, і на адзін з іх тыркануўся катэр. Прышлося спыніцца, каб паправіць шкоду.

Пакуль даждаліся з катэрам, Брук пашоў праісьціся па беразе, нават бяз стрэльбы. Праз некалькі кроکаў ён спудзіў кэнгуру, які хутка паскакаў ад яго. Але зараз-жа ён зауважыў, што за старым кэнгуру бяжыць маленькі. Ён быў такі цікавы і, здавалася, так няспрытна бег, што Брук захацеў злавіць яго. Праўда, злавіць яго было ня цяжка, але ўсё-ж такі зусім неўзаметку Брук адбег досыць далёка ад берагу.

У той момант, калі ён скіліўся, каб канчаткова ўхапіць кэнгуранё,—ззаду накінуліся на яго два папуасы, заткнулі яму рот, узялі і панеслы.

Брук біўся, як мага, але апрача сінцоў на твары, нічога не дасягнуў. Праз некалькі сот кроکаў яго паставілі на ногі, скруцілі рукі і кулакамі прымусілі ісьці далей. А калі ён спробаваў крычаць, дык гэта яму каштавала двух зубоў.

Тымчасам падарожнікі скончылі папраўку, селі ў лодку, каб ехаць, і тут толькі заўважылі, што Брука няма. Паши гукаць—нічога. Вышлі на бераг, зноў сталі кричаць—зноў нічога. Тады пачалі страляць,—аніякага водгуку, апрача рэха.

Брук чуў гэтыя стрэлы, ведаў, што яны азначаюць, і нічога ня мог зрабіць...

Пачалі шукаць навакола, і ў адным месцы заўважылі прыціснутую траву і іншыя адзнакі барацьбы.

— Справа ясная,—сумна сказаў Скотт:—няшчаснага містэра Брука злавілі папуасы. І як гэта ён, сталы чалавек, так папаўся? Наш абавязак знайсьці яго. І ня толькі выратаваць, але так навучыць гэтых дзікуноў, каб яны другі раз не пасьмелі нападаць.

І зараз-жа сталі падрыхтоўвацца да экспэдыцыі.

Дзеля таго, што на катэры быў кулямёт, абарона яго не патрабавала многа людзей. Пакінулі толькі мэханіка Гуда і аднаго сіпая. Гуду і сіпаю таксама быў даручаны і Чунг-Лі. Рэшта ўсе рушыліся ў дарогу. Няма чаго і казаць, што ўсе яны былі ўзброены з галавы да ног. Нават ручныя бомбы ўзялі з сабой.

Адзінымі адзнакамі таго кірунку, у якім патрэбна было ісьці, былі съяды. У такіх мясцовасцях, дзе можа раз у некалькі год пройдзе нага чалавека, спрактыкаваны чалавек лёгка пазнае гэтыя съяды і па траве, і па зломай галінцы, і па розных іншых няпрыкметных для другога чалавека адзнаках. А такім спрактыкаваным чалавекам быў у іх Файлу.

Ён ішоў паперадзе, як сабака, і, здавалася, ня толькі выгледжваў, але вынюхваў съяды. Зразумела, дарога ня ішла так праста і гладка, як па шляху. Даводзілася і блытацца, затое яны і спазніліся. Наноч спыніліся ў лесе. Яны, нават, і ня ведалі, што вёска была ўжо недалёка, за кілёмэтраў 5-6.

Дзеля асьцярожнасьці агню не раскладалі. Сядзелі  
ў цемры, ня спалі і з нецярплівасьцю чакалі с্বітання.

А ў гэты час насустрач ім прабіраўся Брук, а за ім  
дагоншчыкі.

Папуасы, рассыпаўшыся ва ўсе бакі, ціханька краліся  
наперад, абхапіўшы значную частку лесу. Час-ад-часу  
яны давалі адзін аднаму знак крыкамі начнай птушкі.

Брук чуў гэтых галасы то з аднаго боку, то з другога  
боку, нават ужо ўперадзе, але не зварачаў увагі. Гэтых  
галасы начных птушак яму былі знаёмыя.

Але Файлу зауважыў.

— Сагіб,—ціханька шапнуў ён містэру Скотту:—гэтых  
птушкі мне здаўцца падазронымі. Яны крычаць так,  
быццам іх хто пасадзіў у шэраг. Чаму за намі ззаду няма іх?  
Будзьма асьцярожнымі.

Перадалі ўсім, каб сядзелі ціха і трымалі стрэльбы  
падрыхтованымі.

Вось крыкнула птушка зусім блізка, з левага боку,  
і нават мільгануў цёмны цень...

Гэтых самы цень зауважыў і Брук, толькі з правага  
боку. Ён усё зразумеў!.. Дык вось сярод якіх „птушак“  
ён апынуўся! Значыцца, усё скончана!.. І ён паваліўся  
на зямлю.

Фігура пачула шум і пасунулася ў той бок...

Але зараз-жа ў лесе заблішчэла, і гром ад дзесяці  
стрэлаў разам разълёгся па ўсім лесе.

Ціхі лес адразу ажыў. Крыкі з усіх бакоў. А Брук ад  
радасьці зароў так, быццам яго рэжуць.

Як зьдзівіліся ўсе, калі ў некалькіх кроках ад іх, разам  
з мёртвым папуасам, убачылі Брука!

У працягу некалькіх хвілін Брук быў, як няпрытомны.  
Сылёзы цяклі па яго шчоках. Ён пачаў рассказваць, як  
была справа. Разам з тым вярнулася ўся яго злосьць, ён

забыўся аб сваім шчасьці, крычаў, лаяўся і патрабаваў, каб зараз-жа ісьці і пакараць гэтых людаедаў.

Але Скотта ня трэба было і прасіць аб гэтым. Ён лічыў патрэбным зрабіць гэта ня толькі дзеля Брука і нават не ад злос্বі, а дзеля гонару, ангельскай дзяржаўнасьці. Ён лічыў, нават, карысным і для саміх папуасаў, калі яны ўвесь век будуць памятаць, баяцца і шанаваць белых уладароў.

Цяпер яны ўжо не чакалі раніцы, бо Брук ведаў, як ісьці.

Зноў загрукатаў барабан у ночнай цішыні, доўга, жудасна. Відаць было, што на гэты раз справа была важнейшая, як тады.

Праз некалькі хвілін какаду ўжо ведалі, што на іх ідуць белыя, што аднаго яны ўжо забілі, што ўсім пагражае небяспека.

Зараз-жа жанчыны з дзецьмі пабеглі хавацца ў свае хаты на дрэвах. А ўсе ўзброеные мужчыны, якіх магло набрацца каля 60 чалавек, падрыхтаваліся да абароны, бо белых, як яны ўжо чулі ад пасланцоў, магло быць ня больш за дзесяць чалавек.

Але Мапу меў яшчэ адну надзею ня толькі самім выйсьці з становішча, але нават забраць усіх белых у палон. Гэта-ж былі тыя самыя белыя, якія навучылі Саку любіць усіх, не забіваць нікога і, нават, самому падстаўляць другую шчаку, калі цябе скрыўдзяць. Калі Саку так думае і робіць, значыцца тыя, хто яго навучылі—тым болей.

Правадыр падышоў да Саку, які сядзеў як скамянелы і ўсё думаў сваю думку.

— Скажы, Саку,—дакрануўся Мапу, да яго пляча,— ці гэтыя белыя таксама пакланяюцца таму вялікаму духу, аб якім ты казаў? Ці яны таксама гавораць, як і ты?

— Яны таксама прызнаюць гэтую веру,—неахвотна адказаў Саку.

— Значыцца, яны нічога дрэннага ня будуць рабіць нам?—запытаўся зноў Мапу.

— Ня ўсе з іх слухаюць загады бога,—вяла сказаў Саку,—злы дух клапоціцца, каб адварнуць чалавека ад бога.

— А як можна змагацца з гэтым злым духам?

— Маліцца, каб бог адагнаў яго.

— А ты можаш гэта зрабіць? Можаш памаліцца, каб бог адагнаў ад іх злога духа?—вёў сваю лінію Мапу.

— Мы заўсёды гэта павінны рабіць. Я сам пайду на сустрач белым,—сказаў Саку, але ня было ўжо ў яго голасе той упэўненасці, шчырасці і яснасці, як раней.

Праз некаторы час вёска съціхла. Жанчыны з дзецьмі пайшлі, а мужчыны пахаваліся за будынкамі.

Ледзь золак—паказалася экспедыцыя. Белыя ішлі ў шэрагу, трymаючы стрэльбы напагатове.

Вось з-за будынку вышаў нейкі чалавек. Туман не даваў магчымасці добра разглядзець яго.

— Вось адзін!—крыкнулі ў атрадзе белых, і раздаліся два стрэлы.

Але чалавек не скаваўся, а, наадварот, здавалася, ішоў да іх.

— Сюды ідзе! — крыкнуў Кандаракі.—Ня варта і страляць.

— Чаго глядзець на іх?—закрычаў Брук:—Дайце мне стрэльбу, я сам з прыемнасцю ўсаджу кулю ў лоб людаeda.

— Праўду кажучы, у якія перагаворы нам яшчэ ўваходзіць з імі?—сказаў Скотт:—Справа ясная, і нам застаецца толькі пакараць іх.

І некалькі чалавек зноў нацэліліся.

— Пачакайце, пачакайце! — крыкнуў боцман: — Гэта-ж наш чорны місіонэр.

Стрэльбы апусьціліся.

— Праўда, — паскроб патыліцу Брук: — я-ж павінен быў здагадацца, што гэта мог быць толькі наш святы дзікун. Хто-ж другі палез-бы пад стрэлы! Вось была-б гісторыя, каб я сам забіў свайго збаўцу!

Саку падышоў.

— Брэты па Хрысту! — сказаў ён урачыстым голасам: — я хачу верыць, што вы ідзіцё не для таго, каб зрабіць зло гэтym цёмным людзям.

— Праўда — адказаў Скотт: — мы ідзем толькі для таго, каб пакараць іх.

— Але за што і як вы думаеце караць іх?

— За тое, што яны асьмеліліся напасьці на нас і нават ледзь ня зьелі аднаго з нашых. А як пакараць? Ды так, каб больш ня толькі ім, але нікому ня прыходзіла ў галаву падымаць на нас руку.

— Але-ж, урэшце, нічога дрэннага не зрабілася, апрача съмерці іхніх двух людзей, — даводзіў Саку.

— Гэта толькі выпадкова, дзякуючы, па-першае, вам, а па-другое, таму, што мы акурат падышлі, — сказаў Скотт, — але іх замах застаецца злачынствам, якое патрабуе кары.

— Вы-ж самі мяне наўчылі, што бог патрабуе дараваць людзям іх грахі, — прыкра сказаў Саку.

— Па-першае, ня мы вас наўчылі, а місіонэры, а па-другое, вы павінны вёдаць, што на зямлі існуе суд і закон, які павінен караць злачынствы, — сурова адказаў Скотт і пайшоў далей. За ім пайшоў і ўвесь атрад.

Саку стаяў і глядзеў ім у сълед, быццам не разумеючы, дзе ён і што з ім. Выходзіла, што гэты „брат па Хрысту“

таксама яго не разумеў, як і „брат па крыві“ — Ману-  
І адзін і другі мелі свае пэўныя жыцьцёвыя інтарэсы,  
зусім не падобныя да яго душэўных спраў.

Ён завярнуўся і ціха павалокся за імі.

Туман разыходзіўся, рабілася ўсё съятлей і съятлей,  
але вёска была нібы мёртвая: аніводнай фігуры не па-  
казвалася. Атрад набліжаўся.

І вось неспадзянана сярод халуп [замільгалі чорныя  
фігуры папуасаў.

— Ага! — сказаў белыя, — яны самі зьбіраюцца ісьці на  
нас. Тым лепей, — і пачалася страляніна.

Саку, пачуўши стрэлы, кінуўся да Скотта, учапіўся  
за стрэльбу і пачаў прасіцца:

— Пан, пашкадуйце няшчасных людзей. Забейце лепш  
мяне!..

Скотт нахмурыўся і сказаў:

— Ня лезьце не ў сваю справу! Трымайцеся сваіх  
хрысьціянскіх абавязкаў і модлаў. Клапацецся аб душах  
гэтых людзей, а не аб целе.

Але Саку, як няпрытомны, усё паўтараў:

— Ня трэба, ня трэба!.. Пан... Зылітуйцеся...

Скотт нецярпліва азірнуўся. Тады Ханубі<sup>—</sup>ўзяў Саку  
за руку і адвёў яго ў бок.

Падышоў Брук.

— Слухай, Саку, — сказаў ён, кратаючы яго за плячо,—  
ты добры чалавек, мы цябе вельмі шануем і лічым амаль  
што такім, як і мы. Вось і мне ты дапамог і ўсё такое.  
Але чаго табе так пнуцца? Чаго ты са скуры вылазіш  
з-за якогась там людаеда? Ну, каму якая будзе шкода,  
калі некалькі з іх згіне? Кінь гэтае глупства. Ты-ж чалавек  
адукаваны і павінен сам разумець.

Але Саку нават ня чуў гэтых „разумных“ слоў. Ён  
глядзеў наперад і ня верыў сваім вачом — там рабілася

нешта незразумелае: папуасы павыскаквалі з-за сваіх хат, бегалі ўзад і ўперад і, здаецца, зусім не зварачалі ўвагі на небясьпеку, якая пагражала ім. Часам можна было падумаць, што яны б'юцца адзін з адным.

Цяпер ужо страляніна пашла без перапынку. Адзін за адным валіліся чорныя на зямлю і, нарэшце, разбегліся.



Калі белыя ўвайшлі ў вёску, дык убачылі шмат забітых, з якіх некаторыя, відаць, атрымалі съмерць не ад куль, але ад сваіх-жа стрэл ці пік.

— Глядзеце, яны нават пачалі адзін аднаго біць! — сказаў Кандаракі.


— Тым лепш,—сказаў Брук: — нам меней будзе працы. Саку схіліўся над адным забітым і ўсё зразумеў: забіты быў Мукку! Значыцца, яны напалі з другога боку, і гэтым тлумачыцца ўсё тое, што адбылося! Далей ён убачыў мёртвага Мапу. Ззаду трапіла яму страла, а съераду куля. Небарака так і не дачакаўся, калі бог зъмякчыць сэрца белых і Мукку.

— Божа! — застагнаў Саку — дзе-ж твая любоў? Дзе-ж твая праўда?

— Падпаліць халупы! — загадаў Скотт. І праз хвіліну ўся вёска была ў агні.

Гальлёвыя халупіны гарэлі лёгка, весела, быццам жартуючы.

Тымчасам папуасы адышліся за дрэвы і адтуль пачалі пускаць у белых свае стрэлы. Адна страла нават трапіла



Гальлёвыя халупіны гарэлі лёгка, весела...

ў Скотта, але яна ўжо страціла сваю моц і толькі заблыталася ў адзеньні.


— Наперад! — скамандваў Скотт, і яны пасунуліся далей.

Чорныя адыходзілі ад дрэва да дрэва і адтуль адстрэльваліся. Цяпер ужо зъмяшаліся і Мукку і Какаду і разам абараняліся ад агульнага ворага.

Так яны падышлі да того месца, дзе былі халупы на дрэвах і дзе хаваліся жанчыны і дзеці. Папуасы былі ўпэўнены, што ў такі прытулак ужо ніхто ня зможа дабрацца. У іх жыцьці ўжо бывалі такія здарэнньні, і яны

ня раз пераканаліся, што тут ужо аніякі вораг ня можа нічога ім зрабіць. Калі здаралася, хітры вораг пробаў падсячы дрэва, дык на гэта былі каменьні і стрэлы, якія, як дождж, сыпаліся на галаву.

Хто з мужчын пасъпей, той далучыўся да жанчын, рэшта пабеглі далей.



Дрэва затрашчала, закалыхалася, потым пачало хіліцца...

Цяпер ужо стрэлы і каменьні пасыпаліся зьверху, на галаву, і адзін з сіпаяў быў досыць цяжка паранены.

— А, во яны як! — закрычаў Скотт: — Узарваць дрэва!  
У гэты момант зноў зъявіўся Саку.

— Дзеля Хрыста! — плакаўся ён — спынечеся: там нявінныя жанчыны і дзеци!

— Ня лезь! — вызъверыўся на яго Скотт: — Кара павінна быць выканана, каб усе яны памяталі, што замах на белага дарма ня пройдзе.

Але Саку не адыходзіў. Ён стаў на калены, чапляўся за адзеніне Скотта і мармытаў пра бога і Хрыста.

— Вызвальце мяне ад гэтага вар'ята! — крыкнуў Скотт сіпаю.

Той узяў Саку за плечы і адапхнуў яго ў бок.

Раздаўся выбух... Першы выбух бомбы ў гэтай ста-  
ронцы. Папуасы ведалі і чулі „гром“ у руках белых, але такога грому яны і ўяўіць сабе не маглі. Дзікі, нечалавечы крык з сотняў грудзей разълёгся па лесе. Дрэва затрашчала, закалыхалася, потым пачало хіліцца, і адтуль пасыпаліся дзеци, мужчыны, жанчыны і ў tym ліку Саку ўбачыў сваю матку...

Пасыпаліся і з другіх дрэў, — і праз некалькі хвілін у лесе было ціха, нібы тут зусім і ня было людзей,

Толькі раненая енчылі.

Скот моўчкі глядзеў на ўсё гэта. Нават яму самому было трохі няпрыемна. Ён сам ведаў, што гэта нядобра.

Але нічога ня зробіш: абавязак перад сваёй Ангельшчынай перш за ўсё. Ангельцаў тут вельмі мала, і калі гэтыя дзікуны ня будуть баяцца аднаго духу белых, дык тады могуць нарабіць шмат клопату. Скотт нават ня злуе на гэтих няшчасных істотаў, ён праста выконвае свой абавязак, як кожны судзьдзя.

— Ну, цяпер ужо ня толькі яны, але ўсе навокал будуць ведаць, як нападаць на нас! — здаволена сказаў Кандаракі.

— Ды яшчэ павінны падзякаўаць нас, што мы назапасілі для іх шмат чалавечага мяса, — дадаў Брук.


Саку сядзеў на зямлі і глядзеў наперад, здаецца нічога ня бачачы перад сабой.


Калі белыя прайшли міма, ён скамянуўся, устаў, выпрастаўся і, трасучы кулаком, крыкнуў усьлед:

— Пракляцце вам, звяры! Пракляцце манюкі! — і кінуў далёка ад сябе біблію, з якою ён не разлучаўся ўвесь час.

Скотт толькі ўскінуў плячыма і сказаў:

— Вось шалёны! Праўду кажуць: скажы дурню, каб ён маліўся, дык ён і лоб сабе разаб'е.





## VI

Зноў конь!—Падарож пешшу.—Няўдалы напад папуасаў.—  
Катастрофа.—Адзін!..

Ідучы назад, экспэдыцыя настраляла яшчэ сывіней,  
якія разъбегліся ад пажару, і вярнулася назад са славай  
і здабычай.

На катэры ўсё было спакойна, толькі зноў бачылі  
таго самага таемнага каня, які цяпер пад'яжджаў крыху  
бліжэй, і адзін раз нават чулі стрэл.

— Можа гэта былі нашыя?—сказаў Скотт.

— Не—адказаў Гуд.—Гэта было зусім з другога боку,  
з левага і адзін толькі раз.

— А хто-ж сядзеў на кані?—запытаўся Скотт.

— Добра разгледзець нельга было, але ўсё-ж такі відаць, што чорны,—адказаў Гуд.

— Гэтага яшчэ не хапала!—ускрыкнуў Брук.—Гэткім чынам мы яшчэ сустрэнем якога-небудзь Мапу ў аўтомобілі.

Як-бы там ні было, а гэты таемны конь, адзін на ўсю краіну, пачынаў ужо трывожыць падарожнікаў. Калі-б гэта быў свой чалавек, ён не хаваўся-б ад іх, ён-бы сам пад'ехаў да іх. Можа ён ня ведае аб іх? Можа ён выпадкова сустракаецца на іх дарозе.

Гэта таксама не магло быць, бо траскатня мотору, страляніна ды і наогул іх падарожжа не маглі быць незаўважанымі на гэтай пустэльнай прасторы. Асабліва, калі гэты конь, як відаць, ідзе разам з імі ў працягу некалькіх тыдняў.

Значыцца, ён таемна сочыць за імі. А калі так, значыцца, ён мае злы намер супроць іх.

І нарэшце, хто ён, ці яны, бо адзін раз бачылі быццам двух на адным кані? Адным словам, гісторыя такая, што ніякага тлумачэння не падбярэш.

У кожным разе, адно толькі ясна, што трэба падвоіць сваю пільнасць.

Мясцовасць тымчасам зусім зъмяніла свой выгляд. Пашлі ўзвышшы, а на небасхіле ўжо ўздымаліся досыць высокія горы. Бег ракі стаў такі бурны, што катэр пасоўваўся напэрад цішэй, як чалавек пехатой. Апрач таго, рака ўсё заварачвалася направа, на поўнач, а падарожнікам трэба было ісьці проста на заход.

— Як табе здаецца, колькі кілёнэтраў нам трэба было-б ісьці проста адсюль?—запыталіся ў Чунг-Лі.

— Ня болей, як сто,—адказаў ён:—я ўжо пазнаю гэту мясцовасць. Адсюль было-б найлепш ісьці проста.

Трэба было падрыхтоўвацца да пешага падарожжа. Перш-на-перш трэба было знайсьці зручнае месца, каб пакінуць катэр.

Яны лічылі, што адсутнасьць іх працягнеца дзён дзесяць. На гэтыя дзесяць дзён трэба забясьпечыць катэр і тых некалькі чалавек, што застануцца на ім, ад розных нежаданых выпадкаў.

Але гэта была вельмі цяжкая задача. Рака вузкая, бег яе вельмі хуткі, ды яшчэ берагі стромкія. Калі станеш ля такога берагу, дык цябе зьверху засыпле каменьнямі і ты нічога ня зробіш.

Кандаракі нават высунуў пытаньне, ці не вярнуцца катэру назад, да той выспы, дзе яны начавалі, або наогул стаць на якары пасярод шырокага і ціхага месца, а тут катэр будзе стаяць, як у рове, і нічога нельга будзе бачыць навакол.

Правільнасьць гэтае думкі ўсе прызнавалі, але гэта азначала, што назад прыдзецца ісьці пехатою яшчэ лішніх 100—150 кілёмэтраў, што будзе больш небяспечна, як стаяць на месцы ды абараняцца. Асабліва, калі ўзяць пад увагу, што на катэры застанеца кулямёт.

— Лепш пакінуць аднаго ці двух лішніх чалавек, чым ісьці лішніх 100 кілёмэтраў,—пастановіў Скотт:—Ня можа быць, каб тут не знайшлося ніводнага месца, дзе берагі былі-б ніжэй.

Але патрэбнага месца не знайшлося. Праўда, за некалькі кілёмэтраў вышэй па рацэ была адна даліна, дзе было досыць шырака і нізка, але туды горныя крыніцы нанесылі шмат пяску, рака разъдзялілася на многа пратокаў, якія ўсе былі такія мелкія, што катэр туды, нават, пад'ехаць ня мог.

Тады спыніліся на другім месцы, дзе берагі былі хоць і высокія, але на адным з іх уздымаўся ўзгорак, з якога было відна далёка навокал—і на катэр і на процілеглы бераг.

— Калі тут паставіць кулямёт,—казаў Брук,—дык ён будзе абараняць усё навокал на кілёмэтраў 3—4. Гэта будзе лепш, чымсь, напрыклад, на высьпe, дзе можна падкрасыціся з другога боку яе, і дзе нічога ня ўбачыш з-за расыліннасці. А тут, прынамсі, лесу няма і ўсё відаць, як на далоні.

І сапраўды: лепшага месца і жадаць нельга было.

Пачалася падрыхтоўка ў дарогу. Перш за ўсё трэба было выбраць, каго пакінуць тут.

У гэтым выпадку перш-на-перш трэба было зьвярнуць увагу на трываласць людзей. Як мы ўжо зазначылі, самай галоўнай бядой у гэткіх краінах зьяўляецца жоўтая трасца. З прыежджых амаль што няма ніводнага чалавека, які не хварэў-бы на яе. Гэта хвароба можа цягнуцца і год і два. Чалавек можа адчуваць сябе здаровым некалькі дзён і нават тыдняў, але прыступы трасцы зноў зьяўляюцца.

Адзіным ратункам служыць хіна. Дзякуючы ёй, людзі яшчэ сяк-так трymаюцца, але зусім забясьпечыць сябе ад хваробы бадай што нельга. Толькі прыступы можна зрабіць лягчэйшымі і радзейшымі.

Усе падарожнікі, апрача Файлу, хварэлі на трасцу. Толькі адны, як, напрыклад, бэцмам і сіпаі, у нязначнай меры, а другія, напрыклад, мэханік Гуд,—у цяжкім стане.

Слабы быў і Брук. Пасля доўгіх нарад згадзіліся пакінуць яго, Гуда і двух сіпаяў.

Брук пачаў было спрачацца, але Скотт давёў яму, што гэтая справа вельмі адказная, што, апрача Брука, няма каму даручыць яе, што на катэры застаецца толькі чатыры чалавекі, якім можа давядзецца папрацаваць больш за тых, што пойдуць у дарогу.

Паставілі на ўзгорак кулямёт, абрарадзілі яго калючым дротам; зрабілі з дошак столь, прынеслы з катэра нават абсталіванье.

Дзеля лёгкай сувязі з катэрам вырубілі ў гары прыступкі. Адным словам, усё было прадугледжана.

— Пры такіх умовах,—сказаў Брук,—нават сорамна заставацца. Тут досыць было-б аднай бабы.

— Пачакайце яшчэ хваліца,—сказаў Кандаракі:— Невядома яшчэ, што будзе.

Потым пачалі зъбірацца ў дарогу. Спачатку, вядома, ўзброіліся з галавы да ног. Не забыліся і на бомбы, якія адразу маглі напалохаць і адагнаць цэлае племя папуасаў. З рэшты-ж узялі толькі неабходнае з неабходнага, лічачы, што дзесяць дзён можна пражыць абыяк.

Перад адыходам Скотт, Кандаракі, Брук, Файлу і Ханубі зрабілі нараду адносна Чунг-Лі. Першае пытаньне было,—ці даваць яму зброю?

— Мне здаецца,—сказаў Кандаракі,—што адносна яго мы павінны трymацца больш асьцярожна, як да гэтага часу. Можа гэты таемны конь, да якога мы ня можам знайсьці аніякага тлумачэння, мае адносіны да гэтага кітайца?

— Я хацеў-бы лепш паверыць гэтаму, чымсь блытацца каля нейкай таямніцы,—сказаў Скотт,— але не могу. Вы-ж ведаецце, што з таго момантu, як мы яго арыштавалі, ён не адыходзіў ад нас ні на крок.

— Ведаю,—сказаў Кандаракі, паціраючы сабе лоб,— але штось мне гаворыць, што трэба яго вельмі пільна-ваць. Напрыклад, я заўважыў, што ён у апошнія дні стаў больш спакойны, блізка што вясёлы, быццам увесь цяжар падарожжа і небясьпекі пагражаюць толькі нам, а не яму.

— Я таксама гэта заўважыў,—сказаў Файлу,—і цяпер мне ўспамінаецца адно здарэньне, на якое я раней не звязрнуў увагі. Калі мы начавалі тады на высьпе, мне ўнаучы здалося, нібы каля Чунг-Лі мільгануў нейкі цень.

Я ўстаў, агледзеў усё навокала, але нічога не зауважыў.  
Чунг-Лі-ж, здавалася, спаў.

Тады паклікалі таго сіпая, які ў той час быў на варце.

— Скажы,—зьвярнуўся да яго Ханубі,—ты нічога не зауважыў тады на высьпе, калі стаяў на варце?

Калі б хто ў той момант пільна прыгледзеўся да сіпая, дык мог-бы зауважыць, што той крыху пабялеў і занепакоіўся. Але ніхто так не прыглядаўся да яго, бо нікому не магло прыйсьці ў думку, што ён можа мець тут якіясь свае ўласныя інтарэсы.

Сіпай зараз-жа прыпомніў, што ён тады заснуў, і што зраньня не знайшоў сваёй стрэльбы. Але ён і да гэтага часу быў перакананы, што калі сабіралі рэчы, дык разам з другімі хто-небудзь паклаў у катэр і яго стрэльбу. Апрача таго, да гэтага часу ніякай бяды ад гэтага ня здарылася. Стрэльбаў было столькі, што можа і самі гаспадары ня ведалі ліку іх.

А калі ён прызнаецца, дык тады пачнеца справа і аб стрэльбе і аб tym, што ён заснуў.

— Не нічога, ня бачыў,—адказаў ён упэўнена, і яго адпусьцілі.

— Я думаю,—сказаў Брук,—што гэтamu кітайцу няма аніякага сэнсу ўцякаць ці шкодзіць нам. З намі ён лягчэй вернецца і спакойна паедзе дадому разам з сваім золатам. А адзін будзе блытацца, і невядома яшчэ, які будзе канец.

— І мне так здаецца,—дадаў Скотт.

— І мне самому здаецца, што так павінна быць,—сказаў Кандаракі,—але хто можа ведаць, як думаюць яны, гэтыя жоўтыя чэрці.

Адным словам, справа ніколькі ня высьветлілася. Але на кожны выпадак пастанавілі зброі не даваць, а заместа

гэтага даручыць несьці гругія рэчы. Умовіліся сачыць за ім наогул, а Файлу даручыць спэцыяльнае бязупыннае нагляданье.

У гэты самы час Чунг-Лі зайшоў у каюту нібы па справе. Там ён узяў кавалак паперы і, азіраючыся, пачаў нешта пісаць. Некалькі разоў ён павінен быў спыняцца і ўдаваць, нібы ён нешта шукае, калі хто набліжаўся.

Урэшце ён напісаў цэлую старонку і нават на адвароце замаляваў нейкі плян. Патым схаваў паперу пад кашулю і спакойна вышаў.

Вось прышоў і час ад'езду. Развіталіся падарожнікі, пажадалі адзін аднаму ўсяго добра, і 10 чалавек пайшлі на заход, да тых невядомых, таемных гор, якія ледзь сінеліся далёка на небасхіле...

Тыя, што засталіся, доўга глядзелі ім усьлед і, калі падарожнікі зьніклі з вачэй,—цяжка ўздыхнулі. Адразу зрабілася неяк пуста навокала, ціха і жудасна. Здавалася, што на ўсім сьвеце толькі і засталося, што іх чацьвёра.

— Гм,—сказаў Брук, ходзячы ўзад і ўперад,—ня вельмі прыемная рэч сядзець так на месцы і лупаць вачыма.

Доўга і нудна цягнуўся дзень. Ціха і пуста было навокала. Нідзе ніякага съледу чалавечага. Цішыня і гарачыня змарылі іх канчаткова, так што ўсе чатыры паснулі. І добра зрабілі, бо пры малым ліку людзей, усім трэба будзе вартаваць кожную ноч.

Увечары разьмеркаваліся на ноч. Гуд з адным сіпаем застаўся на катэры, а Брук з другім—на ўзгорку. Але каб зауважыць ворага раней, як ён зьявіцца перад самымі носам, сіпай зъмясьціўся далей, ля дротавай агарожы.

Прайшло некалькі гадзін,—і Брук пачаў стрэл сіпая. Бліснуў электрычны ліхтар, і Брук убачыў навокала рэдкія чорныя крапкі, якія паўзылі з трох бакоў.

Затрашчаў кулямёт, але больш для страху, бо трапіць з яго ў кожную асобную ляжачу фігуру вельмі цяжка. Апрача таго, асьвятляць і абстрэльваць разам усе бакі таксама нельга было. Каб яны былі гуртом, разам—тады-б другая справа.

— Вось чэрці!—казаў сам сабе Брук:—Нібы іх хто наўчыў, як трэба наступаць.

Разам з тым загрукала на катэры, пачуўся звон разьбітага шкла, потым страляніна. Брук павярнуў ліхтар і ўбачыў, што з другога берагу дзікуны засыпаюць катер каменінямі і стрэламі. Пакуль ён накіраваў сюды кулямёт, з катэра кінулі бомбу.

Гэтага было досыць, каб адпудзіць дзікуноў так, што яны ўжо больш ня соваліся.

Тымчасам пачуліся крыкі ззаду. Брук азірнуўся і бачыў, як некалькі чалавек уцякалі ад агарожы: яны былі кінуліся наперад, наляцелі на калючы дрот і з жахам пабеглі назад. Усьлед ім пачалася страляніна, гдзін зваліўся,—і ўсё съціхла.

Рэшта ночы прайшла ўжо спакойна.

Зранку сабраліся ўсе чатыры разам і доўга абгаварвалі здарэньне.


— Праўду кажучы,—гаварыў Брук—мне ўжо боязна зрабілася, калі яны, як мухі, палезылі з усіх бакоў паасобку. Круціца з э кожным з іх паасобку з кулямётам—немагчыма. Каб не калючая агарожа, дрэнная была-б справа.

— Затое цяпер мы можам думаць, што яны больш не палезуць,—сказаў Гуд:—Яны ўжо пераканаліся, што ні з якога боку падступіцца нельга.

І сапраўды, нач прайшла спакойна, другая—таксама. Нідзе ня відаць было анікіх адзнак прысутнасці чалавека. Падарожнікі хадзілі нават на паляванье і таксама

без перашкод. Яны ўжо зусім супакоіліся і толькі вылічвалі дні, калі прыдуць іх таварышы.

Прышла чацвертая ноч. Гуд адчуваў сябе вельмі дрэнна. Моцны прыступ трасцы прымусіў яго ляжаць. Сіпай клапаціўся каля яго.



Вось нешта штырханула катэр так, што ўсё задрыжэла а сіпай нават паваліўся на падлогу. Ускочыўши на ногі, ён выбег і стрэльнуў, каб даць знак Бруку.

Той трывожна крыкнуў.—Што там такое?—і асьвятліў катэр.

Але нічога асаблівага ня было: нейкае зламанае дрэва няслося па рацэ і з разъбегу стукнулася аб катэр. Дрэва адапхнулі, яно паплыло далей,—і зноў стала спакойна.

Праз поўгадзіны зноў штырханула.

— Што за д'ябал!—закрычаў унізе сіпай:—Зноў два бервяна!

Адапхнуў і гэтыя, але праз некаторы час наплыло яшчэ больш. Ад хуткага бегу ракі бярвеньні несьліся з страшэннай сілай і кожны раз так стукалі ў катэр, што ён ледзь тримаўся. Ужо недзе трэснула, пад падлогай забулькала вада. А бярвеньні ўсё прыбывалі ды прыбывалі.

Зьверху прыбег на дапамогу другі сіпай. Але ня можна было даць аніякай рады. Дрэвы чапляліся адно за адно, згрудзіліся перад катэрам у грэблю. Уся гэтая грэбла ўпіралася ў катэр, ён адзін стрымліваў яе. Вада-ж напірала з страшэннай сілай. Вось-вось адарве і панясе разам з бярвеньнямі. Сіпай напружвалі ўсе свае сілы, каб раскідаць гэтую грэблю, а Гуд ня мог дапамагчы. Тады пабег быў на дапамогу Брук, але на поўдарозе спыніўся і закрычаў:

— Гэта-ж яны, праклятыя, зрабілі! Гэта-ж зроблена наўмысьля!—і пабег назад да кулямёту.

Пачаў съяціць навокала, прыглядзіца,—нікога ня відаць.

— Калі нельга раскідаць, пускайце катэр уніз, уцякайце!—крыкнуў ён уніз.


Але Гуд ляжаў хворы і ня мог пусьціць машины. Сіпай ўзялі яго пад рукі, падвялі да машины...

І вось раздаўся грукат! Пад напорам вады грэбля кранулася з месца і пацягнула з сабой катэр. Як шалёныя, панесьліся бярвеньні, грукаючы і штырхаючыся адно аб другое, і сярод іх беспараадны катэр. Ён нёсься, то задам то бокам, і ўрэшце наляцеў на камень..

Брук пачуў, як ён храснуў і разам з тым перавярнуўся на бок, яшчэ адна-другая хвіліна,—і ён зьнік за заваротам...

Гры чалавекі, што засталіся на катэры, ні аб чым  
больш не маглі думаць, толькі каб не загінуць сярод  
гэтага пекла. Тым болей, што сіпаі павінны былі яшчэ  
рагаваць хворага мэханіка.

Калі катэр перавярнуўся на бок, і ў яго палілася вада



...катэр нёсься то задам, то бокам і ўрэшце наляцеў на камень.

сіпаі з вялікай цяжкасьцю выцягнулі Гуда і разам з ім зъмасьціся на баку.

А калі раптам перад імі апынуліся папуасы, пацярпеўшыя не маглі даць ім анікага адпору.

Папуасы расьцягалі дрэвы, падцягнулі катэр да берагу і спакойна забраі палоньнікаў.

Брук-жа нічога ня чуў і ня бачыў. Ён застаўся адзін на ўзгорку са сваім кулямётам. Ноч была ціхая і прыгожая, як і раней. Як ні прыглядадаўся і ні прыслухоўваўся Брук, ён ня мог заўважыць нічога асаблівага. Усё было спакойна.

І ў сэрцы Брука зацяплілася надзея: а можа гэта быў натуральны выпадак, можа дзікуны тут ня прычым, можа таварышы вернуцца, а катэр яны падрамантуюць?

Але ноч прайшла—няма. Дзень прайшоў—няма. Значыцца, гэта нарабілі папуасы! Значыцца, цяпер яго чарод. Але ён жывы не аддасца!..

Надыходзіла другая ночь, жудасная ночь... Яе ён чакаў з большим страхам, як тады съмерці ад папуасаў. Тады, прынамсі, ён бачыў і ведаў, што яму пагражae, а цяпер...

Ён сядзеў адзін высока на ўзгорку, і яму здавалася, што з усіх бакоў на яго глядзяць тысячи вачэй. Горшжа за ўсё было тое, што съятла ён ужо ня меў, бо электрычнасць атрымоўваў з катэру.

Час-ад-часу яму здавалася, што з гэтага ці з таго боку набліжаюцца, і ён пачынаў страляць наўздагад, каб толькі паказаць, што ён добра сочыць. Напружанасць усіх яго пачуццяў была нязвычайная. Ён не адчуваў ніякай зморанасці, хоць другую ночь ня спаў і дзень ня еў.

Паўночы прайшло, але ворага ён ня бачыў. Зноў зъявілася надзея. Не, мабыць, гэта не папуасы! Можа ўсё гэта зрабілася само праз сябе? Дзе-небудзь бура паламала

дрэвы на беразе ракі, вось яны і паплылі. Нічога дзіўнага ў гэтym няма. Каб гэта былі дзікуны, яны-б пільнавалі, сачылі і абавязкова зрабілі-б напад у крытычны момант, а цяпер за ўесь час нідзе аніводнага ня было відаць.

Якраз у гэты момант у паветры нешта засіпела, і ля яго ўпала страла.

Брук застагнаў, быццам яго раніла. Сумнен'ня няма! Яны тутака, навокала, сочаць за ім, набліжаюцца!.. І зноў пачаў ён сыпаць кулямі ва ўсе бакі.


Хоць-бы скончылася гэтая ноч! Тады ён, прынамсі, бачыў-бы і ведаў, што рабіць.

Але прайшлі, як здавалася Бруку, цэлыя гады, пакуль яна скончылася. Ніякіх зьменаў ня прынёс дзень. Усё было так сама ціха, спакойна і нідзе ані съледу чалавека. Толькі сам Брук меў інакшы выгляд. Значна схудзелы, з чырвонымі вачымі і нейкім дзікім позіркам, ды дужа белых валасоў на галаве і барадзе.

Што было рабіць? Перш за ўсё трэба пашукаць чаго паесці, бо ўсе харчы засталіся на катэры. Але як пакінуць кулямет? Яны-ж пільнуюць! Апрача таго, трэба было і адпачыць, бо столькі часу ён ня спаў, але і гэта небяспечна.

Пакуль ён разважаў, прагучэў стрэл і над галавой празьвінела куля...

Гэтага толькі не хапала! Брук прыхіліўся да зямлі і пачаў сачыць. Нідзе нікога!..



Ён ужо забыўся і на голад і на сон. Значыцца, цяпер увесь дзень прыдзеца съцерагчыся. Значыцца, гэтыя людаеды ня толькі забралі катэр і таварышоў, але неяк наўчыліся карыстацца стрэльбай. Гэта ўжо зусім дрэнна. Ці пратрымаецца ён да таго часу, пакуль прыдзе Скотт? Калі нічога ня здарылася, яны могуць прысьці праз 4—5 дзён. Як вытрымаць, ня спаўшы і ня еўшы? Але, кажуць, такія здарэньні бывалі. Добра яшчэ, што ён мог спусьціцца да ракі напіцца.

Ён і цяпер пачаў спускацца, але ледзь толькі ўстаў, як зноў пачалі страляць.

Ён павінен быў спыніцца. Але смага так дапякае!.. Урэшце і ня вытрымаў.

— Што гэта са мной здарылася?—сказаў ён сам сабе:—Ці-ж гэта такая нязвычайная рэч,—кулі? Ці-ж гэта першы раз?

І ён съмела пайшоў уніз. Пачаліся рэдкія стрэлы, але ён ужо не зварачваў на іх увагі. Напіўся. Потым заўважыў на беразе нейкія аб'едкі ад іх ранейшай яды і з прагаю накінаўся на іх.

Вярнуўшыся наверх, пастроляў крыху ў той бок, адкуль яму здавалася, былі стрэлы. Трохі супакоіўся і адчуў, што зараз зас্তне.

Але як быць? З аднаго боку—немагчыма-ж пражыць столькі бяз сну, а другога—яго-ж возьмуць тады голымі рукамі.

„Лепш памерці ад кулі, чым так трапіць ім у руکі“, падумаў ён, сеў так, каб відаць было, што ён сядзіць, ня сьпіць і пачаў драмаць.

Ён меркаваў, што такім чынам яны будуць лічыць, што ён сядзіць і пільнуе.

„Дзе там гэтым дзікуном трапіць, калі яны першы раз у сваім жыцьці ўжываюць стрэльбу”,—супакоіў ён сам сябе і адразу заснуў.

Але праз некаторы час ён пачуў, што нехта яго штырхануў у плячо. Ускочыў, азірнуўся—здаецца, нікога німа. Паглядзеў на плячо, на руку—кроў. Паранілі!

Плячо пачало балець. Відаць, куля закранула костку. Кроў лілася цурком.

Доўга ён важдаўся, каб як-небудзь аднай рукой і ротам перавязаць рану.

Неяк перавязаў, але кепска; кроў пайшла цішэй, але на зусім ня спынілася.

Цяпер ён ужо ўбачыў, што нічога ня будзе, што прыдзеца загінуць, і не ад раны, а ад слабасці наогул. Добра было-б самому зрабіць сабе съмерць, але з кулямёту кулі сабе ў лоб ня пусьціш.

Тымчасам набліжалася ноч, трэцяя страшная ноч...

Пры аднай думцы аб ёй Брук адчуваў, што апошняя сілы пакідаюць яго. Зноў сядзець аднаму на ўзгорку, нічога ня бачыць і разам з тым ведаць, што побач у цемры сочаць за табой сотні вачэй, дабіраюцца да цябе, каб зьесьці...

Як толькі пачало цямнецца, Брук ужо пачаў увесь дрыжаць, як ад марозу; зубы яго так ляскаталі, што ён некалькі разоў стрымліваў іх рукой. Напружанасьць была такая, што яму здавалася, нібы ён бачыць і чуе на некалькі кілёмэтраў навакол, хоць сапраўды нічога ня было відаць нават за некалькі кроکаў.

А ў гэтай цемры яны, людаеды... Шмат іх... і, мабыць, блізка, блізка...

Зараз скопяць... зъядуць... Будуць смажыць...

І, заплюшчыўши вочы, пачаў ён сваёй аднай рукой страляць так, нібы тут ваявала цэлае войска.

І вось ён выстральнуў свой апошні патрон...

Зноў упала каля яго страла, але ён маўчаў...

Потым пачуўся на ўзгорку нейкі съпеў, потым дзікі рогат...

Тады падышлі папуасы і спакойна забралі страціўшага разум містэра Брука...





## VII

Эўкаліпты лес.—Пальмавы ліст.—Сярод гораў.—Конь знойдзены.—Небясьпечная съцежка.—Няшчасны выпадак.

Чунг-Лі адразу здагадаўся, што яго падазраюць. Файлу не адыходзіў ад яго ні на крок, сачыў за кожным яго рухам. З якой прыемнасцю Чунг-Лі задушыў-бы гэтага праклятага зрадніка сваімі ўласнымі рукамі, бяз ніякай зброй!

На ноч спыніліся ў эўкаліптовым лесе. Высокія дрэвы, некаторыя да 150 мэтраў вышыні, з срэбным лісьцем, расылі на значнай адлегласці адно ад другога. Зямля была сухая і пакрытая зялёной травой. Здавалася, што гэта быў нейкі зачарованы лес, сярод лета пакрыты шэршанню. Але больш за ўсё быў прыемны смольны пах, які вылучае эўкаліптавае лісьце. Недарма ў Эўропе гэтая смала ідзе на дарагія парфумы і нават на лекі.

Пэставілі двух вартаўнікоў, якія павінны былі зъмяняцца праз кожныя дзьве гадзіны. З дзесяці чалавек былі звольнены ад варты толькі двое Скотт і Чунг-Лі.

— Пасьля начальніка першы чалавек — Чунг-Лі, бо ад яго залежыць уся наша справа,— жартаваў Кандаракі, але Чунг-Лі добра разумеў, што ўсё гэта значыць.

Ён заўважыў, што з вартавымі аб нечым шапталіся, пасьля чаго адзін з іх, быццам незнарок,abraў сабе месца якраз там, дзе ляжаў Чунг-Лі. Зразумела, што і Файлу паклаўся ля яго.

Ноч прыйшла спакойна.

— Не спадзяваўся я на гэта,—казаў назаўтра Скотт:— Можа весткі, аб пакараньні гэтых Какаду дайшлі сюды, таму ніхто больш і не адважваецца нападаць?

— Можа быць,—сказаў боцман:— але бальш пэўна, што блізка няма вёскі, і нас не заўважылі.

— Ці тут блізка жывуць папуасы?— запытаўся Скотт у Чунг-Лі:— Ты-ж павінен ведаць.

— На гэтым самым месцы я ня быў,—адказаў Чунг-Лі:— але можна сказаць, што сялібы бываюць толькі там, дзе вада, рака ці крыніца, а тут пакуль што ня відаць вады. Апрача таго, наогул сярэдзінныя горы не заселеныя.

Выходзячы з лесу, Чунг-Лі заўважыў на эўкаліптавым дрэве прышпіленую пальмавую лісьціну. Ён азірнуўся, каб ніхто ня ўгледзіў, узяў лісьціну і пачаў разглядзець яе, але ў гэты момант з-за яго пляча высунулася рука Файлу і вырвала ліст.

— Што, весткі атрымаў?—сказаў ён, злосна ўхмыляючыся.

Чунг-Лі ўздрыгнуўся, але зараз-же спакойна сказаў:

— Што ты? З разуму зышоў, ці што?

Файлу паказаў лісьціну містэру Скотту.

— Вось гэта было прышпілена на дрэве,—сказаў ён:— Чунг-Лі зьняў і пачаў разглядаць. Мне здаецца, гэта зроблена наўмысьлья; мусіць, гэта ёсьць ліст да яго.

Маланка бліснула з вачэй Скотта.

— Дурны!—зьвярнуўся ён да Чунг-Лі:— Ці ты ня ведаеш, што калі з намі што здарыцца, ты першы памрэш?

— Усё гэта я добра ведаю, — спакойна адказаў Чунг-Лі:— Ведаю яшчэ, што мне з вамі лепш варочацца назад, як аднаму, але гэты шалёны сабака гатоў на выдумляць нямаведама чаго, каб толькі нарабіць шкоды.

Файлу і Чунг-Лі зірнулі адзін аднаму ў вочы і абодва зразумелі, што адзін з іх павінен загубіць другога.


Скотт і Кандаракі пачалі разглядаць лісьціну. Нічога, здаецца, на ёй ня было. У адным кутку нібыта быў прарваны нейкі спэцыяльны кручок, але побач былі і другія дзіркі, зусім ужо выпадковыя, бо лісьціна была нясьвежая.

Паглядзелі адзін на аднаго, потым на Чунг-Лі, ня ведаючы, што думаць.

— Чаму ты зьняў гэтую лісьціну?— запытаўся Скотт. Чунг-Лі паціскаў плячмі.

— Ну, як вам сказаць?— адказаў ён:— Запытайцесь тады, чаму ён, ідучы міма куста, узяў ды адламаў галінку. і вы самі раз трymалі ў руках нейкі лісьцік.

Што можна было сказаць супроць гэтага?



— Ну, памятай-жа,—сказаў Скотт:—мы будзем за табой наглядаць кожную хвіліну, сачыць за кожным тваім крокам.

— Калі ласка,—абыякім тонам адказаў Чунг-Лі:—Мне ўсё роўна.

— Дзіўная рэч,—казаў Кандаракі Скотту, калі яны адышліся далей:— Збоку гледзячы, здаецца, няма ані валасінкі, за якую можна было-б прычапіцца да яго, але наогул усё-ж такі ствараеца такое ўражанье, нібы ён нешта замысліў.

— Я галоўным чынам абапіраюся на тое, што ня бачу аніякага сэнсу ў tym, каб яму рабіць нам перашкоды,—сказаў Скотт.

— Паглядзім,—прамовіў Кандаракі.

За лесам ужо пачыналіся прадгор'і. Мяццовасць, узвышша за ўзвышшам, паступова павышалася і канчалася горамі вышынёю каля трох кілёмэтраў. Гэтыя горы, як яно звычайна заўсёды бывае, здаваліся так блізка, нібы іх можна было дасягнуць праз некалькі гадзін, але сапраўды на гэта патрэбна было ня меней двух дзён.

— Вунь налева ад тэй гары і ёсьць тое месца, куды нам трэба ісьці,—паказаў рукой Чунг-Лі.

І ўсім зрабілася неяк лягчэй на сэрцы, калі яны, нарэшце, убачылі канец сваёй дарогі.

Праз некалькі гадзін падарожнікі ўжо былі сярод гор. З усіх бакоў уздымаліся яны адна над аднэй, то паката, то съянай. Кругавід звузіўся, ня відаць было нават і галоўных вялікіх гор. Кожны момант падарожнікі знаходзіліся быццам у яме, з якой, здаецца, і выйсьця ніякага ня было.

Але праз некаторы час выхад знаходзіўся, яны ўважодзілі ў другую даліну, і зноў здавалася, што яны зачынены з усіх бакоў. Голыя скалы прымалі розны выгляд,

то ўздымаліся, як вежы, то стаялі, як слупы, то сядзелі,  
як шапка грыба на тонкай ножцы, і, здавалася, вось-вось-  
зваляцца на галаву; у іншых-жа мясцох, здаецца, прыля-  
піліся збоку, і трэба было толькі дзіву давацца, як гэта  
яны віселі.

Часта, асабліва ў ніжэйшых мясцох, трапляліся скалы,  
зарослыя хмызьняком і нават дрэвамі. Часам такое  
дрэва вылазіла з боку,  
са шчыліны, і трымалася  
нібы ў паветры. І зноў  
прыходзілася дзівіцца, як  
гэта яны маглі пускаць  
свае карэнъні ў голыя  
каменьні.

Спачатку падарожнікі  
ішлі па шырокай даліне.  
Пасярэдзіне была рака,  
якая бурна білася паміж  
раскіданых каменьняў,  
па берагох—багатая рась-  
ліннасьць.

У адным месцы Фай-  
лу раптам схіліўся да зямлі, да чагосьці прыгледзеўся  
і зычна закрычаў:

— Сюды! Сюды!

Усе кінуліся да яго і ўбачылі на зямлі выразны сълед...  
каня,—нават падкованага.

— Зноў коњ!—зъдзіўся Скотт.

— І на гэты раз ужо наперадзе,—зазначыў Кандаракі.

Зноў пачалася гаворка аб гэтым таемным кані. Зноў  
пачаліся розныя дапушчэнъні.

Толькі Файлу заместа конскага съледу пільна прыгля-  
даўся да Чунг-Лі. Той азірнуўся, вочы іх сустрэліся,



і, здавалася, бяз ніякіх слоў яны зразумелі адзін аднаго...

— Значыцца, гэты чалавек, ці два,—бо раз, здаецца, мы бачылі двух,—ужо тут,—сказаў Скотт:—Няўжо ж яны ўвесь час за намі сочаць? Але ж да гэтага часу нічога дрэннага нам не зрабілі.

— Хацеў-бы я паглядзець,—зауважыў боцман,—як гэта адзін ці два чалавекі паспрабавалі-б нам што-небудзь зрабіць.

— І то праўда,—згадзіўся Скотт.

Хутка зауважылі, што съяды пайшлі ў бакавую далінку. Сказаў аб гэтым Скотту,

— А нам як трэба ісьці?—запытаўся ён у Чунг-Лі.

— Проста,—адказаў той.

— А я думаю,—умяшаўся Файлу:—мы нічога ня страцім, калі заглянема ўбок. Далёка ісьці ня прыдзецца, бо ня дужа тут свабодных месцаў.

— Я таксама лічу, што трэба, нарэшце, высьветліць гэтую таемную гісторыю,—падтрымаў Кандаракі.

— Спрабуем,—згадзіўся Скотт,—толькі не надоўга. Ня варта траціць часу на іх, калі яны нас не чапаюць.

Пашлі. Наперадзе сіпаі з нарыхтованымі стрэльбамі ў руках, за імі Скотт і боцман, далей Чунг-Лі, а ля яго з аднаго боку Файлу, а з другога—Кандаракі з рэволвэрамі ў руках.

Чунг-Лі стараўся надаць сабе самы бясклопатны выгляд, але сэрца яго білася так, што ён нават баяўся, каб не пачулі суседзі.

Зрабіўшы некалькі заваротаў, яны сапраўды ўбачылі спутанага каня, які спакойна пасьвіўся сабе на зялёным лужку.

Съмешна было глядзець, як 10 чалавек, са стрэльбамі рэволвэрамі, бомбамі; азіраючыся ва ўсе бакі, падкрад-

валіся да каня, пібы да нейкага нязвычайнага страшыдла.

Конь падняў галаву, зъдзіўлена паглядзеў на войска і троха адскочыў у бок. Падарожнікі атачылі яго, пакраталі, — звычайны конь і больш нічога. Больш нідзе нікога ня было.

Паглядзелі адзін на аднаго і — рассьмеляліся.

— Што за чорт такі! — ускрыкнуў боцман: — Што ж цяпер будзем рабіць з ім?

— Мусіць нічога, — сказаў Скотт: — Узяць з сабой ня можам, бо самім прыдзеца лазіць па скалах. Застацца або пакінуць каго пільнаваць — ня варта. Усё роўна, калі гаспадар не захоча паказацца, дык і не пакажацца.

І сапраўды, нічога іншага не заставалася рабіць. Падзвіліся, пагаварылі і пайшлі назад.

Даліна паступова пачала звужацца. Горы набліжаліся з абодвух бакоў і рабіліся ўсё больш і больш стромкімі. Вось яны ўжо зусім съціснулі раку, якая пачала біцца, як шалёны конь.

Берагі зьніклі, і ўжо нельга было ісьці наперад.

Скотт азірнуўся на Чунг-Лі.

— Ну, што цяпер будзем рабіць? — запытаўся ён.

— Тут павінна быць съцежка, — сказаў Чунг-Лі, азіраючыся, і паказаў на адно месца, дзе па каменьнях як-ні-як можна было падняцца ўверх, а там далей, здавалася, можна было прайсці па беразе.


— Ну, вядзі — сказаў Скотт.

— Пачакайце, пачакайце! — крыкнуў Файлу і выразна паглядзеў на Скотта: — Мне здаецца, лепш было б, каб наперадзе ішоў хто-небудзь другі, а Чунг-Лі за ім.

Скотт зразумеў і прапанаваў Файлу, але той сказаў, што і гэта нядобра. Тады наперадзе пайшоў Ханубі, за

ім Чунг-Лі, а за ім ужо Файлу. Далей Скотт, Кандаракі і рэшта атраду.

— Трэба адзначыць, што Файлу добра разъмеркаў,— ціха сказаў Кандаракі Скотту.



— Занадта добра,—адказаў Скотт:—Калі раней ён ня ўцёк, дык тут няма чаго і думаць.

— Пабачым, — зноў сказаў Кандаракі.

З вялікай цяжкасцю ўзльзьлі яны наверх і пайшли па рабры скалы. З левага боку таксама стромка ўздымалася гарра, з правага яна абрывалася ў бяздоньне. Ісьці можна было толькі па вузенькай съежачцы, шырынёю з крок, а часам і меней. Рака шумела дзесяці далёка ўнізе. Адзін толькі няудалы рух,—і чалавек паляцеўбы ўніз, дзе ад яго нічога не засталося-б.

Так яны ляпіліся з гадзіну. Ніхто не сказаў аніводнага слова. Кожны быў заняты толькі тым, каб цвёрда і правільна пастанавіць нагу. Съежка-ж

тым часам блыталася, круцілася, то адыходзіла ад берагу, то зноў набліжалася. У некоторых мясцох з бяздоньня вытыркаліся верхавінкі кустоў. Відаць, бок быў заросшы.

І вось прагучэў жудасны, нечалавечы крык! Чунг-Лі сълізгануўся, узмахнуў рукамі і паляцеў уніз. Зачапіўся

за куст, абарваўся, зноў зачапіўся; шолах рабіўся ўсё цішэй і цішэй,— і ўрэшце усё съціхла...

Падарожнікі стаялі, як скамянеція. Гэты прадсъмертны крык заледзяніў іх сэрца; яны баяліся паварушыцца.

Але не пасьпелі яшчэ яны апамятацца, як Файлу неяк злосна зароў і... таксама паляцеў у бяздоўне. Зноў затрашталі кусты і зноў усё съціхла, толькі гул ракі даносіўся аднекуль, як з пустой бочкі.

— Гэта-ж... можна разум страціць ад такой жудасьці,— прамовіў Скотт дрыжачым голасам.


Ніхто нічога не адказаў; усе стаялі моўчкі, з пабялеўшымі тварамі. Потым асьцярожна схіліліся, глянулі ўніз: съцяна ішла праста ўніз, са шчылін расло шмат кустоў, ніякага дна ня было відаць, толькі чутно было, як дзесьці далёкадалёка ўнізе грукатала рака.

— Што-ж цяпер будзем рабіць?—прамовіў Кандаракі.

— Чунг-Лі казаў, што там далей гэта рака прымае некалькі прытокаў,—сказаў Скотт,—ля гэтых прытокаў нам і трэба шукаць. Цяпер ужо мы самі знайдзем гэтае месца. Але якое жудаснае здарэньне!..

І яны ціха і асьцярожна папаўзьлі далей.





### VIII

Хунь-Чжы і Качу.—Як яны тут апынуліся.—Мёртвы хоча загубіць жывога.—Просты канец таемнай гісторыі.

У гэты самы дзень, на некалькі гадзін раней, па тэтай-жа самай даліне праходзілі двое людзей і вялі ў паваду каня.

Адзін з людзей быў чорны, звычайны папуас, высокага росту, дужы. Толькі ён ня меў усіх тых прыкрас, якія носяць дзікуны. Другі быў маленъкі жоўты чалавечак, жывы, рухавы, вяртлявы. За плячыма ў яго была стрэльба.

— Ну, паглядзі, Хунь-Чжы, у сваю паперку,—сказаў чорны,—што там сказана?

Хунь-Чжы вынуў паперку, тую, якую напісаў Чунг-Лі тады на катэры, і стаў разглядаць.

— Вось тут сказана,—пачаў ён,—што даліна зусім звузіца...

— Вось ужо і пачынаецца, а там далей, здаецца, і прайсьці нельга,—паказаў рукою Качу.

— Потым, — разъбіраў Хунь-Чжы, — трэба падняцца налева ўверх і там абыйсьці па вузенькай съцежачцы.

— Ну, гэта мы потым разъбярэм,—сказаў ён, хаваючы паперку,—а цяпер трэба будзе схаваць каня, бо далей з ім не прайсьці.

І яны завялі яго ў ту ю далінку, якую мы ўжо ведаем.

Потым пайшлі далей: дайшлі да таго месца, дзе трэба было падыматца, папаўзьлі па таму самаму краю, дзе потым зваліліся Чунг-Лі і Файлу, і праз некаторы час зноў спусьціліся ўніз да ракі.

Тут ужо быў бераг, па якому можна было ісьці.

Хунь-Чжы зноў паглядзеў у паперку.

— Цяпер,—сказаў ён,—трэба адыйсьціся крыху назад, да таго месца, дзе бакі зарасьлі кустамі і дзе над галавой будзе выступ. Там, кажа, ці чакаць яго, ці ён будзе чакаць, калі раней прыдзе.

Хутка яны сапраўды ўбачылі, што съцяна з правага боку была больш заросшая, і пасярэдзіне вытыркаўся выступ нібы балькон, а далей съцяна зноў уздымалася ўверх, дзе ўжо ледзь значна віднелася блакітная істужка неба.

Яны прыселі пад гэтymі скаламі, як пад страхой, дасталі з торбы смажанага казуаравага мяса, закусілі, напіліся з ракі, якая тут-жа шумела ля ног.

— Значыцца, сёньня яны павінны быць тутака,—пачаў Качу:—але чаго нам трэба было цягнуцца аж сюды? Ці-ж да гэтага ніяк нельга было вызваліць Чунг-Лі?

— Не забывайся, што яго пільнуюць так, што ён і кроку ступіць ня можа, асабліва гэты пракляты Файлу, за якім я гатоў гнацца аж да самага пекла, каб толькі зьнішчыць яго.

— І я таксама,—дадаў Качу, бліснуўшы вачыма.

— Але самае галоўнае,—казаў далай Хунь-Чжы,—аб чым казаў і сам Чунг-Лі, гэта тое, што нам і бяз гэтага трэба было наведацца сюды. Ён-жа ж тут ведае, дзе можна знайсьці золата. Ад гэтага адмаўляцца нам ня варта.

Пакуль яны тут чакаюць ды гутараць, мы азнаёмімся, што было з імі да гэтага часу.

Уцёкшы з плянтацыі, Хунь-Чжы і Качу пайшлі спачатку ўздоўж берагу мора і праз дзень падышлі да другой суседній станцыі.

Ім трэба было здабыць чаго-небудзь спажыўнага. Туляючыся навакол станцыі, яны ўбачылі там некалькі коняў, і ім прышла да галавы думка ўкрасыці каня.

Дзеля таго, што папуасы ня ведаюць коняй і нават баяцца іх, ніхто з далёкіх на іх ня квапіцца, а з бліжэй-шых няма каму было красыці, бо з такой рэччу, як конь, тут схавацца было таксама трудна, як у нас, напрыклад, са сланём.

Усё гэта спрыяла нашым уцекачом выканаць свой плян.

І вось яны са сваім крадзеным канём накіраваліся ўнутр краіны. Хунь-Чжы меў намер дабрацца да голяндзкай часткі Новай Гвінэі, далей ад ангельцаў, а там ужо глядзець, што будзе.

Для Качу было ўсё роўна, куды ні йсьці, і ён не разлучаўся з Хунь-Чжы.

Горш за ўсё было здабываць сабе харчы, бо сябры, апрача нажа, ня мелі анікай зброі. Але тут дапамог конь. Яны ганяліся за казуарам, пакуль той ня зморыцца, і дабівалі яго дубінай. Таксама палявалі і на кэнгураў.

Калі-ж яны сустракаліся з дзікунамі, дык тут была другая бяды: папуасы так палохаліся нязвычайнага звера, што ўцякалі са ўсіх ног, і пры ўсім жаданьні нельга было ўвайсьці з імі ў зносіны.

Праз некалькі дзён наблізіліся яны да ракі Фляй тут пачулі, што па рацэ тарахціць мотор. Зразумела, што гэта маглі быць толькі белая.

Але хто? Чаму? Ці ня Скотт паслаў за імі ўдагон? Схаваўшы каня, яны падпільнавалі катэр і пазналі ня толькі сваіх гаспадароў і іх слуг, але і Чунг-Лі!

Хунь-Чжы нават вачом сваім ня верыў. Якім чынам? Адкуль? Куды?

З того часу яны сталі сачыць, каб як-небудзь увайсьці ў зносіны з Чунг-Лі. Прайшло некалькі дзён, пакуль гэта ім удалося.

Будучы раз наперадзе,—а гэта яны маглі лёгка зрабіць, бо ехалі напрасьцень,—яны зауважылі на рацэ выспу і падлічылі, што катэр будзе тут увечары і напэўна прыстане, каб пераначаваць.

Так яно і адбылося.

Хунь-Чжы застаўся з канём, а Качу перабраўся на выспу і скаваўся на дрэве. Уначы ён спусьціўся да Чунг-Лі і перагаварыў з ім. Тут яны ўмовіліся, што рабіць далей. Тут Качу і стрэльбу атрымаў.

Значыцца, Файлу не памыляўся, калі казаў пра цень...

Пасьля таго абодва таварышы ўвесь час ішлі ззаду, пакуль не атрымалі ад Чунг-Лі ліст, які ён прышпіліў да дрэва. Такім-жа способам яны далі яму „адказ“, ад якога ледзь не страслася бяды.

Аднаго кітайскага знака на лісце было досыць, каб Чунг-Лі мог зразумець, што ўсё ідзе добра.

І вось цяпер яны чакалі самаго Чунг-Лі, які, відаць, спадзяваўся тут уцячы.

— Нядобра так сядзець і чакаць,—казаў Качу:—Можа ён сам ня здолее вырвацца; можа яму патрэбна будзе дапамога?

— І я сам так думаю,—сказаў Хунь-Чжы,—але, мабыць, ён лепш ведае, што і як трэба рабіць.

У гэтых момант над іх галавой пачуліся нейкія крыкі.

Яны ўскочылі, быццам іх зъмяя ўкусіла, і паднялі галовы ўверх.

На пляцку, сашчапіўшыся, качаліся два чалавекі. Адразу відаць было, што барацьба ідзе на съмерць. Адзін быў вялікшы і дужэйшы, але другі відаць, спрытнейшы.

Сябры адразу пазналі Чунг-Лі і Файлу.

Хунь-Чжы ўхапіўся за стрэльбу, але няма чаго было і думачь трапіць якраз у Файлу: яны круціліся і мяняліся месцамі кожны момант. Ужо некалькі разоў Файлу быў наверсе, але кожны раз спрытны Чунг-Лі выкручваўся.

І разам з гэтым абодва няўхільна пасоўваліся да краю... Кожны момант яны абодва маглі паляцець у бяздоньне...

Хунь-Чжы ўсё цэліўся, а Качу тымчасам пробаваў узьлесьці наверх. Але не пасьпей ён прыстасавацца, як ахнуў ад новага зъявішча.

Чунг-Лі лежачы пад сподам, неяк пасьпей ухапіцца рукамі за куст, і, напружыўши ўсе сілы, так штурхануў Файлу нагамі, што той паляцеў уніз, але затрымаўся за нагу Чунг-Лі.


Настаў самы жудасны момант. Файлу хістаўся ў паветры, стараючыся абаперціся дзе-небудзь нагамі; Чунг-Лі біў яго другою нагою, але дарэмна. Абодва яны трymаліся толькі за невялічкі куст, які ўжо пачынаў трашчаць.

Усё гэта адбылося значна хутчэй, як мы тутака апісваем.

— Трымайся, Чунг-Лі,—мы тут!—крыкнуў Хунь-Чжы і стрэльнуў.

Файлу задрыгаў нагамі, але не выпускаў з рук нагі Чунг-Лі. Відаць, што куля толькі параніла яго.

Раздаўся другі стрэл. Файлу зароў дзікім голасам, амаль што перастаў варушыцца, але нагі ўсё ж такі не выпускаў з рук. Куст тым часам яшчэ больш пачаў трашчаць.



Абодва яны трymаліся толькі за невялічкі куст, які ўжо пачынаў трашчаць.

Мэгло здарыцца нешта зусім недарэчнае: мёртвы мог загубіць жывога!

Новы стрэл,—і тады толькі пальцы пачалі расшчапляцца. Яшчэ раз штырхануў нагой Чунг-Лі,—і Файлу, як мех, грукнуўся ўніз.

— Вось дзе знайшоў съмерць сабака!—злосна і радасна сказаў Хунь-Чжы і штырхануў труп нагою.

— Ці зможаш зълезьці?—крыкнуў Качу да Чунг-Лі.

— Магу, зараз,—адказаў той зъверху ледзь чутным голасам.

З вялікай труднасцю зълез Чунг-Лі. Увесь ён быў абшарпаны; кроў была на твары, на руках, на грудзёх і съпіне, але ніякага значнага калецства, на шчасьце, ня было. Калі ён памыўся і асьвяжыўся ў халоднай вадзе, тады ўжо зусім зрабіўся бадзёрым.

— Як жа-ж усё гэта здарылася?—перш за ўсё запыталіся яго.

— Калі я раней блукаўся ў гэтых мясцох,—пачаў рассказваць Чунг-Лі,—мне раз здарылася спусьціца ўніз у гэтым самым месцы. Паміж іншым, тут я знайшоў і самы вялікі кавалак золата. Ну дык вось, калі я вам пісаў ліст, я і прыпомніў гэта месца. Пасля таго, як мяне сталі асабліва пільнаваць, я ўбачыў, што ўцячы будзе нялёгка, бадай што немагчыма, асабліва дзякуючы гэтаму сабаку,—штырхануў ён нагой мерцвяка,—тады я надумаўся ўцячы тут. І вось, калі мы шлі па съцежцы, я нібы зьнянацку, з дзікім прадсъмертным крыкам зваліўся ў бяздоныне. Паступова трymаючыся за кусты, я спусьціўся уніз і ўжо зъбіраўся быў спакойна злазіць далей, як бачу—ляціць за мной гэты падлюга. Ён, пракляты, съдзяміў, што гэта было наўмысьля і нават рызыкнуў сваім жыцьцём, каб толькі перашкодзіць мне.

— І добра зрабіў,—дадаў Хунь-Чжы:—прынамсі нам ня трэба цяпер клапаціца, каб знішчыць гэтага гада. Сабаку сабачая съмерць.

— Але застаюцца яшчэ другія,—многазначна сказаў Качу.

— Праўда, ёсьць яшчэ Брук, якога таксама трэба было-б зьнішчыць,—сказаў Чунг-Лі,—але яго тут няма: ён застаўся абараняць катэр.

— Я гатоў ісьці на канец съвету,—ускрыкнуў Хунь-Чжы—каб толькі забіць зьвера! Ён нават горш за Файлу.

— Праўда,—згадзіўся Чунг-Лі:—я таксама хацеў-бы, але ён далёка.

— І гэтых добра было-б перастраляць,—зноў сказаў Качу. Чунг-Лі зас্মяяўся.

— Ты відаць гатоў усіх перастраляць,—сказаў ён,—але можа здарыцца, што і цябе падстрэляць.

— Ну, цяпер, тут дзе-небудзь з-за камня, ці з вышыні лёгка было-б застрэліць каго-небудзь з іх,—ня спыняўся Качу.

— Не, брат, гэта не гадзіцца,—сказаў Чунг-Лі:—Ня гожа нам гэтым займацца. Усіх нялюбых людзей не перастраляеш. Ды і карысьці з гэтага ня будзе: усё роўна знайдуцца другія такія самыя. Досыць будзе, калі нам удасца зьнішчыць самых шкодных.

Але Качу ніяк не хацеў гэтага зразумець. Так лёгка, праста і, галоўнае, бескаранна можна было застрэліць некалькі ворагаў, а тут чагосьці шкадуюць іх!

Хунь-Чжы таксама згаджаўся з братам.

— Я ад усяго сэрца жадаю ім усім загінуць тут,—казаў ён,—але займацца гэтым ня хочу. І нядобра, і ня варта.

Дзень тымчасам кончыўся. Праўда, там наверсе было яшчэ съветла, верхавіны гор яшчэ зъязлі на сонцы, але тут унізе быў ужо змрок. І ўдзень і ўночы аднолькава

ціха і бязълюдна было тут; толькі рака бязупынна шумела ў цішыні.


— Трэба кінуць гэтую падлу, каб не съмярдзела,— сказаў Качу, узяў за ногі Файлу, і павалок яго ў раку.

Мярцвяк паскакаў па бурных хвалях, як жывы, стукнуўся некалькі разоў аб каменьні— і зьнік.

Недалёка знайшлі яны прытульны куток пад скалою і спакойна пераначавалі.

Назаўтра Чунг-Лі павёў іх шукаць золата ў другое месца.





## IX

Залатая трасца.—Жывы мярцвяк.—Небясьпека для аўторытэту  
Ангельшчны.—Уцекачы ў пастцы.—Таемнае зынікненне.—  
Каму радасьць—каму гора.

Экспэдыцыя Скотта начавала за некалькі кілёмэтраў вышэй па рацэ. Зранку яна таксама выправілася шукаць золата.

Некалькі разоў яны рабілі спробу пяску. Бralі некалькі жменяў, прамывалі і прыглядаліся, ці няма якіх-небудь адзнакаў золата. Пасля некалькіх разоў яны, нарэшце, зауважылі некалькі жоўтых макавінак.

Гата съведчыла, што ў гэтых мясцох сапраўды ёсьць золата. Але каб здабыць яго, трэба было-б організаваць тут цэлае прадпрыемства, сталае, з сотнямі рабочых, з машынамі, якія-б прамывалі сотні тон пяску ў дзень. Так яно звычайна і робіцца ўсюды, і калі тона пяску дае 5-6 грам золата, прадпрыемства лічыцца прыбытовым.

Але побач з гэтым сустракаюцца самародкі, кавалкі чыстага золата, вагаю часам па некалькі сот грам, нават да восьмі кілёграмаў.

Вось за гэтымі самародкамі і гоняцца людзі, як шалёныя.

Ледзь толькі разълятуцца чуткі, што ў якой-небудзь мясцовасці знайшлі самародкі, дык туды пачынаюць зьбірацца людзі, часам з усіх канцоў сьвету. Траціца апошнюю сваю маёмасць, навыперадкі пруць адзін за адным, каб толькі першаму зъявіцца ў такі куток, дзе яшчэ ніхто ня быў.

Колькі сварак, забойстваў і ўсялякіх злачынстваў звычайна адбываецца ў такіх „залатых старонках“! Усяму сьвету знаёмая так званая „златая трасца“, прага да лёгкага багацця. І сапраўды, гэта пачуцьцё падобна да хваробы. Той, хто захварэў гэтаю залатую трасцю, ня сьпіць, ня есьць, усё на сьвеке забывае, усё афяруе, траціць съядомасць, і толькі думае аб адным, як-бы знайсьці вялізны самародак.

І гэтая хварoba распаўсяджаецца ня горш за другія хваробы. Якому-небудзь шчасліўцу паshanцевала знайсьці такі самародак. Слава аб ім разносіцца далёка навокал. Усе аб гэтым ведаюць, усе яго бачаць і кожны думает: а чаму-ж і мне ня можа паshanцеваць? І пачынаецца гэтая златая трасца.

Сотні, тысячи людзей кідаюцца шукаць,—і вось сярод гэтих тысяч зноў аднаму паshanцевала. Зноў слава ідзе, зноў усе бачаць толькі яго, і ізноў тысячи людзей бягуть.

А аб тых тысячах, якім ня ўдалася знайсьці, ніхто і ня думае, ніхто іх ня лічыць.

Ёсьць такія дзівакі, якія дзесяткі год, амаль што ня ўсё сваё жыцьцё шукаюць самародкі, і ўсё спадзяюцца знайсьці.

Так праславіліся на ўесь сьвет Аўстралія, Паўднёвая Афрыка, Каліфорнія і Аляска (мясцовасць Клендак) у Амэрыцы і часткай наш Сібір.

Зусім нядаўна гэтая жоўтая трасца зъявілася ў нас па р. Амуры і прынесла шмат шкоды насельніцтву. Шмат „захварэўшых“ людзей страцілі, што мелі.

Зразумела, што ў такіх выпадках больш за ўсіх,— можна сказаць, выключна,— можа спадзявацца на посьпех толькі той, хто першы зъявіўся ў невядомы куток.

І вось з гэтага боку нашыя падарожнікі мелі шчасьце. Ня лічачы Чунг-Лі, які, зразумела, ня мог усё дасьледваць, у гэтых мясцох яшчэ ніхто ня быў. Значыцца, можна было спадзявацца на самародкі.

Скотт яшчэ раней папярэдзіў сваіх таварышоў, дзеля чаго яны едуць; растлумачыў, што большую частку павінен будзе ён атрымаць, бо абсталяванье экспедыцыі каштуе гроши, што без яго яны ўсё роўна не маглі бы паехаць, але наогул кожны атрымае ў залежнасці ад сваёй здабычы.

Зярняткі золата, якія яны ўбачылі, як мікробы, заразілі ўсіх залатою трасцаю. Усім здавалася, што вось з'явилося яны знайдуць шмат золата. Пры гэтым кожны думаў яшчэ, што ён схавае для сябе асабіста добры кавалак.

Яны забыліся і аб ежы, бязупынна капаліся ў пяску, і каменьнях.

І вось аднекуль зьверху яны пачулі голас:

— Памажы божа! Ці многа золата ўжо знайшлі?

Усе адразу азірнуліся і бачаць—высока на скале стаіць Чунг-Лі, а за ім выглядаюць яшчэ два нейкіх чалавекі.

— Чунг-Лі?—вырвалася з грудзей.


— Ты жывы?—запытаўся Скотт.

— Лічэце, як хочаць!—съмляючыся, адказаў Чунг-Лі.

— А хто там яшчэ з табой? — зноў спытаўся Скотт.

— Гэта мой брат Хунь-Чжы, а гэта наш сябры Качу, —  
паказаў Чунг-Лі.

— Хто гэта такія? — зъвярнуўся Скот да Кандаракі,  
бо сам ён, зразумела, ня ведаў усіх сваіх рабочых.



— Гэта тыя два рабочыя, якія ўцяклі нядаўна, перад  
нашым ад'ездам, — растлумачыў Кандаракі.

— А Файлу дзе?

— Ён палічыў за лепшае застацца тут назаўсёды.  
Кланяўся вам, — зъдзекваўся Чунг-Лі.

— Ах, падлюгі! — закрычаў Скотт: — вы забілі яго!  
Вы наўмысьля падрыхтавалі ўсю гэтую справу!

І ён ухапіўся за стрэльбу. Але другія яшчэ раней  
началі страляць.

Вядома трое таварышоў добра ведалі, што іх гутарка скончыцца такім чынам, і падрыхтаваліся ў належны момант схавацца за каменьнямі.

— Шкода, што мы маем адну стрэльбу на трох, і нам не хапае куль, а то мы таксама адказалі-б вам!—даляцеў голас Чунг-Лі і ўсе трое зьніклі.

— Злавіць іх! Забіць!—крычаў Скотт, не памятаючы, што кажа.

Але аб гэтым няма чаго было і думаць.

— Да вось яно што?—сказаў Скотт, крыху супакоіўшыся.—Вось дзе сакрэт? І з канём, і з упадам у бяздоныне, і нават з пальмавай лісьцінай і ўсё іншае. Вось як яны нас ашукалі!

— Я-ж казаў, што нешта такое ёсьць,—сказаў Кандаракі.

— Так. Лішні раз павінен пераканацца, што вы заўсёды праўду кажаце. Але-ж вы і самі не маглі сказаць нічога пэўнага,—прамовіў Скотт.

— Я нюхам чую,—адказаў Кандаракі.

Пачалі радзіцца, што далей рабіць. Меліся дзве задачы: або ісьці шукаць гэтых зланаўцаў, каб пакараць іх, або займацца сваёй справай. Кандаракі і ўсе іншыя дэвоздзілі, што ганяцца і знайсьці іх у незнаёмых горах немагчыма. У кожны момент яны з-за якой-небудзь скалы могуць падстрэліць.

Скотт таксама разумеў, што яно так і ёсьць, але адна толькі думка аб tym, што над ім, ангельцам, гаспадаром, пасъмяяліся гэтыя нявольнікі, адна гэтая думка прыводзіла яго ў лютасць. Ад гэтага-ж можа пацярпець аўторытэт ангельскае дзяржавы! Якія-ж гутаркі пойдуць тады сярод усіх гэтых падуладных людзей? Усе павінны ведаць, што анікае злачынства супроць ангельцаў ня можа застасца непакараным. Недарма-ж яны так пакаралі Какаду.

Але як гэта зрабіць, асабліва супроць жаданья ўсіх  
удзельнікаў, з якімі тут усё-ж такі трэба было лічыцца?

Скотт тады пачаў даводзіць, што без Чунг-Лі яны ня  
знойдуць золата. Што хаця-ж і мала надзеі злавіць яго,  
але спрабаваць варта. Для гэтага трэба паслаць двух  
чалавек, каб прасачылі за ім усьлед, а яны самі тымчасам  
могуць тут застацца.

З гэтай прапановай згадзіліся, і паслалі двух сіпаяў.  
Ім трэба было зараз-жа падняцца да таго месца, дзе  
стаялі гэтыя злачынцы, і адтуль пайсьці па іх сълядох.

Сіпай пайшлі. З розных бакоў яны падыходзілі да  
съцяны, каб знайсьці якое-небудзь месца, дзе можна  
было-б узьлезьці.

З вялікімі ўсілкамі, кожны момант рызыкуючы зва-  
ліцца, палезылі яны ўверх. Зьнізу з жахам сачылі за  
кожным іхнім рухам. Вось пярэдні ўжо дабраўся да краю,  
ля таго каменя, дзе стаялі тыя, вось сіпай высунуўся  
напалову.

Але тут перад усімі начало адбывацца нешта зусім  
незразумелае!..

Сіпай, ледзь тримаючыся аднай рукој другою з вялікай  
труднасцю зьняў з плеча стрэльбу і працягнуў яе напе-  
рад. Потым таксама зьняў сумку з патронамі і таксама  
паклаў.

А сам хутчэй назад!..

— Чаго ты? Куды?— запытаўся яго таварыш.

— Злазь хутчэй, потым скажу!— адказаў той, і абодва  
хуценька спусьціліся ўніз.

Ханубі, разьюшаны, першы кінуўся да іх. За ім усе  
іншыя.

— Што? Што гэта значыць?— недаўменна пыталіся  
з усіх бакоў.

А справа была досыць простая.

Як толькі падняўся першы сіпай, ён убачыў перад самим сваім носам рулю стрэльбы, і Чунг-Лі, які сядзеў за каменем, ціха, але выразна прашаптаў:

— Стой! Не варушыся, бо зараз пушчу кулю ў лоб!

Сіпаю нічога не заставалася рабіць, як толькі слухацца.

— Здымай стрэльбу і кладзі яе сюды! — загадаў Чунг-Лі.

Сіпай зьняў. Потым таксама аддаў патроны.

— Цяпер лезь назад і дзякую, што я табе дарую жыцьцё, — сказаў Чунг-Лі, прымаючы зброю.

Як ні было раззлаваўшыся начальства, але, выслушавши апавяданье сіпая, не магло не згадзіцца, што ён быў невінаваты. Ніхто на яго месцы ня мог бы зрабіць інакш.

Ці трэба казаць, як адчувалі сябе Скотт і яго тяварышы?

Героі-ж нашыя наўмысьля не паказваліся і толькі цешыліся, асьцяржна выглядаючы з-за скалы.

Потым усталі, і Чунг-Лі сказаў:

— Дзякуем за стрэльбу, бо яна нам вельмі патрэбна! Жадаем вам знайсьці вагон золата! Бывайце здаровы!

І ўжо на гэты раз зусім пайшлі.

Скотт, які ангелец, ня мог так пакінуць справу. Нездарма ангельцы лічацца самай упартай нацыяй.

— Мы пойдзем за імі! — цвёрда сказаў ён: — Нам лягчэй будзе знайсьці іх, як самародак. А калі знайдзем іх, тады будзем ведаць, дзе золата. Значыцца, нам простая выгода пачаць з іх.

Практыка ўжо паказала ім усім, што ня так лёгка і проста знайсьці золата. Можа ім адным прыдзецца блукацца шмат дзён. А калі знайдуць гэлага Чунг-Лі, тады

прымусяць яго паказаць месца, а потым... потым можна будзе і разьлічыцца з ім.

І яны пайшлі ў той бок, куды накіраваліся трох таварышы.

Атрад перабіраўся праз горы, спускаўся ў даліны, заглядваў у кожную цясьніну, у кожны куток, прыслухоўваўся, выгледжваў праз бінокль. Адначасова не забываліся і пакапацца ў пяску, сярод каменіняў.

Нарэшце, такое цяжкае вандраванье зусім змарыла іх. А паўдня яны прыпыніліся адпацьці і нават заснулі.

Вакол горных верхавін тым часам зъбіраліся хмари. Сонца то хавалася за імі, то зноў выглядала.

Трэба зазначыць, што на горах, асабліва на тых, якія знаходзяцца пад роўнікам, у самыя гарачыя часіны дня заўсёды складаюцца воблакі. Прычына ў тым, што тады зьнізу ўздымаецца шмат пары, якая і ахалоджваецца ўверсе, на горах. Пасля паўдня воблакі яшчэ больш згушчаюцца, і звычайна адбываецца навальніца. Уначы і зранку бывае ясна, але а 10 гадзінне ізноў пачынаюць зьяўляцца воблакі і г. д.

Зразумела, могуць быць дні, нават тыдні, і без дажджу, але агульны закон наглядаецца, асабліва „ўзімку“, якою лічыцца тут дажджысты час году.

Усе яшчэ спалі, калі боцман Старк прачнуўся. І праз некалькі хвілін яго вострыя очы ўбачылі, што наверсе, з боку, прабіраюцца трох чалавекі.

Ён разбудзіў Скотта, потым прачнуўся другія, і ўсе ціханька сталі сачыць за імі.

— Хадзем! — закамандаваў Скотт, і ўсе сталі красыціся ў той бок.

Пакуль яны падняліся ўверх, фігуры зьніклі. Прасьледвалінікі па расхадзіліся ва ўсе бакі і пачалі шукаць. Праз некаторы час Ханубі пачаў рабіць рукамі знакі. Усе ась-

цярожна, бяз шуму, пачалі зъбіраца да яго. Хаваючыся за каменьнямі, глянулі наперад і ўбачылі ўцекачоў, якія старанна капаліся ля рачулкі, ня думаючы аб небясьпецы.

Вось яно дзе, тое залатое месца!

Гэтая рачулка улівалася не ў галоўную раку, але ў яе прытоку. Цякла яна не сярод скал, а па роўнаму ўзвышшу, у якім яна прамыла сабе глыбоке рэчышча. Відаць было, што гэтае ўзвышша складалася ня з горных парод, а з старадаўніх наносаў. Значыцца, рачулка ўжо сама прамыла шмат пяску. Колькі ж там павінна быць золата!

З того месца, дзе стаялі гледачы, цясьніна відаць была ўся, да канца. Бакі яе, з пачатку да канца, былі зусім стромкія і вельмі высокія. Такія цясьніны, або рэчышчы, сустракаюцца нэрэдка і называюцца „каньёнамі“ \*).

Там, дзе цясьніна пачыналася, быў вадаспад: рачулка падала праста ўніз са съцяны, вышынёю мэтраў 20—30.

— Яны ўжо злоўлены!—радасна сказаў Ханубі.

Гэта відаць было адразу. Абы толькі яны ўвайшли ў цясьніну,—уцекачом ужо няма куды было-б дзецца. Па бакох ні ў якім разе нельга было ўзълезці, а на ту ѿсьцяну, адкуль падаў вадаспад,—тым болей. Значыцца, адным махам яны маглі захапіць і ўцекачоў і золата.

Адзін толькі выхад быў з гэтай пасткі, і да гэтага выхаду сталі красыціся прасьледваўцы.

Тroe таварышоў саўпраўды знайшли шмат самародкаў. Выгляд золата захапіў іх таксама, як і ўсіх другіх грэшных люлзей, і яны нават забыліся, што ім нешта можа пагражаць.

\* ) Вядомыя ўсяму съвету каньёны знаходзяцца па рацэ Колёрадо ў Паўночнай Амерыцы. Там, каб чалавек захаціў плаваць „з берагу“ рыбу вудачкай, павінен быў-бы прывязаць да яе валасіну, ці шнур, даўжынёю з... кілёмэтр.

Стрэл паказаў ім, што яны папаліся і ўжо на гэты раз  
канчаткова.

Адным зіркэм яны ўбачылі і зразумелі, што з гэтага  
калідору немагчыма ўцячы, апрача таго выхаду, які за-  
нялі ворагі.

— Здавайтесь!—крыкнуў да іх Ханубі:—усе роўна вам  
няма куды дзецца.

Качу аж зароў з роспачы. Чунг-Лі і Хунь-Чжы ў адказ  
толькі стрэльнулі, і ўсе схаваліся за каменьнямі.

Але 8 чалавек з розных бакоў пагражалі ім, і так па-  
ступова, крок за крокам, адстрэльваючыся, адходзілі  
сябры ўсё далей і далей—да вадаспаду.

Ворагі былі яшчэ досьць далёка, але, таксама хаваю-  
чыся за каменьнямі, няўхільна набліжаліся. Качу ўжо  
крыху паранілі ў руку.

Урэшце ў іх застаўся апошні прытулак—некалькі ка-  
меньняў ля самага вадаспаду. Ззаду, як заслона, бялелася  
і шумела вада: яны былі ў самым кутку, з якога няма  
ужо выхаду.

Сябры адстрэльваліся з-за апошніх каменьняў. Ворагі  
набліжаліся. Адлегласць паміж імі ўсё зъмяншалася...

Раптам страляніна з кутка съціхла.

— Скончана справа!—сказаў адзін сіпай, устаючы.

— Лажыся!—крыкнуў яму Ханубі.

Але ўсёроўна было ціха. Мабысь, усе параненыя, ці  
забітыя.

Усё-ж такі ўставаць баяліся і асьцярожна дапаўзьлі да  
самых каменьняў.


Але... там нікога ўжо ня было!

Перагледзелі ўсе каменьні, усе куточкі—няма дый  
годзе!

Доўга маўчалі і толькі зьдзіўлена пазіралі адзін на  
аднаго.

— Многа неспадзяванасьцяй нарабілі нам гэтыя чэрці,—сказаў, нарэшце, Стапр,—але тут нешта ўжо зусім незразумелае.

Зноў пачалі шукаць, ці няма якога-небудзь уваходу



Паважаны містэр Скотт поўзаў па зямлі, як самы просты чалавек.

ў пячору, краталі каменьні, ці не зачыняюць яны якой-  
небудзь яміны ці дзіркі,—усё роўна нічога няма!

Вось адзін сіпай крыкнуў. Усе раптам азірнуліся на яго:  
ці не знайшоў?

І сапраўды ён знайшоў... самародак з грэцкі арэх.

Убачыўши золата, забыліся пра ўсё на съведзе. Пачалі  
поўзаць па зямлі, капацца ў жарстве.

Паважаны Скотт поўзаў на карачках і капаўся ў зямлі,  
як самы просты чалавек, і, здаецца, зусім забыўся аб ан-  
гельскай дзяржаўнасьці, аб тым, што ён вышэйшай па-  
роды. Грэк Кандаракі, здавалася, гатоў быў заграбсьці  
ўсю гэтую зямлю сабе ў ахапку.

Вось і боцман знайшоў кавалак з курынае яйка.  
Кандаракі, здаецца хацеў зьесці і гэтае золата і самога  
боцмана. Вось другі сіпай знайшоў...

Нават у Скотта вочы заблішчэлі ад зайдзрасьці. Па-  
лову таго, што яны знайшлі,  
ён атрымае за свае выдаткі і  
досыць заробіць на гэтым. Але  
ўсё-ж такі, калі-б ён сам знай-  
шоў, тады-б яно цалкам заста-  
лося яму адному.

Тымчасам неба пачарнела і  
пайшоў дождж, але золата-  
шукальнікі не зварачалі на гэта  
увагі. І калі ўдарыў гром, гру-  
кат ад якога пракаціўся па го-  
рах тысячамі рэхаў, заблішчэла

бесъперапынку маланка і паліў дождж ручаём,—тады толькі  
яны адышліся і прытуліліся пад скалой.

Словы „бесъперапынку“ і „ручаём“ тут трэба ра-  
зумець літаральна: сапраўды, маланка ў такіх старонках



блішчыць бесьперапынку і сапраўды дождж лълецца ня кроплямі а струменямі.

Зразумела, што ад такога дажджу ды яшчэ сярод гор, дзе вада раптам ляціць з усіх бакоў уніз,—рачулка адразу разылілася, і не пасьпелі нашы падарожнікі падумаць аб небясьпекы, як іх падхапіў дзікі бег ракі (ужо ракі!) і панёс уніз...

Дарэмна яны чапляліся за съцены, за каменьні,—нічога не памагала. Сіла і хуткасць былі такія, што трэба было думаць не аб тым, каб затрымацца, а аб тым, каб ухіліцца ад скал, каб не разьбіцца аб іх.

Нашыя тры сябры таксама перажывалі жудасныя хвіліны.

Яны сядзелі... пад вадаспадам!

Кожны можа зразумець, што бягучая вада ня можа спыніцца раптам, падаючы з вышыні, ня можа з разыбегу падаць проста ўніз. Яна павінна падаць дугой, як падае кінуты намі камень. Значыцца, калі съцяна стромкая, вада будзе падаць крыху далей ад яе падножжа, асабліва ў тых выпадках, калі бег вельмі хуткі.

І вось паміж съцянай і вадзянай заслонай і скаваліся нашыя прыяцелі \*). З бакоў шчыліны ня відаць таму, што бакавая вада, ня маючы хуткага бегу (затрымліваецца за берагі), падае проста ўніз.

Можна сабе ўявіць, які павінен быць там грукат! Нельга сказаць, каб там было суха. Частка вады ўсё роўна лълецца на галаву, але небясьпекі няма, калі цябе не зачэпяць галоўныя струмені вады.

Можна думаць, што Скотт са сваімі таварышамі, нарэшце, съцяміў-бы, куды дзеліся тры чалавекі. Інакш яму

\*) Пад славутым вадаспадам Ніагара (Паўночная Амэрыка) публіка такім чынам шпацыруе, нават плацячы гроши за гэта.

прышлося-б дапусьціць, што ўмяшалася нячыстая сіла ці які другі цуд. А ў гэта можа паверыць толькі які-небудзь Саку, а ня ён.

На шчасьце, золата перашкодзіла ім вельмі думаць аб гэтым.

Потым надышоў крытычны момант—дождж і разъліў ракі.

Як гэта ня дзіўна, але ў даным выпадку выратавацца было лепш пад вадой, як у вадзе, тым болей, што ад узмацнеўшага бегу вадаспад яшчэ далей падаў, як раней.

Толькі вельмі небяспечным было павышэнне вады.

Ад гэтае бяды таварыши выратаваліся, узылезшы на вялікія каменьні, што ляжалі пад вадаспадам.

Як хутка ўсё зрабілася, так хутка і скончылася. Праз гадзіны дзі́ве ўсё мела той самы выгляд, які быў перад дажджом.

Тры таварыши павылазілі з-за сваёй заслоны і пачалі грэцца і сушыцца на сонцы.

— Усё добра, што добра канчаецца,—весела казаў Хунь-Чжы.

— Асабліва, калі гэта тычыцца толькі нас,—дадаў брат.—Гляньце, якія съяды пакінуў наш вораг.

Съяды былі прыкметныя: некалькі стрэльбаў, торбы з патронамі, нават два самародкі.

Таварыши падабралі спадчыну і пайшлі па цяльніне. Пры выхадзе з яе, на другім баку ракі, яны ўбачылі некалькі чалавек з экспедыцыі.

Скотт ляжаў на зямлі зъмярцвелы. Ля яго клапаціўся боцман і сіпай. Побач сядзеў Ханубі з перавязанай галавой.


Убачыўши сваіх супраціўнікаў, якія ішлі сабе хоць-бы што, з того самага месца, адкуль іх вынесла з такой

бядой,—боцман і Ханубі паглядзелі адзін на аднаго, нібы  
кажучы:

— Зноў яны цэлыя! Гэтых чарцей, відаць, нішто  
не бярэ.

Становішча гаспадароў было такое, што нашым пры-  
яцелям не хапіла духу зъдзеквацца з іх, і яны моўчкі  
прайшлі міма.





## X

Зварот.—У вагні.—Сярод звяроў.—Правадыр аб'яднаных родаў  
Какаду і Мукку.—Съмерць Скотта.—Дасказ.

У гарачы поўдзень, калі ўсё жывое старалася схавацца ў цень, калі нават птушкі сядзелі моўчкі, праз густую траву прабіраўся гурток людзей з шасьці чалавек.

Худыя, абшарпаныя, да-нельга змораныя, яны ледзь праціскаліся праз моцную густую траву, якая дасягала вышыні больш за рост чалавека. Гушчар быў такі, што часам прыходзілася валіцца на траву съпіною і прыціскальце да зямлі, каб пасунуцца на некалькі крохаў уперад.

Гэта была грозная экспедыцыя Скотта. Апрача Чунг-Лі і Файлу, яна не далічвала яшчэ Кандаракі і аднаго сіпая, якія згінулі тады ў бурнай вадзе.

Да паўдня яны нічога ня елі. На шэсьць чалавек яны мелі толькі дзьве стрэльбы.

Па іх меркаваньнях яны павінны былі праз некалькі гадзін падыйсьці да ракі, дзе чакаў іх катэр, адпачынак, спакой, забясьпека і ўсе выгоды.

Кожны з іх толькі аб гэтым і думаў, і за ўвесь час яны не перакінуліся аніводным словам.

Ім трэба было прайсьці невялікі кавалак стэпу да таго пералеску, які віднеўся наперадзе, а там ужо быў канец падарожжа.

Вось ззаду зашуршэла трава. Не пасьпелі яны азірнуцца, як міма іх пранёсься дзік. Ханубі хацеў быў стрэльнуць, але не пасьпеў.

— Шкода,—сказаў ён, апусціўшы стрэльбу.

— Дарма,—сказаў Скотт:—што нам з ім было-б рабіць? Усё роўна праз гадзіны дзъве будзем дома.

— Мы павінны яшчэ радавацца, што ён не зачапіў нас,—сказаў боцман:—неспадзявана ён мог-бы нарабіць бяды.

Праз некалькі хвілін таксама міма іх праскакаў кэнгуру, а за ім зноў дзік.

— Чаго гэта яны сёньня разьлёталіся?—зьдзівіўся боцман і зараз-жа зауважыў з правага боку, крыху ззаду, дым. Дым уздымаўся съянай і, здавалася, набліжаўся да іх. Не пасьпелі яны агледзецца, як Ханубі закрычаў:

— Глядзецце: і з другога боку!

З другога боку таксама падымалася съяна дыму. У гэты момант зноў пранёсься дзік.

— Трэба съпяшацца!—крыкнуў Ханубі:—Гэта, мусіць, папуасы паляць стэп для паляванья...

Так яно і было. Гэта звычайны спосаб паляванья як у папуасаў, таксама і ў іншых падобных народаў.

Але съпяшацца ў такім гушчары было вельмі цяжка. Добра яшчэ, што дзікі зрабілі маленъкую съцежку.

Тымчасам дзьве съцяны злучыліся за імі, і агонь пайшоў наперад, ахапляючы людзей падковай.

Становішча рабілася надта сур'ёзным. Можна было заўважыць, што агонь ішоў хутчэй за іх і паступова набліжаўся. А ўцякаць у такім гушчары зусім было немагчыма.

Падарожнікі напружвалі апошняя сілы, але агонь усё набліжаўся. Вось ужо і пах дыму пачаў адчувацца.

Разам з тым павялічыўся лік жывёлы, якая ратавалася ад агню і бегла ў тым самым кірунку, куды і людзі. Шмат дзікоў, кэнгураў, розных дробных звяркоў, пацукоў, нават зьмеяў—няслося наперад, не зварачаючы ўвагі на людзей.

І людзі таксама не зварачалі на іх увагі. Перад агульной бядой усе зрабіліся таварышамі,—і дзік і містэр Скотт.

Да пералеску зусім блізка, але-ж затое і агонь блізка. Чутна як ён трашчиць ззаду, адчуваецца ўжо гарачыня, асабліва-ж данімае дым.


Але, нарэшце, звяры дапамагалі людзям: яны так папрыціскалі траву, што людзі за імі маглі ўжо бегчы бягом.

Вось ужо дрэвы. Трава зменшилася. Толькі дым перашкаджае глядзець. І вось з разъбегу яны наляцелі на папуаса!



Той стаяў сабе на пні і пільнаваў здабычу. Ён ужо пусьціў некалькі стрэлаў у дзікоў і кэнгураў.

Неспадзявана ўбачыўши перад самым носам такіх нязвычайных „зъяроў“, ён перапалохаўся і пабег так шпарка, што толькі пяты мільгалі.



Папуас пабег так шпарка, што толькі пяты мільгалі.

Падарожнікі прабеглі ўвесь пералесак і больш нікола ня бачылі, бо папуасы стаялі далёка адзін ад аднаго.

Выбеглі ў поле і на кілёмэтр ад сябе ўбачылі сваю „крэпасьць“. Усё было па старому, на ўзгорку стаяла тая самая будка.

Канец цяжкаму падарожжу! Яны ўжо дома!

Яны забыліся і на голад і на зморанасть. Адразу зрабілася лёгка ня толькі на сэрцы, але і ў нагах. Яны ішлі так хутка і лёгка, нібы цэлы тыдзень адпачывалі.

Ці бачыць іх Брук? Час ужо, бо яны падышлі зусім блізка.

Але ніхто ня ішоў насустрач. Ці съпяць?

Яны пачалі крычаць. Нешта заварушылася ў будцы. Значыцца, усё добра.

Пералезылі праз дротавую агарожу і тады ўбачылі, што ля кулямёту ўстаў чалавек.

Але... ня Брук, а папуас! Чорны, з пер'ямі какаду на галаве, з веправымі клыкамі на шыі, толькі чамусьці ў штанох.

Падарожнікі на хвіліну спыніліся, як укопаныя, ня ведаючы, што думаць і рабіць, але зараз-жа нацэліліся з стрэльбаў.

— Ня варта,—спакойна сказаў папуас на чыстай ангельскай мове, схіліўшыся да кулямёту, які быў накіраваны праста на іх:—Калі я крыху дакрануся да кулямёту, вы ўсе загінече.

Стрэльбы мімаволі апусьціліся.

— Што гэта азначае?—зъдзіўлена запытаўся Скотт:—  
Хто ты?

— Я правадыр аб'яднаных родаў Какаду і Мукку, былы місіонэр Саку,—з гонарам адказаў папуас.

Калі-б сярод яснага неба ўдарыў зараз гром, ён так-бы не аглушыў, як гэтыя слова! Дык вось яно што? Гэты

„слуга божы“, відаць, надумаў нешта нядобрае. Нездарма ён зноў зрабіўся дзікуном. Праўду кажуць, людзі: як ваўка ні кармі, ён усё ў лес глядзіць.

— Дык што-ж, нарэшце, азначае ўся гэтая комэдыя?—строга сказаў Скотт, а сам адчуў як сэрца съціснулася ад жаху.



Калі я крыху дакрануся да кулямёту, вы ўсе загіненце.

Тым часам іх атачыла чалавек сто ўзброеных папуасаў; некоторыя з іх былі нават са стрэльбамі.

— Справа вельмі простая,—сказаў Саку:—Катэр ваш разьбіўся на рацэ. Уся ваша маёмасьць, як бачыце, у наших руках, у тым ліку і вашыя людзі. А цяпер, думаю, вы згодзіцесь,—і вы самі,—і ён паказаў рукой на сваё войска.

— Чаго ж вы хочаце ад нас?—запытаўся Скотт крыху дрыжачым голасам.

— Ня многа: толькі пакараць містэра Скотта за яго зъверства над маімі братамі, над маёй маткай і нявіннымі дзецьмі,—адказаў Саку.

Скотт апусьціў галаву і задумаўся. Ханубі і боцман паднялі стрэльбы, але зараз-жа Саку дакрануўся да кулямёта; апрача гэтага, і ўсе папуасы паднялі зброю.

Скотт і яго таварышы стаялі ў сярэдзіне агарожы, а за імі, па другі бок дроту, у некалькіх кроках стаялі папуасы з нарыхтаванымі пікамі, лукамі і стрэльбамі.

Кожнаму відаць было, што аб супраціўленыні ня было чаго і думачь.

— Ня турбуйцеся,—сказаў Саку:—вы не пасьпееце цяпер, нават, аніводнага з нас забіць. А Старку, Ханубі і яго таварышом зусім ня варта супраціўляцца: мы іх усіх без перашкоды адпусьцім дадому. Нам патрэбен толькі галоўны злачынца.

Ад такой абрэзы Скотт нават забыўся, у якім ён становішчы знаходзіцца. Вочы яго заблішчэлі, ён выпрастаўся. Як? Гэты дзікун асьмельваецца яго, ангельца, назваць злачынцам? Гэта-ж зьнявага для ўсёй Ангельшчыны!

Але зараз-жа ён апамятаўся. Што ён мог цяпер зрабіць?

— Для вас, як хрысьціяніна,—сказаў ён нібы спакойным голасам,—такое самачынства—вялікі грэх. Ці вы забыліся, што кажа Христос! Ці вы ня ведаецце, што чалавек ня мае права самавольна судзіць другіх?

Саку усъміхнуўся і выразна сказаў:

— Вы, містэр Скотт, асабліва павінны ведаць, што на зямлі, апрача божых законаў, існуюць суды, якія павінны караць злачынствы. За адсутнасцю тут гэткіх судоў, я павінен выкананы гэты няпрыемны абязязак, каб ніхто не падумаў больш зьдзеквацца нават над чорнымі.

Скотт пазнаў свае слова, якія ён тады казаў гэтаму самаму Саку, і яшчэ ніжэй апусьціў галаву.

— Дык вось,—казаў далей Саку:—мая канчатковая прапанова: містэр Скотт хай пакладзе зброю і застанеца, а рэшта хай ідуць сабе дадому. Зараз-жа далучым да іх і іншых таварышоў. Зауважце, што дасягнуць гэтага мне вельмі цяжка было. Вы-ж ведаецце, што гэтыя „дзікуны“ ня вельмі ахвотна выпускаюць з рук сваіх ворагаў. Толькі сваім вялікім аўторытэтам я мог прымусіць іх згадзіцца. Дзеля гэтага аўторытэту я і пер'е і зубы паначапляў на сябе. Я па праўдзе мог-бы і ўсіх вас загубіць: вы-ж нашых больш пабілі. Але лічу гэта бескарысным. Я хачу давесці вам, што бяз бога і бяз Христа можна лепш і разумней рабіць, як вы з Христом. Ну, згаджайцесь, хутчэй!

Таварыши Скотта ня ведалі, што рабіць. Адразу было відаць, што Скотта яны ня выратуюць, а толькі самі дарма загінуць. Але-жа як выдаць свайго начальніка?

Можна было зауважыць, што абодва сіпаі ахвотна гатовы былі аддаць свайго гаспадара, але боцман і Ханубі, здаецца, гатовы загінуць разам.

— Ну, што-ж?—сказаў нарэшце Саку.—Калі вам усім ужо так хочацца паміраць, я пярэчыць ня буду.

І ён выпрастаўся, каб даць знак сваім воінам.

Але ў гэты момант раздаўся стрэл, і Скотт паваліўся на зямлю з разьбітай галавой.

Ён палічыў за лепшае пусьціць сабе самому кулю ў лоб...

Гэты стрэл на момант спалохаў папуасаў. Яны падумалі, што гэта ў іх страляюць і ўжо гатовы былі пусьціць у ход сваю зброю, але Саку гучным крыкам спыніў іх.

Трэба адзначыць, што ня толькі сіпаі, але Ханубі і нават боцман былі радыя і ўдзячныя Скотту, што ён так зрабіў... Цяпер ім ужо ня трэба было ламаць галаву, што рабіць.

Саку тымчасам з'вярнуўся да сваіх з прамовай. Ён казаў, што, згодна іх абязанью, трэба ўсіх іншых белых адпусціць. Затое ім застаецца ўся маёмасць і, галоўнае, зброя белых. А з гэткай зброяй яны ўжо нікога ня будуть баяцца і г. д.

Нельга сказаць, каб слухачы былі задаволеныя такой пастановай. Але-ж гэта кажа сам вялікі і магутны Саку,—значыцца, так і трэба.

Праз некаторы час прывялі Брука, Гуда і двух сіпаяў.

Брук ішоў схіліўшыся, азіраючыся і казаў:—Яны думаюць, што я ня бачу? Не, брат! Не ашукаеш! Усё бачу!

Потым падышоў да боцмана і сказаў:—Ты хочаш мяне зьесьці? Дурны! Мяне ўжо зъелі, мяне няма. Бачыш?

І ён сеў на зямлю, працягнуў наперад далоні і нібы скаваўся за іх...

---

Вярнуліся дадому толькі боцман Старк, Ханубі і тры сіпаі. Рэшта памёрлі ў дарозе...

Чунг-лі, Хунь-Чжы і Качу са сваім канём пайшлі на

захад, у голяндскую Новую Гвінэю. Качу застаўся, а браты вярнуліся ў Шанхай.

Яны купілі кавалак зямлі, халупу; перасялілі з сампану сваіх, бацькоў а самі пайшлі ў кітайскую Чырвоную армію змагацца за ўсіх кулі, што пакутуюць і ў Новай Гвінэі, і ў Амэрыцы, і на сваёй бацькаўшчыне.

А Саку?..

Саку і цяпер вядзе культурную працу сярод аб'яднаных родаў Какаду і Мукку, але ўжо бяз бібліі, без салодкіх слоў, без рэлігійнай хлусьні.

Затое і вынікі зусім іншыя.

Цяпер ужо усе разумеюць яго, ніхто не пярэчыць іня дзівіцца, усе ўжо бачаць, што такая наука сапраўды прыносіць карысць.



## ЗЪМЕСТ

	<i>Стар.</i>
<b>Разъдел I.</b>	
„Земны рай“. У мангравым лесе. Кітаец Чунг-Лі. У гасьцёх у папуасаў . . . . .	8
<b>Разъдел II.</b>	
Эуропэйская станцыя. Выгадны гандаль. Гумовая плян- тация. „Каляровыя“ рабочая. Паны і падпанкі. Зварот Чунг-Лі. Папаўся! . . . . .	18
<b>Разъдел III.</b>	
У моры. Сустрэча з папуасамі. Станцыя Доэр. Чорны місіонэр. Па рацэ Фляй. Жывыя плады. Какаду і асва. Конь. Экскурсія ў папуаскую вёску. Кэнгуру на дрэве. Ноч на высьпе . . . . .	38
<b>Разъдел IV.</b>	
Племя Какаду. Жыцьцё папуасаў. Прыход місіонэра. Хто зъяры? Правадыр Мапу. „Культурная праца“ місіонэра. Баль на ўвесь съвет . . . . .	59
<b>Разъдел V.</b>	
Рэлігійная дыскусія. Палон містэра Брука. Захады Саку. Мапу хоча выкарыстаць хрысьціянства. Вызваленіе Брука. Напад Мукку. Расправа белых . . . . .	77
<b>Разъдел VI.</b>	
Зноў конь! Падарожжа пешшу. Няўдалы напад папу- асаў. Катастрофа. Адзін! . . . . .	97
<b>Разъдел VII.</b>	
Эўкаліпты лес. Пальмавы ліст. Сярод гораў. Конь зной- дзен. Небяспечная съежка. Няшчасны выпадак . . . . .	113
<b>Разъдел VIII.</b>	
Хунь-Чжы і Качу. Як яны тут апынуліся. Мёртвы хоча вамубіць жывога. Просты канец таемнай гісторыі . . . . .	122
<b>Разъдел IX.</b>	
Задатак трасца. Жывы мярцвяк. Небяспека для аўторытэту Ангельшчыны. Уцекачы ў пастцы. Таемнае зынкненіе. Каму радасць—каму гора . . . . .	131
<b>Разъдел X.</b>	
Зварот. У вагні. Сярод зъяроў. „Правадыр аб'яднаных родаў Какаду і Мукку“. Съмерць Скотта. Дасказ . . . . .	146

+

ЦАНА 1 р. 50 кап.

642

60

Бел. АДЗЕЛ  
1994 г.



80000003711159

